

XVIII  
7451

(VII)

З ОК-1  
12702

N 7

# УЗВЫША

ЗЪМЕСТ

Уладзімер Дубоўка. Крыху восені і  
жменька кляновых лістоў (вершы).

Кузьма Чорны. Лявон Бушмар (аповесць).  
Сяргей Дарожны. Ліст з Палесься. За ву-  
чобай (вершы).

Васіль Шашалевіч. Воўчыя ночы (драма-  
тычныя абрэзы).

Максім Лужанін. Вершы каляровага алаўка

Максім Лужанін. Бабіна лета (апавяданьне).

Валеры Брусаў. Мы, Трырэма, Муляр  
(вершы).

Крапіва. Пажар (байка). Курортны верш.

Антон Адамовіч. Паўлюк Трус

Я. Доўгі. Латыскі пісьменнік Ян Райніс.

Л. Трыер. „Пра дым фабрычны, які—я ня  
знаю адкуль ідзе“.

ЧАСОПІСЬ  
ЛІТАРАТУРЫ, МАСТАЦТВА  
і КРЫТЫКІ

0605  
18017

1929

БЕЛАРУСКАЕ ЛІТАРАТУРНА-  
МАСТАЦКАЕ ЗГУРТАВАНЬНЕ  
УЗВЫША



as 05

Зоркі  
12702

XVIII  
7451 (vii)

# УЗВЫШША

ЧАСОПІСЬ

ЛІТАРАТУРЫ, МАСТАЦТВА І КРЫТЫКІ  
БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦ-  
КАГА ЗГУРТАВАНЬЯ „УЗВЫШША“

№ 7

ТРЭЦІ ГОД ВЫДАНЬЯ

МЕНСК—1929



архив  
1861/7 10/106

## З Ъ М Е С Т

Бал.

Уладзімер Дубоўка—Крыху восені і жменька кляновых лістоў ( <i>вершы</i> ) . . . . .	3
Кузьма Чорны—Лявон Бушмар ( <i>аповесьць</i> ) . . . . .	8
Сяргей Дарожны—Ліст з Палесься. За вучобай ( <i>вершы</i> ) . . . . .	39
Васіль Шашалевіч—Воўчыя ночы ( <i>драматычныя абразы</i> ) . . . . .	43
Максім Лужанін—Вершы каляровага алаўка . . . . .	70
Максім Лужанін—Бабіна лета ( <i>апавяданьне</i> ) . . . . .	74
Валеры Брусаў—Мы, Трырэма, Муляр ( <i>вершы</i> ) . . . . .	83
Крапіва—Пажар ( <i>байка</i> ). Курортны верш . . . . .	85
Антон Адамовіч— <u>Паўлюк Трус</u> . . . . .	87
Я. Доўгі—Латыскі пісьменьнік Ян Райніс . . . . .	112
Л. Трыер—„Пра дым фабрычны, які—я ня знаю адкуль ідзе“ . . . . .	124



Уладзімер Дубоўка

## Крыху восені і жменька кляновых лістоў<sup>1)</sup>

*Вершы з заўгаіамі*

### I. Журавы курлыкалі на поўдзень

Журавы курлыкалі на поўдзень,  
даганялі лета пасьпяхова.

Ну, а мы,— куды з табою пойдзем?  
Ня прыстроіў крылья нам Ягова<sup>3).</sup>

За палціну купім два білеты,  
кілёмэтраў дваццаць перакінем.  
Нават калі і ня знайдзем лета,  
съвет для нас ня выдзюбіцца клінам.

Паглядзім на розныя аздобы,  
на лясы у вонратках пярэстых.  
І настрой развеецца нядобры.  
і туга развеецца дарэшты.

<sup>1)</sup> Нядаўна крытык у мяне пытаў:

— А што вы пішаце цяпер, Дубоўка?  
Даўно я вашых вершаў ня чытаў,  
вію для іх крытычную вяроўку.  
Вясною, з тэй вядомай лабуды,  
якую трывальніў я на ваши творы,  
гарнітур файны справіў, хоць куды,  
і зъезьдзіў на курорт, ня быўши хворым.  
Ня шкодзіла-б на новы зарабіць..

Дык што вы пішаце цяпер, поэта?

— Цябе такога ў Сьвіслачы ўтапіць

за лабуду гарнітурную гэтую.

Павесься лепш на тэй вяроўцы сам,  
што мне віеш, вяровачных дзел майстар.  
Свой твор на бесстаронні суд аддам,  
на суд будаўнікоў энтузыястаў.

Бяз жаднай кгыўды на брыду і злосць<sup>2).</sup>  
пытаюся пры тым у людцаў мілых:  
няўжо і надалей падобны ягамосьць  
з поэтаў будзе „выганяць ухілы“?!

<sup>2)</sup> Цікава Лермантаў пра гэта  
пісаў для „выбранага съвету“:  
„В чернилах ваших, господа,  
И желчи едкой даже нету,  
А просто грязная вода“...

<sup>3)</sup> „Не стварай сабе куміра  
ні з пагона, ні з мундыра“,—

Скажам: ходзіць залатая восень,  
ня пытае пляну і маршруту.  
Цыміцца ветразямі неба просінь,  
водар з верасу і мяты-руты.

### 2. Верасы цяпер адкрасавалі

Верасы цяпер адкрасавалі,  
у мільлёнах кветак верасы.  
Пераходзяць, надыходзяць хвалі  
ніявыказнай восенскай красы.

Назьбірай букет з лілёвых кветак,  
пазлацістым ахіні лісьцём.  
Гэта будзе згадкаю пра лета,  
што пяройдзена тваім жыцьцём.

Не саромся, пранясі да хаты:  
у букеце вывіху няма.  
Усё падзелена даўно на раты:  
неўзабаве высьлізьне зіма.

Зашуміць у вокны вея злая,  
сънег шпульне скамечаны ў вакно.  
Хай на сэрцы радасьць заіграе:  
будзе сонейка й вясна ізноў.

Паглядзі з усьмешкаю на кветы:  
сам стварае радасьць чалавек.  
І зімою павявае лета,  
ціха шастае ў сухой траве.

Будуць зноў лясы ў прыгожых шатах,  
радасьць і бадзёры супакой.  
Ты ізноў, мой дружка, ў тую рату  
жменьку кветак возьмеш у пакой...

### 3. Сьпявай, мой друг, яшчэ, яшчэ...

Сьпявай, мой друг, яшчэ, яшчэ,  
такую песню слухаць люба.

---

гаварыў поэта нейкі  
ці са Слуцку ці з Вялейкі.  
Не твару яго з Яговы—  
падыходзяць добра слова.  
Разумей-жа ў тым кірунку,  
што зацияжка лётаць шлунку.  
Бо, на жаль, ня маєм крылья,  
мы з табой мая Марыля.

Разьвей жалобу ўсю ушчэнт,  
з чартамі хай ідзе да шлюбу!<sup>4)</sup>)

Пустэльнай вулкі цішыня  
ўзвіваецца і дробным шротам.  
Ня супыніць і не абняць  
маёю струджанай істотай.

Надыдзе гэтая пара,  
замоўкнуць вусны назаўсёды.  
І друг, і горшы супарат,  
і шкода будзе, і ня шкода...  
Захочаш песнью завясьці—  
ня ў тыя руکі трапіў, хлопец!  
Было датуль цвісьці, гусьці,  
пакуль нябыт у лона хопіць.

...І, як ад чорта дзед даўней,  
рысую круг я на падлозе:  
згінь, думка злая, ад мяне,  
пераканайся ў перамозе.

Ды ўсё ідзе, ды ўсё гудзе,  
абсацы ляскаюць па бруку.  
І не схаваешся нідзе,  
пакуль ня возьмеш з ёй разлуку...

Съпявай пра гэта ўсё яшчэ,  
такую песнью слухаць люба.  
Разьвей жалобу ўсю ушчэнт,  
з чартамі хай ідзе да шлюбу...

#### 4. Ізноў шумяць і шастаюць кляновыя лісты...

Ізноў шумяць і шастаюць кляновыя лісты  
над галавою,  
далавах.

Павевы нявыказнае васеньняй пекнаты

<sup>4)</sup>) Усе мы знаем, что чарцей  
няма наогул у природзе.  
І тым ня менш—усё часьцей  
на іх пакуты ўсе узводзім.  
Дзівіцца тут няма чаго:  
такая мода ў нас прынята.  
Калі ступіў ня той нагой,  
ня ты, а нехта вінаваты.  
Тым лепш на чорта ўсё валіць:  
не агрызьнецца ён з балота.  
Няхай пакутуе, пішчыць  
яго мітычная істота...  
Каб не застацца ад людзей,  
і я спаслаўся на чагцей.

прынесьлі радасьць з непакоем,  
у адцьвітаньні маладое.

Кляновыя лісты ізноў трymаю я ў руках<sup>5)</sup>.

Прышла, аздобіла іх восень. І лятуць яны:  
у прыгажосьці  
прыгажосьць.

Маўклівыя і нярухомыя стаяць кляны:  
ў сваім жыцьці і маладосьці  
гаспадары яны ці госьці<sup>6)</sup>?  
І мне здаецца, што ўсяго ў лістох па крыху ёсьць.

Узвеe вецер, зьвеe скроль кляновыя лісты;  
над галавою,  
далавах.

Павевы нявыказнае васеньняй пекнаты  
прыносяць радасьць з непакоем  
і ў адцьвітаньні маладое.

Кляновыя лісты ізноў трymаю я ў руках.

<sup>5)</sup> Калісъці... Так пачаць заўвагу  
пра сэнс лістоў кляновых варта.  
У гэтым слове браў адлагу  
для паступовасьці упартай.  
Калісъці—слова дарагое!  
як многа згадвае „калісъці“!  
Жыцьцё мінулае, другое,  
шуканыні сонечнага выйсьця...  
Лісты кляновыя зьбіралі  
старанна кожны год малая,  
калі пунсёвыя каралі  
гарэлі ў восені на шыі.  
Іх пасыцілалі гаспадыні  
пад хлеб, саджаючы у печы.  
Згадаў я гэныя часіны  
і сэрца ластаўкай трапэчыць.  
Затым цяпер з такою ласкай  
лісты кляновыя трymаю.  
Маленства згадваецца казкай,  
пад грукат шпаркага трамваю.  
Лятуць пад ногі паходжанам  
лісты кляновыя увосень.  
І, пазлацістасьцю убрany,  
мне смутак шэлест іх прыносіць.

<sup>6)</sup> Без пантэізму гэты вобраз  
прыняць належыць, мой чытальнік.  
Калі паслухаеце добра,  
туга ў акордах разьвітальных.  
І што сказаць павінен аўтар?  
Жадаць вам сонечнага заўтра,  
бяз тых акордаў за плячым?  
Ўсё немагчымае магчыма...

## 5. Лісты, прыгожыя лісты

Лісты, прыгожыя лісты  
 лятуць над галавой.  
 Які з кляновай пекнаты  
 цудоўны будзе гной!<sup>7)</sup>  
 Набракнуць вільгацьцю яны,  
 спрасующа ў пласты.  
 Маўчаць суворыя кляны,  
 чаго шкадуеш ты?  
 Ня трэба, дружа, сумаваць.  
 у гэтым прыгажосьць.  
 На тое восень, каб зъмітаць  
 усё, што з гнільлю ёсьць.

5-Х—29 г. Москва.

<sup>7)</sup> Ці не пара ужо стварыць  
 нам таварыства для таго,  
 каб не раскідаваць дары,  
 што восень дорыць кожны год?  
 Прыблізна толькі падлічыць,  
 якая колькасць тых лістоў.  
 Зграбсьці і крыху памачыць,  
 з іх будзе найвялікшы толк.  
 Такі шыкарны перагной,  
 а прападае задарма.  
 Лятуць лісты над галавой,  
 гаспадара на іх няма ..



## Лягон Бушмар

### I.

З'вераватую панурасьць Лягону Бушмару перадаў бацька--княжацкі дробны арандатар. Памёр ён тады, калі Расія ваявала з немцамі. Акрай таго лесу, які ўсё жыцьцё сваё вартаваў яго бацька, арандаваў ён ад князя паўвалоку зямлі. Калі ажаніўся і аддзяліўся ад бацькі— забудаваўся на арэндзе, усё ў лік арэндных выплатак князю. Гэта быў стары моцны, як дуб. Пражыў ён на съвеце год мусіць з дзвеяноста і рабіў усё да самых апошніх дзён сваіх. Нават казалі, што гадзін за дзьве да съмерці зьеў яшчэ пару цвёрдых антонавак—гэтак сканаў у памяці і бяз думак пра съмерць; доктара пры ім ня было ніколі, ад самых малых дзён і аж да скананьня. Ня любіў ён дакторскіх лекаў, зваў гэта прымхаю, панскаю выдумкаю, хоць паноў сам ня цураўся. Ня верачы ў дактароў, ён гаварыў, што чалавек павінен як мае быць працаўца, колькі трэба выспацца, у меру смачна зъесьці—і тады будзе здаровы. Калі прыяжджаў бывала ў свае лясы князь, ён разам з іншымі княжацкімі дзедзічамі і гэтакімі, як сам, дробнымі арандатарамі, заўсёды зъяўляўся ў маёнтак—стаяў там з усімі перад ганкам па гадзіны дзьве бяз шапкі, пакуль выйдзе павітацца з імі князь. Тады цалаваў князю ў калена (у руку цалавалі толькі самыя буйныя дзедзічы і маёнтаўскія фундатары) і йшоў адразу дадому, ніколі не застаючыся пагаварыць з людзьмі.

Малады ваўчок—Лягон быў ужо дарослы хлопец тады, калі памёр бацька, але яшчэ ў салдаты не папаў праз гады свае. Незадоўга да съмерці бацька некалькі раз гаварыў яму:

— Ты, сынку, глядзі, каб не папасціся як ў войска. А калі вайна зацягнеца, дык і пагатоў пра гэта думай. Што-ж, я ўжо век свой пражыў, можа й ня будзе мяне хутка на съвеце, дык думай сам. Калі прыдзе пара йсьці ў салдаты, дык на прамілуй бог старайся як-небудзь выкруціцца. Можа грошай трэба будзе паткнуць доктару ці якому іншаму гаду, дык што-ж ты зробіш.—Трэба дык трэба! Я сам ня служыў, грашыма адкупіўся; і нябожчык дед твой ад рэкрутаў захаваўся: некалькі год усё туляўся, часамі, расказваў, цэлы тыдзень пралежыць, бывала, ў хляве пад гноем; дык неканечне й табе йсьці служыць ліха ведае за што чорту лысаму.

А калі ваявалі бальшавікі з палякамі, Лягону прышла ўжо была пара йсьці ў войска, але так усё ішлося, што ня лішне ён і клопату ўжываў, каб ня йсьці—то адступленыні, то наступленыні, то прыходзячы—так яно й сыходзіла. Толькі калі ўжо вайна канчалася,

вышаў быў загад такі, што ўсім дызэртырам будзе даравана, калі ў трох дні самі явяцца. У Лявона, вядома, і ў думках ня было яўляцца, ды можа й ня чуў ён пра гэты загад, седзячы як воўк у сваёй лясной гушчырні. Але з суседняга хутару два хлопцы сабраліся ехаць і яго падгаварылі:

— Дурны ты, што ты выгадаеш, калі будзеш сядзець дома. Можа неўзабаве, кажуць, замірэнье будзе, дык доўга служыць не давядзецца, а так—усёроўна не падаруюць.

— А ці праўда, што цяпер нічога ня будзе?

Яму паказалі друкаваны загад. І хоць ён чытаць ня ўмеў, але друкаванай паперцы паверыў і такім чынам праслужыў у Чырвонай арміі нешта з год. Расказвалі, што з яго чырвонаармеец вышаў не самавіты. Страняў ён добра (разам з бацькам найлепшымі паляўнічымі былі), але палітграмата—дык гэта была для яго пакута. Чытаць яго таксама ледзьве-ледзьве навучылі, але-ж калі ён пасъля вярнуўся дадому, дык адразу й гэта забыўся.

У арміі папаў ён у той атрад, які прышоў з фронту кагадзе. Сталі раней у казармах, а пасъля вышлі з іх. Сярод лясоў і поля Лявон Бушмар павесялеў, стаў вастрэйшым на слова. А то ў горадзе, у казармах быў надта панурым і маўклівым. Часамі слова ад яго выцягнуць нельга было. Сярод гэтакага збору людзей і гарадзкое таўкатні ён адчуваў сябе, як мядзьведзь за сталом у пакоях. Некалькі разоў за ўсю службу ён прасіў усё аднаго-ж таварыша напісаць да мацеры ліст:

— Напіши ты, будзь ласкаў, ліст мне дадому, я табе аддзякую.

З гэтага „я табе аддзякую“ заўсёды съмяяліся ўсе яго таварышы і раз нават вывелі яго з цярплівасці:

— Які тут можа быць съмех! А што-ж ён павінен мне пісаць, ці што? Або ты мне, або я табе што рабіць? Усякі сам і для сябе толькі можа рабіць што і калі сам захоча.

— Ты зусім, Бушмар, не калектыўны чалавек,—сказаў хтосьці з таварышаў.

На гэта ён нічога не адказаў, унурывая і лёг на свой ложак, адварнуўшыся ад усіх. Ліста ў той дзень ён пісаць не захацеў. Ліст напісалі на другі дзень, калі той таварыш, што пісаў заўсёды яму, сам падышоў да яго:

— Ну дык давай, Лявон, напішам, ці што?

Лявон пачаў дыктаваць:

— Дзякую богу жыў, напіши, здароў. Нудна па дому, і няхай ня збывае жарабіцы і рабіць каго нойме, пакуль я прыду, каб не рашаць гаспадаркі...

Маці раз прыслала была яму пасылку. Дык ён дастаў з пасылкі самы большы сыр і падышоў да таго таварыша, што заўсёды пісаў яму:

— Вазьмі, будзь ласкаў, сыр. Ты заўсёды мяне слухаеш, калі я прашу цябе напісаць дадому.



Таварыш пакрыўдзіўся:

— Так, патаварыску, дык я вазьму, а калі гэта заплата, дык не хачу Лявон Бушмар, як бездапаможнае дзіця, аглянуўся навокал. Высокая постаць яго крыху прыгнулася ад нейкай як бы нецярплівасці непаразуменъне было ў вачох.

— Вазьмі,—яшчэ раз сказаў і працягнуў у руках сыр.

— Не вазьму. Давай усе гуртам яго зъямо.

Ён ня ведаў, што рабіць з сырам, скаваць яго назад, ці пакінуць на таварышавым ложку. Але тут сам таварыш дапамог яму—забраў сыр і тут-же ўсе гуртам зъелі яго. З таго часу Бушмар яшчэ большым ваўком зрабіўся, а яму яшчэ больш сталі надакучаць.

— Не калектыўны ты чалавек... Зъвераваты.

— Дзікі й ня людзкі.

— Ты-ж ніколі чалавеку, каб прышлося, не паможаш, калі ў таго ня будзе чым адплаціць табе.

Бушмар раз у такі момент усхваціўся ў размахнуў сваімі шырокімі плячымі. У адну руку згроб нешта з траіх і шпурнуў на блізкі ложак. Кароткая шыя яго густа пачырванела, ён моцна і шумна дыхнуў. Тады з ім ужо мала загаворвалі. Твар яго стаў жорсткім, бровы часта соўваліся.

Калі вышлі з гораду, дачыненьні між ім і таварышамі сталі лепшымі. Бушмар стаў сам загаворваць з усімі. Але ня быў ніколі ў вялікім гурце—любіў адзіноцтва і нават кватарараваць застаўся у сялянскай хаце адзін, без таварышаў. Ён тут трохі здружыўся з гаспадаром хаты. Калі льга было ад службы, вельмі ахвотна ішоў у гумно малацица і тады ажыўляўся:

— Чалавек без работы ня можа доўга быць, хіба толькі спрадвечны лайдак, або каторы змалку ня прывык.

Тады-ж нейк раз ён, разгаварыўшыся, признаўся гаспадару, што трохі каецца, што пашоў служыць:

— Ня ведаў, што гэтак доўга зацягнецца. Чорт ведае чым займайся тут. Хіба гэта работа?

Ён вельмі рваўся цяпер дадому.

## II.

На ціхім небе стылі зоры. Здаровая вільгаць ішла з лясоў і туманамі асядала на голую зямлю. Перад сьвітаннем маўчала поле; злаязы ў рэчку, бялелі на чорнай зямлі лапіны апошняга сьнегу.

Над самай рэчкаю, на ўзгоркаватым яе беразе, высока над змросчнымі паплавамі, узынімалася няроўная сьцяна лесу. Дарога ў лес ішла праз рэчку, цераз мост, з поля і паплавоў. На дарозе ў лесе было чорна і ціха. Таму пад нагамі ў чалавека звонка і мокра трашчала леташняе лісьцё. Чалавек ішоў паволі, нёс за плячымі клунак. Часамі ён прыпыняўся, дзе дрэвы разыходзіліся ад дарогі і над палянкай ніжэй зьвісала зорнае неба. Чалавек як бы прыглядываўся, ці

прыслухоўваўся да чаго. Стаяў так хвіліны са тры і зноў ішоў далей. Ступаў ён моцна, але хада яго была лёгкаю, хоць і ўтомленаю—так як ходзіць чалавек па роднай зямлі. Дарога доўга йшла лесам, перакідалася праз кавалкі поля, праз ніzkія ядлаўцовыя лагчыны.

Ужо сьвітаць начало, як чалавек прыпыніўся каля густое няроўнае агароджы. Застукаў брамкаю і пхнуў яе каленам. Забрахаў сабака, заядла захрап, кінуўся пад чалавека, заскроб кіпцямі па вільготным крысе салдацкага шынялю.

— Галас, галас,—горача загукаў чалавек.

Сабака адбегся і брахаў, пачаўшы павільваць хвастом.

— Галас, не пазнаў? Ах ты, дурны!..

Сабака радасна завішчаў, пабег, абняў гаспадара пярэднімі лапамі, лізнуў у твар. Чалавек усё стаяў, аж пакуль не прайшло сабачае захапленье. Тады ўзышоў на ганак, спусьціў з плеч клунак. У сенцах ужо стукалі хатнія дзвіверы—сабака кагосці пабудзіў сваім брэхам.

— Хто?

Голас з сянец чуваць быў малады, жаночы, хрыплаваты ад сну.

Чалавек на ганку ад гэтага голасу падняў галаву і падаўся крыху назад

— Хто?—зноў запытала жанчына.

— Гаспадар.

— Які гаспадар?

І здагадаўшыся, загаласіла:

— А божачка-ж мой. Лявен!

Яна з грукатам адкінула ад дзвіврэй завалу, і Лявен Бушмар пачуў знаёмы пах сяней. У кухні жанчына запаліла газоўку, і тут Бушмар ацепянеў, глянуўшы на жанчыну. Яна таксама ня зусім мусіць вольна пачувала сябе: стаяла ля печы маўкліва, спусьціла ўніз руکі і не гаварыла больш ні слова. Твар яе густа ружавеў.

— Ты... тут?.. запытала Бушмар.

— Служу... Ты як напісаў тады адразу быў, каб хоць каго маці ўзяла рабіць... дык я нанялася.

— Нанялася?

Жанчына маўчала. Глыбокае непаразуменне прайшло па бушмаровым твары.

— А маці дзе?

— Маці хворая... Не ўстae... другі ўжо тыдзень.

Бушмар адчыніў дзвіверы ў чистую хату. Жанчына запаліла лямпу. Маці прачнулася, пачала ад радасці плакаць, гаварыць і стагнаць.

Маладая жанчына колькі разоў выходзіла і ўваходзіла—пачыналася дзённая гаспадыньская таўкатня. Бушмар не захацеў адпачываць, пасядзеў каля маці, пераапрануўся ў сваю цівільнную адзежу і адразу пашоў на сялібу. Сабака весела гайсаў съследам за ім. Бушмар аглядзеў непапраўленую агароджу, непадгрэбеную салому, незачыненыя вароты на прыгуменъне... Выцягнуў з студні вады, паспрабаваў, ці добра ходзіць коварат.

Як і заўсёды, пануры быў выгляд яго. Але ён стрымліваў рух моцных рук сваіх пры гэтай малой рабоце—гэтаім захапленьнем поўнілася ўся істота яго. Паходзіўшы па дварэ, ён вышаў за гумно. Там скідаўся сялібны ўзгорак глыбока ўніз, у рэчку. Пад стагоднімі дубамі прэла леташняе лісьцё. Малады ельнік зубіў цёмную зеляніну за паплаўною лукою. З трох бакоў быў дубняк і ельнік. З чацвертага горбілася поле. Неба над съветам было высокое, ціхае, веснавое.

Бушмар правёў рукою па твары, як бы зьнімаючи з яго штосьці чужое і няпрыемнае. Вочы яго ператварыліся ў агністыя стрэлкі. Ён зьняў шапку, расшпыліў жыкетку. Здавалася, што ён хоча гэта пазбавіцца ўсяго лішняга, каб як мага глыбей чуць вялікую музыку лясное адзіноты.

Бушмар стаяў. І от твар яго выцягнуўся, губы съціснуліся. Ноздры разъдзымуліся і заварушыліся. Чалавек чуў магутны пах лесу, зямлі, вады, вясны, адзіноты. Вочы прыжмурыліся, і звярыныя бровы пацягнулі за сабою ўніз лоб.

Бушмар ішоў назад па прэлых лісьцях. Маладая жанчына, нанятая гаспадыня, упоперак перад ім перайшла двор. Бушмар спусьціў у зямлю вочы і жорстка запытаў:

— Як-жа ты нанялася з хаты?

Жанчына адказала не адразу, і то як бы нехация:

— Так здарылася.

— Як?

— Памёр мой.

Бушмар аж уздрыгнуўся. Вочы яго ўскінуліся на жанчыну. Яна ад гэтага зірку пачырванела, апусьціла галаву, уздыхнула. Зас্পялася ў сенцы. Бушмар стаяў усё і ня зводзіў вачэй з жанчыны, аж пакуль яна праз увесь двор ішла.

У той дзень Бушмар рабіў многа. Заходзячы ў хату, ён разоў два падыходзіў да матчынае пасьцелі, стаяў па колькі хвілін і маўчаў. Старая жанчына была слабою зусім.

Бушмар стараўся цяпер не заставацца падоўгу ў хаце. Дарваўшыся да работы, ён у той дзень зрабіў шмат і падвечар, прытомлены, распачаў ужо завіхацца каля агароджы. Разабраў гнілое прасла плоту і пачаў цягаць запасныя калы. Жанчына зноў папалася яму на вочы. Гэтак, як вінаватая разумная жывёла глядзіць на гаспадара, яна ўскінула цяпер на яго вочы свае і ў голасе яе цяжка было зауважыць што большае за гаспадарлівую, звычайную руплівасць, за абыякавасць да гаспадара і чужое работы. Была нават недаверлівасць і варожасць да чужога чалавека. Яна йначай ужо як раніцаю гаварыла цяпер:

— Можа памагчы насіць?

Ён змоўчаў, а праз хвіліну сказаў:

— Рабі там што ў хаце трэба.

І глянуў гэтак, як і той раз, ёй ўслед, але тут-же ўнуроўся ў работу. А яна пашла ад яго подбегам, можа штурна съпяшаючы.

Завязаная назад рагамі хустка зьбліася ў яе з галавы, кароткая кудзель-ная вопратка была абсыпана асьцюкамі. Яна была ў хаце аж пакуль ня зъмеркла, а на зъмярканыні шукала па дварэ яго вачыма. Нідзе нікога ня было. Яна вярнулася ў хату і пагаварыла з хвораю:

— Лявона німа нідзе поблізу, можа куды адышоўся, а тут мне позна будзе йсьці адной, яго чакаўши. Я ўсё ўправіла, дык я пайду. Чуць разьвідненне буду зноў.

— Добра.—абазвалася старая.

Жанчына рушыла з хаты. Мінула сялібны лясок, перайшла па  
кладцы рэчку адышлася ўжо трохі ад сялібы. І там убачыла Бушмара.  
Ён стаяў над загіністым берагам каламутнае рэчачкі і кудысьці гля-  
дзеў, або быў у моцным задуменьні.

Яна на момант прыпынілася, трохі жахнулася ад нечаканасьці. Ён пачуў яе крокі і азірнуўся. Бровы яго былі ссунуты—гэта яна добра заўважыла.

— Аміля!—неспадзеўкі сказаў ён першы раз за гэты дзень яе імя, так сама ўздрыгнуўшыся ад раптоўнага яе зъяўленьня.

— Я иду дадому на сёньня,

— Ідзі,—адказаў ён адразу.  
Яна засыпяшалася. Ён доўга яшчэ стаяў, аж пакуль змрок не агарнуў усяго. Тады паволі пашоў назад. Так ён сярод цішыні спаткаў

„Ёй ня хочацца быць тут са мною—думаў Бушмар уночы,—пашла,

Ён усміхнуўся жорстка і ціха, як бы дамогшыся таго, чаго доў-

— Гэта вы самі, мамуня, падгаварылі яе застацца да нас?—паки спросилъ на съ рѣчицкій да старое.

Калэд не засумніваєсь, мані.

— Каю? Ни

— Амілю.

— Яна толькі як дачулася, што наняць нам каго трэба, дык сама прышла прасіцца. Дзе-ж яна тут ноймецца йначай, няма тут лішне дзе і да каго. А так ёй жыць—у хаце галота. Я цябе, кажа, аддаў замуж і мала што ты пасаг свой назад прынесла—у хаце цесна, жыві дзе хонаш. Жытка ёй якая прышлася...

— Шдарка-ж яна аўдавела.—панура сказаў Бушмар.

三

За колькі год перад гэтым на тым самым месцы, дзе стаяў на змроку Бушмар, калі напаткала там яго Аміля, адбылося адно ня зусім звычайнае здарэньне. Польскія салдаты стаялі тады густа па ўсіх суседніх вёсках. Бушмар жыў у сваім звычайным жывым спакоі. Раз у два тыдні выяжджаў у пастарунак на стойку з фурманкаю, а больш,

як і заўсёды, мала дзе яго бачыў. Вечарамі-ж ён падыходзіў праз свой лес да вёскі. Там ужо чакала яго Аміля. Часта яна йшла яму на спатканьне, тады ён вёў яе да лесу. Там садзіліся блізка адно пры адным на паваленай яліне. Лес ціха гуў, страсаючы з сябе сухія іголкі і сънег. Сънег быў і пад нагамі ў іх—абледзянеты, гладкі і ўлежаны. Яна мерзла на халодным дрэве, ён браў яе на свае калені, яна згіналася ў яго руках, рабілася маленькаю перад ім, бездапаможнаю. Часта ён дзеля жартаў пераносіў яе праз усю паляну да дарогі, адкуль яна бегла дадому, а ён стаяў пад ельнікама съцяною і пільнаў яе ўзоркам сваім. Замарожаная цішыня скоўвала поле, а гул лесу быў спакайнейшим за ўсялякую цішыню. Яна зьнікала з вачэй яго недзе ў цёмным міргаценьні съцен і стрэх, а ён усё стаяў. Высокая постаць яго цымнелася на водшыбе за колькі кроکаў ад лесу. Ён пасьля паволі падаваўся ў свой бок, ніколі ня познічаўся ў сваю мярлогу. Дзень назаўтра прыйходзіў ня доўга, ня коратка—ішоў як ішоў—за работаю. А вечарам Лявон Бушмар зноў ішоў праз лес.

У той памятны дзеля некоторых вечар Аміля<sup>1</sup> была такая, як і кожны раз,—маленькая, блізкая. Яна нават больш, як заўсёды, праседзела ў яго на каленях. Але ужо, калі ён памкнўся давесьці яе да самага дому, яна сказала скрозь прынадны съмех:

— Я адна перабягу, а ты йдзі.

Зьвярыная трывога ўкалола яго. Ён, як з помстаю, да болі съціснуў яе пальцы; яна аж закрычала ціха. Ён съціснуў руку ёй яшчэ мацней.

— Бяжы,—як бура дыхнуў ён.

І сам пайшоў, але злосная трывога не пакідала яго. Як на тое ўсёроўна йшлося. З паўдарогі ён вярнуўся ў вуліцу і прыпыніўся каля знаёмае хаты. Праз акно ён убачыў, як Аміля стаяла ля стала і моцна съмлялася. У хаце чулася мужчынская польская мова. Нешта яго цюкнула. Ён падбег да вакна з двара і ўбачыў з другога боку стала польскага жаўнера, з афіцэрскімі нашыўкамі на зялёнym салдацкім сурдуце. Бушмаравы вочы ў той-же момант зажмурыліся, губы съціснуліся.

Па вуліцы хадзіла колькі жаўнераў. З сваімі польскімі няспрытнымі жартамі, яны зазіралі ў вокны, дзе былі дзяўчата. Бушмар пашоў на прыгуменьне і сеў на бярвенънях. Быў ён тут нядоўга. Забразгалі дзверы і дзіве постаці пашлі паволі на вуліцу. Бушмар краўся съледам. Ён чуў, як паляк дрэбна сыпаў кавалерыйскімі жартамі, а Аміля, як шамкамі ззвінела вясёлым съмехам і пробавала адказваць нешта, падрабляючыся пад польскую мову:

— Цéпер позна...

— Панна муві „цéпер“—хо-хо!

Паляк сам рагатаў і ўсё тримаў за руку Амілю. Бушмар съледам за імі вышаў за апошнюю хату. У галаве яго стукала кроў, ён тримаў у зубах губу і краўся ззаду. Стараўся даслухаць гаворкі. Тут яму зноў прышлося прыпыніцца і стаць пад дрэвам. Паляк доўга тримаў Амілю,

пасъля павёў назад у вуліцу. Яна ўсё съмяялася, весела і гульліва. Бушмар рваўся падбегчы да іх. Нарэшце яна зноў пашла з ім з вуліцы. Так Бушмар прастаяў доўга. І што больш за ўсё страсянула яго, гэта Амілін съмех, такі бесклапотны, шчыры, вясёлы. І гэтакі-ж знаёмы яму.

Бушмар пачаў ужо думаць. Ён цярпеў і дачакаўся канца. Было за палавіну ночы, калі ён убачыў паляка аднаго. Той ішоў дарогаю, мінаючы ў баку лес. Бушмар паўз лес абабег кругом і пашоў насустроч.

— Хто? — гукнуў паручнік.

— Чалавек! — гукнуў у адказ Бушмар, падняў угару рукі і стаў так на дарозе.

Паручнік падышоў, трymаючыся за рэвальвэр.

— Сконт?

Бушмар як стаяў, кінуўся наперад і грунуў кулакамі паручніку ў грудзі. Той адно зьвіўся Бушмару пад ногі і духу не ўказаў.

Можа-б і ня лішне ўзялі-б на падазронасць Бушмара, каб ён праз дзён два недзе ня зьнік з дому. Назаўтра пасъля забойства паручніка знайшлі пасярод дарогі, і съледзтва пачало трэсьці кожную хату. Былі і ў Бушмара, але нічога не даводзіла яго вінаватасць, хіба толькі што съяды на сънезе зварочвалі з дарогі на яго хутар. Але-ж съядоў было шмат і ці мала куды і чаго ходзяць людзі напрамік, каб карацей было? Аднак-ж, ён доўга не сядзеў дома. Калі на трэці дзень зъявіліся, каб забраць яго, у хаце знайшлі адну маці. Яна енчыла і стагнала, што Лявен паехаў да стрэчнага брата і вернецца дзён праз чатыры, бо брат жыве далёка, вёрст за трыццаць, „таксама на арэн-дзе ў найясьнейшага князя“. Яе перацягнулі колькі раз нагайкаю і дапыталіся, дзе жыве той Лявонаў брат. Арыштаваная Аміля расказала ўсё як гадзін за тры да разьвітаньня з польскім афіцэрам яна бачылася з Бушмарам, а пасъля „бавілася ў хаце і на вуліцы з панам паручнікам“. Праз месяцаў два яе выпусцілі, а Бушмара і ў брата не знайшлі — счуўши бяду, ён там застаўся прыхоўвацца.

Так справа дацягнулася да польскага адыходу, тады ён і вярнуўся. На адыходзе палякі яго паскублі, дый так маці пачала рашаць гаспадарку, бо ня было сілы ўпраўляцца аднэй.

Нікому Бушмар ні ў чым ня признаўся, нават самай Амілі, якая пасъля прышла была сама да яго бледая і трывожная. За ласкавы і нявольніцкі зірк яе вачэй ён тады-ж адварнуўся ад яе.

— Ня я забіў, — адказаў ён і мацеры.

І маці з того была ўпэўнена, што сын яе не вінаваты. Час прайшоў і пра цёмнае здарэньне толькі калі-нікалі ўспаміналі людзі. На Бушмара-ж, можна сказаць, ніхто й ня думаў цяпер.

Другі раз Аміля прышла была да яго ўжо нейк пад восень. Нязвычайная для яе, нездаровая съмеласць была ў вочах яе. Узбуджанасць прыкметна была ў ёй надзвычайная.

— Я прышла запытацца ў цябе, Лявен.

— Пытай.

Ён чуць-чуць паказаў зубы ад штучнага съмеху.

— Ці ісьці мне замуж? Да мяне адзін сватаецца.

— Калі добры чалавек трапляеца, дык ідзі.

У яе была трохі надзея на нейкі іншы адказ яго. Пасьля-ж гэтага яна прыкусіла губы й пашла шпарка. Ён упэўніў сябе, што добра зрабіў, напусьціў на сябе весялосць, выбраўся на пару дзён да таго самага стрэчнага брата. Цяпер ён увесь аддаўся аднаўленню свае паскубленае гаспадарскае мярлогі.

Аміля-ж, можа й на злосць Бушмару, паслухала яго рады. Чалавек знайшоўся ня кепскі. Яна пайшла замуж праз месяцаў чатыры пасьля апошняга свайго прыходу да Бушмара. Ад гэтага замуства яна нарадзіла сына.

#### IV.

Бушмарава маці яшчэ больш аслабела.

Сярод ночы ён вымасьціў сядзеніне ў возе і паехаў па брата. У полі як мае быць усталёўвалася вясна. Раннія гаспадары пачалі скародзіць.

Апаўночы было ў полі цёмна і холадна-парна. Бушмар выбіраўся з лагчын паволі. Паўз дарогу бялелі каморніцкія тычкі і межавыя слупы—яшчэ без самога гаспадара Бушмара вёска адціснула яго да самага лесу і ўрэзалася ў яго паплавы.

Ужо ў наступныя дні пасьля прыходу свайго, ён спробаваў непадавацца. Але гаварыў ён толькі з самымі суседзьмі—мець дачыненьне да начальства, хоць і да самага малога, было для яго горш усялякае пакуты. Ён тады пачынаў заікацца, ад жаданіня выказаць усё як ёсьць разам. Блытаў слова, нарэшце змаўкаў і пачынаў спачатку.

— Чаму гэта залезлі сюды?—сыпаў ён злоснаю гаворкаю і паказаў рукой на лес.

— А як-жа? На тое абрэзка,—адказалі яму.

— Чаму гэта?—зноў перапытваў ён.

Маўчалі.

— Чаму гэта? Што, у мяне лішніе ёсьць, ці што? Можа вы й на той бок лесу палезеце?

— Можа й палезем.

— Хто арэнду плаціў, а хто палезе! Чаму гэта?

З братам яны прыехалі ў наступную ночь. Зноў у ясным змроку бялелі каля дарогі межавыя слупы і тычкі.

— О, паказаў рукой Бушмар.

— Але,—кінуў брат.

Больш нічога яны пра гэта не гаварылі і ўехалі ў лес моўчкі.

Брат быў вельмі падобным да Лявона, але ростам быў яму, высокаму, па плячу ўсяго. Лявон Бушмар падстрыгаў вусы, а гэты падкручваў іх стрэлкамі ў бакі. Гаварылі яны адзін з адным мала, і бяз слоў вельмі добра разумелі адзін аднаго.

Назаўтра зусім парушыўся звычайны ход жыцьця ў Бушмаравай сялібе. Па паўдні Лявону Бушмару давялося йсьці ў вёску прасіць людзкое дапамогі. Прышоў Амілін брат (сама Аміля параіла Бушмару зайсьці па яго, а Бушмар быў выбіты матчынаю съмерцю з звычайнае каляіны), і яшчэ прышоў стары Вінцэнты, што ўмеў на памяць усялякую касцельную адправу. Капаў дол Амілін брат, труну рабілі самі Бушмары, а Вінцэнты маліўся з кантычак—пераспіваў колькі разоў „Анял панскі“ і „Здровась Марыя“. Пасьля труну ў двух Бушмары завезылі ў мястэчка пад касцел. Вярнуліся позна. А назаўтра сышліся ў Бушмаравай чыстай хаце на жалобны абед. Віцэнты прышоў з жонкаю, за гаспадыню была Аміля. Бушмар дастаў выпіцу. Перад абедам Віцэнты зрабіў жалобную адправу—заспіваў зноў „Анял панскі“, усе падцягалі. Нават сам Лявон Бушмар падаваў свой як з пад зямлі голас.

Амілін брат ня прышоў назнарок. Усё тут было ў яго—і тое, што выправіў ён служыць з хаты Амілю, і што Аміля тут няма ведама як (ён ведаў усё) пачувае сябе, і што самога Бушмара ён, разам з усімі, цісьне на гэты бок лесу... Ад Вінцэнтага ён ледзьве адкараскаўся, каб ня йсьці. Справа з Бушмарам у яго тады толькі пачыналася.

Спачатку быў ціхі настрой. Бушмараў брат, расчулены і ўзлагоджаны, успомніў свайго хлапчука:

— Бывала адна ўцеха была. Прыйедзеш дадому, распрагаеш каня, а ён пад нагамі трэцца, памагаць лезе. Часамі й крыкнеш на яго, і ўшчунеш, калі паславоліць, але як памёр, дык сам палез бы лёг на яго месца, абы падняць яго.

На твары яго засвяцілася вялікая чалавечая чуласць. Вінцэнціха заплакала, уцёр сылёзы і сам Бушмараў брат. Так прашоў абед. А як вышлі на ганак, каб разысьціся, той-жэ самы Бушмараў брат не сцярпеў:

— У мяне адрэзалі палавіну ўсяе зямлі. Але я хоць толькі што на арэнду быў сеў, але о!

Ён ткнуў пальцам на брата.

— О! спрадвеку арэнду плаціў.

— Чаму гэта так?—сказаў Лявон Бушмар.

— Нічога ня зробіш,—сам-жэ адказаў Лявонаў брат.

— Нічога ня зробіш,—іншым ужо тонам сказаў і Вінцэнты.

## V.

Меркла ў лясох. Гусьцілася цёпла неба. Адвячорак цадзіў паплаўныя туманы.

Рэчка ўлілася ўжо ў свае берагі, цякла ціха, ціха. Магутнасьць вясны жыла ў лясох і ў полі.

Бушмарава постаць чарнелася над рэчкаю. Ноздры яго варушыліся і жмурыліся вочы.

Ён зноў быў адзін. Брат паехаў дзён праз тры пасьля матчынага пахаванья. Бушмар-жэ яшчэ некалькі дзён, як выбіты з свае каляіны,

не задумваўся ні над чым. Аміля каля яго чула сябе ніякава, кожны адвячорак пакідала ў сялібе яго аднаго, начаваць хадзіла ў вёску. Можа таму, што ад Бушмара слова цяпер больш як калі цяжка было выцягнуць.

— Я пакіну служыць тут зараз,—сказала была раз Аміля.

Ён не пачуў, ці так нічога не адказаў.

На змроку высокая постаць узвышалася над рэкаю лукою. Чалавек маўчаў як і ўсё, што было навокал яго—усё жыло толькі веснавою чуласцю сваёю. Доўга стаяў высокі чалавек. Змрок пагусьцеў, неба яшчэ не запаліла зораў.

Чалавек азірнуўся і пашоў паволі назад. Усё таксама варушыліся храсткі яго носа, бровы зъехалі нізка і зрасьліся.

Маленькая жанчына йшла па траве. У руках яна несла чаравікі, ад работы ружавеў твар. Яна йшла подбегам ад гумна. Вольнай рукою папраўляла валасы і глядзела кудысьці паверх усяго. Яна папаткалася высокаму чалавеку. На адзін момант вочы іх спаткаліся, але чалавек адварнуўся і пашоў на высокі ганак. Жаночая постаць прыгнулася ад таго ўзроку мужчыны, больш зас্পяшалася. От яна сядзіць на ганку і абуваецца.

Марудзіць, абцірае ногі аб мокрую траву. Ціха навокал, нікога нідзе няма. Жанчына ўстала, яна ўжо гатова была йсьці:

— Дык я пашла ўжо, заўтра на сьвітаныні прыду,—моцна, каб чулі ў хаце, гаворыць яна тое, што й кожны дзень у гэтую самую пору.

Але чамусьці яшчэ марудзіць. Яшчэ нагнулася паправіць шнурок у чаравіку. Шнурок нешта завязваецца доўга, раптам рвецца і яго трэба звязаць.

Ідзе жанчына паволі, унурыйшы галаву, трymаецца роўна, як-бы чуючы ўсё яшчэ на сябе той момантны зірк.

Яна йдзе паўз разваленую пуню; пахне з яе прэлая салома і веснавая цвіль. Тут жанчына пашла шпарчэй. Але чалавек выбягае на ганак і моцна заве сабаку.

— Галас, Галас!

Жанчына бачыць здалёк як цераз двор імчицца да гаспадара сабака, як сам гаспадар сыходзіць з ганку. Яна прыпрыняеца і глядзіць: „а можа там здарылася што, яна-ж тут усю гаспадыніну работу адна парабляе, можа чаго й не дагледзела?“

Чалавек-жа адагнаў ужо ад сябе сабаку і йдзе цераз двор. От пашоў ён шпарка Жанчыне відаць магутнасць яго ўзроку ў гэтую хвіліну. Яна вельмі павольна паварочваецца да дарогі і йдзе сабе: „яна-ж ужо разьвіталася—сказала што пашла“.

За брамаю гарачая хада магутных ног дагнала яе. Яна не азірнулася, але чула на сабе чужую буру. Тады з востраю непераможнаю, пакутнаю і страшнаю радасцю пашла шпарчэй, штосьці бяздумна ўгадаўши ў гэтым. І тады-ж пачула, як скапіла яе тая чужая бура.

Бушмаравы рукі ўзьнялі яе высока; пад зъвярыным дыхам яго, валасы з-пад хусткі казлытнулі твар. Слабасьць і раптоўны ўздым страсянулі яе. Разам з тым ласкавая жаночая хітрасьць прайшла па твары яе.

— Я чуць не вярнулася, думала што здарылася,—шапнула яна і змоўкла зусім.

Бушмар цераз увесь двор бегам нёс яе назад на руках.

Праз паўгадзіны яна нехация вышла на ганак. У расчыненых дзвеврах неўзабаве зъявіўся за ёю Бушмар. Яна сышла з ганку, вельмі паволі зноў моўчкі пашла, ці толькі зрабіла выгляд, што йдзе. Бушмар зъбег з ганку за ёю. І з трох крохаў зноў схапіў яе на руках. Хітрая жаночая ўсьмешка лягла на твар яе. Яна ўзмахнула рукамі, вызваліўши іх з пад Бушмаравых, узьняла ўгору галаву і ахапіла яго за шью. Бушмар панёс яе зноў у хату.

## VI.

Віславухі, белавусы, стары Вінцэнты стаяў за лесам на дарозе.

Андрэй—Амілін брат падыходзіў да яго ўпоперак цераз ральлю. Твар Вінцентага тоненька ружавеў на ветры, нядаўна аголены, гладзенькі. Андрэй ледзьве цягнуў ногі па цяжкай, скібаватай ральлі.

— Адпоўз Бушмар за лес,—сказаў Андрэй.

— Напалі на чалавека, адказаў Вінцэнты.

— Будзе з яго аднаго.

— Можа будзе, а можа й не. З таго боку лесу тамашнія яшчэ падбіраюцца. Так мусіць і адхвацяць усю гору.

— Калі бо ён упарты які. Сцураўся людзей і не падкнуўся нават выгаварыць сабе. Можа меркаваньне якое знайшлі-б з людзьмі, ці што.

Вінцэнты задумённа плюнуў, абцёр рукавом вусы. Твар яго на ветры заружавеў і пагладчэў больш. Здаваўся мокрым. Цераз поле, з кустоў, ішлі людзі. Андрэй ўваткнуў ля дарогі тычку, міргнуў Вінцэнту. Той пашоў далей ад дарогі, набраўшы з зямлі пад паху гатовых тычак. Мужчыны прыпыніліся ля Андрэя Каморнік загадаў раскручваць землямерную істужку.

З лесу, з-пад Бушмаравае сялібы вышла Аміля. Яна йшла шпарка, заклапочана. Андрэй памкнуўся быў пайсьці ёй наустрач, але пад цікаўнымі і хітрымі позіркамі мужчын, застаўся. Аміля падышла да яго адразу.

— Чаму Бушмар сам ня прышоў?—запыталася колькі ганасоў разам.

Аміля адказала аднаму толькі Андрэю:

— Ня прыдзе... Мяне прыслаў.. Што тут хаяя робіцца...



Яна спусьціла рукі й стаяла з сухой заклапочанасьцю. Глядзела на ўсю работу.

— Што гэта за чалавек, чаму ён вачэй не пакажа; а пасъля съмар-тэльнае крыўды не абярэшся,—загаманілі зноў да Амілі мужчыны.

— Каб тут каморніка ня было, можа-б ён і прышоў, засьмяяўся Андрэй—Што, невядома, як яму цяжка з начальствам гаварыць?

Аміля бездапаможна глянула на брата. Той падступіў да яе бліжэй. Мужчыны заварушыліся на полі.

— Думаеш кідаць служыць?—запытаў Андрэй ціха, адводзячы сястру ўбок.

Аміля паціснула плячуком і апусьціла вочы. Скрытнасьць заўсёды ўдавалася ёй.

— Хіба каб дзе йначай апытаў службу. Але-ж няма нідзе цяпер. Дзе ты тут выстараешся цяпер службы.

Аміля маўчала.

— Хіба можа пасъля што якое будзе, калі асталюеца як мае быць наша гэтая работа. Тады можа палепшае дома ў хаце, тады вернешся. А так, цяпер—дзе тут падзецца ў гэтай хаце, і за што руکі зацяць?

Сказаў ён гэта як-бы так сабе, асьцярожна. Пасъля гэтага заўважыў як пачырванелі Аміліны вочы, як бліснулі ўкрадкі на іх сълёзы, і ўжо больш нічога не гаварыў пра гэтыя справы. Сказаў зусім іншае, і яму не цікавае:

— Чаму ты босая прышла, халодны дзень гэтакі? Раніцою ма-роз быў.

Яна агледзела яшчэ раз падлеснае поле і пашла назад. Андрэй паглядзеў ёй усьлед, нахмурыўся, пасьвістаў ціха дзеля нейкае разрыўкі. Ад гэтага востры твар яго страціў сваю сталасьць набыў дзяцінную, штучную надзьмутасьць.

„Чаго яна крыўдзіцца? Што, я яе дзіцяці ня трymаю, ці што? Што, я не даглядаю яго, ці дурное што яно бачыць у мяне? Помачы ад яго-ж няма. Гэта й так добра што пры мaim дык разам і жонцы заход з імі малымі. Чаго хацець? Ушчуваць-жа няма яшэ каго, каб можна было думаць, што я б'ю яго“.

З палавіну думак гэтых ён выказаў голасам, сам сабе. Вінцэнты цяпер цікаўна тоўкся каля яго, здагадліва пачуў сёе тое і сказаў да толку:

— У меру дзіця ўшчунуць трэба, калі пачне ўжо ў рост убірацца.

Андрэй не захацеў з ім гаварыць. Вінцэнты, як зьнячэўку дзе абмочаны на холадзе, заклапаціўся вельмі каля тычак.

## VII.

За лесам насядала на сялібу вясковае поле. Арудаваў там Андрэй, праціўны Бушмару чалавек. Бушмар і ніколі ня меў з ім сталае гаворкі хіба бывала трэба была пагаварыць крыху ўвайшоўши ў хату да Амілю), а цяпер і пагатоў. Ён з-за лесу чуў праз Амілю, што Андрэй сіберна заеўся на Вінцэнтага за тыя там справы, што Вінцэнты нагаворваў супроць Андрэя людзей, што самога Вінцэнтага ў хаце нелады нейкія... Аміля кожны дзень падвечар даведвалася да свайго дзіцяці, доўга ня бавілася там у Андрэя—цяпер ужо заўсёды варочалася нанач. Яна ўсё была такою-ж самаю ціхаю, прывабна пажаноцку пакорліваю. Вечарам, прыбегшы ад брата, яна знаходзіла Бушмара ў хаце, зазірала яму ў очы. Ён цягнуў яе да сябе.

Вясна тады ўбіралася ў сілу. На полі, на палянах і лесавых выцерабах зазяленьвала ярына.

Навокал Бушмаравае сялібы зьявілася новая агароджа. За лесам, тут-жэ пад бокам у Бушмара забялелі слупы на другую іншую агароджу. Дарога з лесу, што з Бушмаравае сялібы, падалася ў бок, закруцілася пад самую рэчку—новы перароблены вясковы палетак адапхнуў яе.

Сюды, за лес, калі быў час, у нядзелю з Бушмарам выходзіла часта Аміля. Яна то, праўда, ішла ня разам з ім, а ззаду, як-бы назіркам. Ён выходзіў з хаты адзін, ён нікуды ня клікаў яе з сабою, калі йшоў куды так без работы. Але яна ішла за ім, убачыўши яго за брамаю. Сыходзілася з ім ужо ў лесе. Тады гаварыла:

— Можа мы сёньня ўдваіх да Андрэя пойдзем?

Ёй хацелася каб гэта было, і баялася яна зводзіць іх.

Ён съціскаў губы, хмурыўся. Адказваў не адразу, а ужо калі яна начакаецца гэтага адказу:

— Ты-ж кожны вечар бываеш там.

Яна так ужо й ведае, што ён гэта скажа. Але яшчэ не падаецца:

— Мала шта я адна хаджу. Каб з табою калі ўдваіх пайсьці, мне гэтак хочацца... Лявонка...

Яна ведае, што на гэта ён ужо нічога ня скажа. Толькі як-бы дзеля таго, каб разгледзець што на дарозе, ці ў полі, адвернецца і колькі хвілін ня зьмігне з аднаго месца. А там і Андрэеву хату відаць на ўзгорку, другая з kraю. Рэзьбіты маланкаю клён гнецца пад растрэсенаю страхою, развалены комін накрыты вялікаю бляшаною міскаю бяз дна. Там Андрэй можа дзе ў нядзелю курыць на вуліцы на бярвенънях з мужчынамі і можа зноў „нагаворвае людзей на Бушмара“.

Ніколі Бушмар ня пойдзе туды!

Амілю цягне туды хоць на момант.

— Я пайду,—гаворыць яна,—калі ты пачакаеш крыху тут, я не забаўлюся. Добра?

Яна глядзіць пакорліва ў вочы яго. Усёроўна як просіць ласкі якое. Ён-жа заўсёды адзін і той-жа—пануры, маўклівы. Хто яго ведае, якія думкі варушацца ў яго віхрастай галаве, пад гэтым навіслым чэррапам.

— Ідзі сабе.

Ах, каб ён не гаварыў гэтага „сабе“.

З прычыны гэтакага тону яна ня йдзе. Ён сядзіць дзе-небудзь на пяньчуку ці на вывернутым дрэве.

Край лесу. Перад імі поле—цяпер ужо чужое, не яго. Бярозавыя прысады туманяцца за полем, іх ледзьве відаць—з гэтага, аднаго толькі боку поле чыстае ад лесу. Абязьвеченая, скрыўленая, адсунутая Бушмарава дарога яшчэ мала вызначылася калясьмі. Межавыя палявыя слупы залезьлі аж на яе—ледзьве з драбінамі льга прасунуцца.

Нават не глядзіць ужо ні на што Бушмар. Аміля кладзе руکі яму на плячо:

— Чаму ты гэтакі, Лявон?

— Што?—гаворыць ён адразу.—Што ты сказала, што. Я ня прыслухаў. (Часамі ён гэтак ажыўляеца бяз прычыны).

— Чаго ты на мяне сярдуеш?

— Ідзі туды,—паказвае ён пальцам ў вёску.—Ідзі, адно прыходзь хутка.

Цяпер яна ўжо йдзе адразу, моцна ўздыхнуўшы. Але-ж і праўда што ня бавіцца там доўга.

Андрэй спатыкае яе вясёлым съмехам:

—Хутарская гаспадыня йдзе. Ну як гаспадар, ня лішне эксплётавае цябе?

Яна вымушана съмияцца.

У вакне з двара відаць дзеци. Ходзяць за столом па лаве, насамі ледзьве дастаюць вакна. Вочы ў абодвых чорненъкія, як вугельчыкі. Адногадкі—Амілін і Андрэй.

— Ідзецце, сынкі, я вам тварыкі памью,—гаворыць Аміля, калі ўвойдзе ў хату.

Бярэ іх абодвых на рукі й нясе ў мыцельнік да вядра з вадою. Хлапчукі ў захапленыні пішчаць.

— Сыночак,—туліць яна да сябе свайго малога.—Можа табе ба-ліць што?

— Каб балела што, дык плакаў-бы,—аскірзаеца пакрыўджаная Андрэіха. Разам-жа з майм і ядуць і съпяць.

— От пасварэцся нечага,—рагоча на ўсю хату Андрэй.

— Я так гавару, мала што маці скажа,—апраўдваеца Аміля.—Ці гэта што я скажу, дык...

Яна гладзіць па белай галоўцы свайго малога і съпяшае назад да Бушмара. Андрэй выходзіць у сенцы. Стоячы ў дзвіверах, глядзіць Амілі ўслед:

— Пабыла-б калі больш.. Эксплётате цябе твой гаспадар.

Ён раптам кідае жартаваць. Тон его робіцца сталым:

— Табе й нядзелі няма?

Аміля ўжо выходзіць з двара.

Бушмар усё-ж чакае яе. Яна як-бы просіць яго:

— Я ня бавілася, праўда?

Яны йдуць назад ужо разам. Калі край лесу губіцца за востраю павароткаю лясное съцежкі, Бушмар туліць яе да сябе. Яна, у гэты момант шчасльвая, глядзіць яму ў очы; уся больш яшчэ прыгажэе, ружавее, жмурыцца, лашчицца да яго. Падыходзяць да дому, і яна тут зноў успамінае тое, на што ён раней не адказаў:

— Чаму ты гэтакі... Нейкі...

— Які?

— Не гаворыш ніколі са мною?

Яна ня спускае з яго вачэй, і ён глядзіць доўга ў яе твар. Жанчына робіць суд: на Бушмаравым твары зъяўляецца ласкавая мяккасьць.

### VIII.

Вінцэнты на пагляд здаецца ціхі чалавек. Ён ходзіць павольна і стала. У нядзелю заўсёды ўсьцягвае на ногі шкарпэткі—шэрья, у чырвоную палоску ўпоперак—жончына работа, і камашы. Ногі ў яго крывыя—разагнутыя дугі, і паходка—з боку на бок. Цёплая съяточная жыкетка ў яго—з рудога, чырвонаватага старасьвецкага бобрыку. Ці то ўлетку горача, ці то ўвосень ці ўвясну здорава ён у съята заўсёды ў ёй. Колер твару яго дзіўна падобны да колеру гэтае жыкеткі.

З Бушмарам ён—так сабе, ні вораг ні прыяцель. Трохі дружыў з Лявонавым бацькам, але як дружыў!—разам палаўічных пчол разводзілі, пакуль не заеліся адзін на аднаго за мед. А з маладым Бушмаром Вінцэнтаму пакуль што не здарылася за што пасварыцца.

І от у нядзелю, калі Бушмар рыхтаваўся сънедаць, прышоў да яго Вінцэнты. Ён колькі часу стаяў за Бушмараваю брамаю і разглядаў Бушмараву ярыну.

— А-а-а, як-жа авёс пашоў, аж сінен,—енчыў Вінцэнты, з нейкае пакутнае зайдрасьці.

— Шалее твой авёс, дзяндобры, жэгнай божа, — сказаў, ён калі пералез цераз парог у хату.

Бушмар бачыў яшчэ яго праз вакно за брамаю. І буркнуў быў сабе пад нос:

— Ці ня сюды яго няшчасьце гоніць.

— Добры дзень, проща на съяданье,—прывітаў ён госьця.

Вінцэнты сядзеў на парозе, пастукваў кійком сваім, цадзіў па слову гаворку—чакаў, калі Бушмар скончыць сънедаць і калі адышлецца ад стала Аміля.

— Я прышоў да цябе—загаварыў ён пра справу, выводзячы пасъля Бушмара на двор.

Бушмар як-бы пачуў што трывожнае, маўчаў і нарыхтаваўся слухаць. Ён вёў Вінцэнтага па дварэ. Вінцэнты раптам перайшоў на дробныя ўсьмешкі і нават сказаў жартам:

— Я хачу ў падсуседзі да цябе.

Бушмар траціў цярплівасць—ён сам ніколі не жартаваў і да людзкіх жартаў ня прывык. Вінцэнты-ж адразу пасталеў, гэтак як напусьціў бы на сябе жартаўлівасць:

— Ты-ж чуў пэўна?

— Што?.. Нічога я ня чуў.

Бушмар, як мае быць ужо ўстрывожыўся. Вінцэнты больш ня мучыў яго сваімі жартамі:

— Падсуседзі—не падсуседзі, а хайрус з табою хачу зрабіць. Уцячы ў лес да цябе хачу. Хлопцы мае самі прыслалі мяне да цябе.. Дарогу тваю адапхнулі? Палетак паўз лес адрэзалі? На гэты бок лесу залазяць? Андрэй арудуе? І арудваць будзе, бо ён на цябе вока ня мае. Ён пытаў (сам я чуў). у Амілі нядайна, ці запісаны яна ў гэтым рабачкоме...

Вінцэнты раптам спыніў гаворку і палажыў рукі на полы жыкеткі. Расьцягнулася ніжняя губа, стала тоненкаю, і мяшкі пад вачыма пачырванелі. Ён трошкі прысеў, трошкі нагнуўся да Бушмарава вуха. Спачатку так памаўчаў, пасъля захіхікаў:

— Xi-xi-xi, xi-xi-i-i...

Бушмар зусім зьдзівіўся. Аж злосць папаўзла па твары яго.

— Xi-xi, гэта такі нядурны нехта выдумаў, імя яму даў—рабачок... падточвае гаспадароў... Ці запісалася ты, кажа, у рабачок... Xi-xi-i-i.

Ізноў ён раптам зрабіўся сталым, пасъля гэтай штучнай весільсці:

— Страшная штука робіцца. Усё к чортавай матары пойдзе.

Гады запанаваць хочуць... Будзе табе яшчэ ня гэта. Яшчэ й хату адбяруць у цябе, і самога з торбаю па съвеце пусьцяць, калі самому не ратавацца...

— Што?!—гукнуў з усіх жыл Бушмар.

А той, як бы наўмысьля прышоў сюда, каб памучыць:

— І ўсім нам тое самае будзе, калі, я кажу, не ратавацца.

Тут ён змоўк і ўздыхнуў. Бушмар, каб прымеў, дык увагнаў бы тут яго на месцы ў зямлю. Вінцэнты яшчэ трохі памучыў:

— Гэта можна было адразу бачыць, што гэта будзе...

— Што?—нема раўнуў Бушмар.

І ўжо тут Вінцэнты як мае быць дашоў да справы:

— Усё пойзде наанава. Гэта, што яны там панаставялі тычак і слупоў, дык увосень усё параксідаюць. Гэтыя новыя межы на знос пойдуць. І гэта, што падзялілі гэтыя дзялянкі, што адхапілі ад хутароў

(і тваё тут дабро запала), таксама ў адзін кацёл пойдзе. Усе як ёсьць. Нават больш яшчэ ад хутароў адхопяць, нават зусім некаторых пазганяюць з месцаў сваіх—няма табе, кажа ні хаткі, ні градкі. Народ можа падавацца ня будзе, але гэта... займі чорта ад варот, дык ён цераз плот.. Ён табе пройме і свайго дойдзе. Згоняць усіх разам, выдзяляць табе, каб з голаду ўздоўж лавы лытак ня стуліў, а рэшту спажыве той, хто будзе на чыёй шыі сядзець; хто дужы, той прутшы.

— Можа да гэтага яшчэ ня дойдзе, — разважыў сам сабе Бушмар.

Ён аж панурасьць сваю пачаў траціць.

— Ты тут сядзіш, як воўк, і нічога ня ведаеш, што па людзях робіцца. Цябе да калецтва як мае быць зьбіраюцца давесьці, а ты сънедаеш сабе як на выгодзе...

— Хто гэта хоча?

— Андрэй. Аміля, нябойсь, маўчиць табе. От папытайся ты ў яе, што Андрэй парабляе...

— Ну дык што рабіць?

— Я табе скажу, што рабіць—яны сваё, а мы сваё. Няхай сабе іх там дзвесіце сядзе каля аднаго катла, а мы тут удзесяцьрох сядзем. Ты, я, хлопцы мае можа яшчэ хто з адзін падахвоціцца, от табе й кацёл. Без гадаў, бяз нікога, сам сабе. І ўсё маё будзе пры мне, і пальцам ніхто не зачэпіць. Тады мы і адсудзіць можам законам, што і ад цябе забралі. Камуна ў нас будзе свая. Яны няхай сабе, а мы сабе, не канешне галетніка ўспамагаць сваім уласным ды родным. Ну як? Ты сядзіш і нічога ня чуеш.

Бушмар маўчаў.

— Я сам на гэты бок лесу перабяруся. Забудуем усё, як мае быць. Уцячы адтуль, хай яны там хоць падушаць адзін аднаго.

— Сюды? На гэты бок? Тут-жа маё.

— Усёроўна забяруць.

— Бушмар памаўчаў. У яго заныла на сэрцы.

— Можа нічога яшчэ ня будзе.

— Як то ня будзе. Ты сядзіш і нічога ня бачыш.

— Ці ім там мала... і так-жа паадрэзвалі ад усіх.

— Хамскага горла ніколі ня ўтхланіш.

— Дык што-ж рабіць?

— Я-ж табе кажу што.

— Пачакаем крыху, будзем відаць. Калі што якое...

— Позна будзе чакаць. Да восені, калі пачакаем, дык там і амэн будзе на ўсё.

Бушмар ня ведаў, што рабіць і што думаць.

## IX.

Вінцэнты прыходзіў яшчэ раз, але Бушмар упарты не хацеў яго слухаць. Вінцэнты ўгаворваў яго:

— Гэта ня прыперла табе яшчэ бяды, дык ты атрапаеш рук. А пачакай, што ўвосень будзе.

— Ня ўсёроўна мне! Ці съціснуць мяне, ці з кім я за адным катлом буду ні госьць ні гаспадар. Няхай што хочуць, тое і робяць, а за адзін кацёл я ні з кім ня сяду.

Вінцэнты тады пакінуў хадзіць да Бушмара. Бушмар пачаў задумоўвацца сам над сабою.

Вясна ўжо зусім увабралася ў сілу і падавацца пачала лету. Рыхтаваліся да сенажаці; буялі аўсы і ячмэні, адкрасоўвала жыта.

Аміля тады стала больш сумнаю, як калі раней была. Яна ціха корпалася з цымна да цымна за сваёю работай, сам Бушмар ніколі ў хаце ня прыпыняўся—ледзьве ўхапіў управіць адзін веснавое поле.

Адзін раз у яго сялібе была пакутная ноч.

Яшчэ зьвечару ён заўважыў, што Аміля як бы рвецца штосьці сказаць яму. Яна падыходзіла да яго колькі разоў, зазірала ў вочы, а ён быў утомлены з поля; тупаў па хаце. Яны павячэралі моўчкі, толькі яна сказала разы са два, штосьці няцікаве ні ёй, ні яму. Ён адказаў вяла, нехакая, як і заўсёды. Аміля ведала ўжо добра гэтую яго натуру, ніколі не зважала на гэта. Пасьля-ж ужо ўсye хатнe ўпраўкі, калі ён разъдзяваўся класціся спаць, яна падышла да яго. Паглядзела на яго з дакорам, просьбаю, замілаваньнем, паслушэнствам, села каля яго і сказала тое, ад чаго ён падняў вочы, але з твару не зьмяніўся:

— Ад мяне?

— А ад-каго-ж яшчэ.

— А можа ад каго іншага?

— Ляўонка?

Ён маўчаў. Яна падсела яшчэ бліжэй, зазірнула яму ў вочы, прыперлася галавою да пляча. Яна гаварыла хутка, выказвала ўсё, што сабралася за ўсю вясну, але што было дагэтуль цяжка выказаць Бушмару:

— ... Мы тады й малога майго забяром сюды. Добра, Ляўонка? Ён неўзабаве падрасьце дык і помач ад яго гатовая будзе. Ты, Ляўонка, запішыся са мною, ці павянчайся—трэба зрабіць што-небудзь, ці скажы мне пэўнае слова, дык я тады спакойнаю буду. А ня хочаш можа вянчацца, ці запісвацца, дык я так магу быць, адно каб ты мне сказаў напэўна, што я твая жонка. Можна й так, калі хочаш, людзі цяпер усякся жывуць...

Ён устаў падкруціць у лямпе агонь. Яна чакала, сядзела ўсё. Ёй здалося, што ён стаў тады такім, якім яна яго жадала сабе—ласкам, добрым. Ён сеў поплеч з ею і маўчаў доўга. Яна палажыла галаву яму на плячо. Тады ён адшатнуўся і ня зводзіў з яе вачэй:

— А той твой хлапчук, якога трэба забраць сюды, ад каго? Можа ад паручніка?

Яна жахнулася:

— Нашто ты пытаеш тое, што сам ведаеш?

— А ты скажы.

— Нашто ты гэта?

Ён усё глядзеў на яе.

— Ну, ад нябожчыка... Памёр-жа...

Яна моцна заплакала. Нагнулася, вскінула шпарка руکі.

Бушмар стаяў пасярод хаты, прыжмурыўшы вочы. Ён бачыў Амілю ранейшую, калі яшчэ насіў яе на руках сънежнымі палянамі з лесу. Чуў яе каля сябе там, на паваленым дрэве, у сънегавыя ночы. Чуў і съмех яе паручніку. Чуў яе і ў раньнюю вясну, у той вечар, калі, ня памятаючи нічога, хапіў за брамаю на рукі і імчаў у хату. І ўсе тыя наступныя дні і тыдні, нават можа месяцы... Калі ён ужо ня пускаць пачаў яе да Андрэя, да гэтага ненавіднага брата яе, гэтага ворага, злыдня...

От ужо ён бачыць Андрэй твар—гэты вузкі, насьмешны твар, худы, утомлены, шурпаты. Вінцэнты быў сказаў раз:

— Шэльму бог меціць. Бач, якая ў яго галоўка, як у гада якраз.

Андрэй ўсё зробіць, усюды дападзе. Ён і праўда, што гатоў сагнаць з места сялібу, гэтак, як дарогу адапхнуў, як за лесам адрэзаў самую лепшую дзялянку. Усе слухаюць яго, не паможа й Вінцэнтага хітрасцьць. Усё будзе навосень, як казаў Вінцэнты. Андрэй арудуе, Андрэй стараецца, Андрэй—Амілін брат!..

— А калі Андрэй мяне з торбаю па съвеце пусьціць?—смальнуў Бушмар—дык як тагды будзе з жонкаю, з дзецьмі, і з сваімі, і з паручнікамі...

Ён паварушыў барадою.

— Не паручнікаў!—крыкнула яна.

— Не, не, гэта я так сабе,—падступіў ён да яе на крок, зъянтэжыўшыся ад яе крыку.

— Дык чаго-ж ты!

Яна заплакала мацней, плечы яе затрасьліся, галава зьевесілася на рукі. Скрозь пальцы капалі сълёзы.

Бушмар прыгледзеўся. Ён як-бы ніколі ня бачыў чалавечых сълёз, гэтакіх горных. Цераз твар яго прабегла дзіўная рыса. Дзіва? Нецярплівасць? Новае разуменне рэчаў?

— Съціхні,—сказаў ён ласкавей.

— Лявонка, што мне рабіць?—ледзьве выгаварыла яна за съязьмі—яшчэ раз кажу табе цяжарная.

— Павянчаемся, няма чаго плакаць...

Аміля сілком пасадзіла яго каля сябе. Выплаквала свае сълёзы доўга, на плячы яго. І гэта зрабіла з Бушмарам цуд. Ён пачаў

сьцішаць яе, заспакойваць. Прытульваў да сябе яе твар. І ўсё стараўся скрывіць усъмешкай губы.

Пад поўнач яна старалася забыцца на тое, што было вечарам, і ўсё не магла. Яна была адна ўжо ў хаце. Бушмар быў сказаў:

— Мне галава баліць вельмі, пайду лягу на салому ў пуню, там вальней.

— Ідзі,—абняла яна яго.

Забылася патушыць лямпу і лягla. Заснуць не магла. Успомніла вячорнюю гаворку з Бушмарам і зноў затраслася ад сълёз.

#### X.

Бушмар паволі спусьціўся з ганку ў чорную ноч. Чула драмала зямля, вялікая цішыня вартавала Бушмараву сялібу. У маўчаньні начаваў лес, маўчалі-ж пад туманамі й паплавы.

Бушмар павалокся аж да брамы, дзе мацней пахла на загоне канюшына, дзе лясная вільгаць чулася мацней. Бушмар там не стаяў доўга. Ён як-бы шукаў чаго—з непакоем нейкім пашоў назад, і зноў вярнуўся. Пасьля падаўся да старое пуні, пралез у прычыненая дзвёры, лёг на салому. Так ён ляжаў доўга, шырока расплюшчанымі вачыма глядзеў у цемень. Штосьці тупа ныла пад сэрцам. Было гэта новым. Толькі засмактала было гэтак калісьці ў грудзёх, як выбраўся быў у салдаты і пакінуў за сабою сялібны лес. Ён паспробваў самога кашляць, заплюшчваць вочы... Нарэштэ ня то дрымота, ня то туپое бяздум'е апанавалі ім. Цемень зрабілася ўсім съветам і ў ім штосьці пакутнае для чалавека вызначылася над усім. Яго цяжка ўявіць выразна, але яно знаёмае, вядомае. Нават праз гэтую дрымоту дзесьці на дне съядомасці папробвала заварушицца думка:

„Зноў яно. І калі-ж гэта яшчэ было?“

Паволі недзе глыбей за думку высьветляцца пачало гэтае знаёмства: яго, зусім яшчэ малога (так мо гадоў трох яму) пасадзілі на каня. Коньская шыя перад вачымі здалася яму большаю і важнейшую за ўсё, яна засланяла сабою ўсё, што было перад ім. Спачатку было дзіва, а калі конь пабег, зъявіўся жах. Збоку, трymаючи яго, бег хтосьці вялікі, што пасадзіў яго. Але ад няпрывычнага руху рос страх і роспач дзіцячае адзіноты. Пачатак яго быў у тым, што пад ім, пад голымі нагамі, пад целам цесна чулася тое вялікае на рост, страшнае на выгляд—конь. Ён дрыжаў заўсёды, калі бачыў блізка каля сябе гэтую істоту, а гэта на ёй самой трэба быць, нельга ад яе адараўца; чуваць цяпло яе цела, рух скуры ад бягі яго. Ён заплакаў нема, і ў тую хвіліну, калі зъялі яго, цяжкасць съціснула яму ў горле. Доўга яшчэ чуў ён страшную коньскую цяплыню ў нагах, і ўзмахі коньской гривы. І вельмі паволі зьнікала роспач з адчуваньнем, што ўсё скончана і выйсція больш няма.

Бушмар уздрыгнуўся і прысеў. Цяпер зьбіраў думкі свае, пачынаў думаць. Далёка было тут да разважлівасці, але думкі хутка пра гналі жах нядайняе дримоты.

Нізка навісала цемень, здаецца, ён бачыў над сабою яе—цьвёрдую, моцную, непераможную. У ёй жыў увесы съвет, усё там дзейнічала і душыла яго. Ён устаў на ногі. У думках зьявіўся Віцэнты з сваімі прароцтвамі. Цяпер ужо трывога і крыўда адганялі ад чалавека ўсё іншае. Праходзіў жах, трывога ўсё павялічвалася. Ён зноў лёг, штурчна пакашляў і моцна ў голас уздыхнуў.

— Лявен,—пачуў ён голас з двара.

І магло-б стаць яму самому дзіўна, каб адно ён мог раздумаць пра гэта: ён самымі пачаткамі адчуваўся сваіх узрадаваўся гэтаму голасу. У той-жа момант, як у гарачыню піць, прагнуць ён стаў гэтага слова, каб хоць раз яшчэ яна гэтак сказала.

— Ты на дварэ?—абазваўся ён.

Аміля прышла на яго голас.

— Мне страшна адной... Ты мяне пакінуў там адну... Ты мяне зьнявідзеў, я табе непатрэбна больш, я ведаю, я ведаю... Правда, Лявен? Скажы, ці праўда? Скажы... скажы...

— Хадзі сюды,—падаў ён голас.

— Скажы, якая я для цябе?

— Сядзь.

Ён пачуў, што яна плача, што яна не асьмельваеца ўжо сесьці блізка да яго. Ён прагнуў яе ранейшага, нядайняга слова, дзе ня было ні папроку, ні сылёз, а толькі пакорлівасць гатовае да ўсяго дзеля яго жанчыны. Абое маўчалі доўга.

— Лявен...

Цяпер ён працягнуў руку, падцягнуў яе да сябе.

— Скажы.

Як у бяспамяцтве, ён прыціснуў да сябе яе галаву. Яна плакала ўжо ціхімі, бяздумнымі съязьмі, выпрошвала ў яго слова:

— Скажы, ну скажы, Лявенка, якая я табе?.. Ты мяне зьнявідзеў. Завошта, чаму ты?..

— Маўчы,—зашаптаў ён,—ты маўчы.

— Чаму ты сказаць ня хочаш... Ты мяне гэтак ўкалоў, гэтак скрыўдзіў... Нашто ты мяне гэтак?..

— Маўчы,—папрасіў ужо ён.

Яна больш не гаварыла, маўчаў і ён. Цяпер пасадзіў сабе на калені і прытуліў яе твар да свайго. Яна пакінула плакаць, ціснулася да яго, вісла рукамі на яго шыі. Так доўга цягнулася маладое шаленства, радаснае і пакутнае.

Ужо забялела над лесам, ужо нават і ружавець пачало, а ніхто не хадзіў па Бушмаравым дварэ. І от нарэшце з цёмнае нары пуні

вышла Аміля. Яна была новая нейкая, не падобная на сябе ранейшую. Штосьці было ў вачох закончанае, зусім сфармаванае. Можа гэта цвёрдае ўяўленье назаўсёды-што такое яна і што такое Бушмар і што яны адзін для другога. Яна доўга сядзела на ганку, гледзячы перад сабою ў зямлю. Гэтая ноч змучыла\* яе. Яна ўсё глядзела на свой росны сълед на траве.

Бушмар вышаў неўзабаве. Ён пайшоў праста да студні. Выцягнуў вядро вады, нагнуўся і стаў ліць празрысты холад сабе на галаву.

## XI.

Ужо зблекла ружовасць на ўсходзе. Вяршаліны лесу гарэлі сонечнымі агнямі, і лес слухаў безутрапённую музыку чулае раніцы. Сонца было за палявым узгоркам, але далёка яшчэ пакуль зьнікне раса. Росны сълед скроль клаўся пад Амілінымі нагамі, да лесу, а ў лесе съцежка з леташніх хвойных іголак маўчала пад нагамі. Тут было ціха і прытульна. З-пад дрэваў цёк водыр вечна маладога ядлоўцу, пахла хвоя і лясная зямля. Вечнасьцю дыхала ўсё. Нават чулыя гукі былі як цішыня.

Аміля вышла за лес. Сонечнае поле жыло клапатлівым веснавым днём. Яно гучэла птушынымі галісамі, зелянілася ячменямі і аўсамі. Убок ад узгорку туліліся да яго знаёмыя стрэхі.

Як бы шукаючы чаго, Аміля палажыла да ілба над вачымі руку і ўгледзелася ў поле. Вечер абвеяў ёй твар. Ня думаючы яна пашла паціху цераз поле. Перад ёю, наводдалек бегла хвалімі жыта.

Андрэева хата ветліва глянула на яе спарахнеласцю сваіх съцен. На прызьбе, на ўмятай каstryцы драмаў узлахмачаны сабака. Ён толькі гультайскім зіркам правёў яе ў двор. Там яна ўбачыла свайго малога. Ён адразу пабег да яе:

— Мама.

Яна панесла яго ў хату. Там быў ранешні рэзрух. Ляжалі няпрыбранныя расцягненія пасьцелі; самому ад сябе цесна здавалася. Усё было гэтакім знаёмым—усё як і заўсёды—на тым самым месцы, як і шмат год да гэтае хвіліны. Усё тут цякло паволі, з вонкавым спакоем... Нават нейкае зельле, якое яна сама гадоў можа тры таму заткнула за трам—яшчэ й цяпер тырчыць адтуль.

Аміля выцягнула зельле і кінула ў сенцы. На палку каля печы панакіданы знаёмыя лахманы...

Думкі пачалі бегчы шпарчэй, вырывалі абрывкі мінулага, забытага, што здавалася пахаваным назаўсёды. Можа ёй было гадоў шэсьць ці сем, як (гэта страшна цяпер укалола яе) сварыліся ў хаце за старую вопратку, што засталася пасьля нябожчыка бацькавага бацькі. Прыходзіла па вопратку бацькава сястра, бацька-ж рваўся ўсё прагнаць яе з хаты, а яму памагаць строіўся невялікі яшчэ хлапчук Андрэй. Тая вопратка можа й каштавала ўсяго якую дзвазлотку, а колькі было сказана з-за яе усялякіх крыўдных слоў. І праз яе, праз

Амілю. Ёй ня было ў што апрануцца, гнаць у поле быдла і гэтак сама стрэчнаму брату, малому, сыну гэтае самае цёткі. Чаму як якія дзікуны, забыўшыся на блізкае сваяўство, крыўдзяць адно аднаго з-за гэтаке драбязы нядобрымі словамі? Гэтак жылі, што й старыя лахманы для іх не заўсёды драбяза. А яшчэ—калі чалавек кожны дзень у гладзе і холадзе, дык тут ужо ўсякія межы і ўстанаўленыні руйнуюцца.

Беглі ў яе думкі няроўна, утрапёна.

То выхапяць яны з чалавечас таямніцы што-небудзь з таго, што калісьці было перажыта, ранейшае бацькава парабкоўства ў дварэ, бадзяньне па местах, то засыцелюць усё перад чалавекам у ясныя колеры чагосьці няведамага, што вельмі падобна пад маўклівую шырнню зямлі ў гарачы поўдзень, калі ў чалавека такое утрапеніне, а навокал усё само ў сабе і ў сваім спакоі.

З усіх гэтых думак і ўяўленіяў паўстала съпёка на пыльнай дарозе і аж чырвоны бляск сонца на ёй. Яна, гэтая дарога, была пустая, і пыл на ёй, што ўзынімаўся з-пад калёс, не ападаў, а стаяў нявысока над зямлёю. На драбінах поплеч з Аміляю сядзеў Андрэй, якога яна везла ў горад да доктара. Андрэй не спадзяваўся выжыць, і на заходзе сонца сумна яна разьвіталася з ім каля глухога будынку гарадзкое больніцы. І ўсю ноч ехала адна дадому.

Хлопчык усё стаяў каля яе на зямлі, трymаўся за яе ногі, а яна глядзела кудысьці за вокна у гарачае неба.

У гэтай хатній сумятні, у цясноце пачула яна яшчэ тое, што часьцей за ўсё чула ў несьвядомых успамінах сваіх. Чула ў самыя вострыя моманты. Гэта брала пад сваю ўладу думкі і волю, каб або зрабіць чалавека вельмі моцным і рашучым, або зусім нямоцным, слабым. Усё тады робіцца малым і нязначным перад адным, што займае ў тыя хвіліны чалавека.

Калі яшчэ была дзіцём Аміля, дык з таго часу памятае яна адзін гэтакі момант. Ёй навек застаўся ў памяці і цяпер заўсёды паўстаета ва ўяўленіях гарачы сонечны адвячорак, калі было гэта. Яна малая не магла ўседзець дома ўвесь той дзень і назаўтра, пакуль ня сплыла патроху горкасцьць з душы.

— Занясі, дачушка, тату хлеба, бо ён ня еў з самага ранку,—сказала была тады маці.

І яна панесла той нішчымны хлеб, сухі, вымучаны з апошняе муکі. А бацька з паўдня ўжо нешта стаяў без шапкі перад ганкам аканома ў дварэ, выпрошваючы нейкае палёгкі за нейкія даўгі.

— Табе колькі разоў казалі—не таўчыся тут перад вокнамі дарэмна,—сказала пакаёўка, выходзячы на ганак.

Тады бацька заенчыў:

— Унь мне дзіця апошні хлеб з стала прынясло. Няўжо я з раскошы прашу. Няўжо я...

І вось тады адбылося тое самае важнае. Сам аканом высокі і моцны, выскачыў на ганак і схапіў бацьку за шию, пхаў яго гэтак

перед сабою цераз увесь дзядзінец, да самае' дарогі, дзе стаялі дваровыя людзі, і некаторыя спачувалі, некаторыя съмяляліся. Бацька пашоў, а яна малая бегла за ім, і страшны малюнак бацькавае прыніжанасці не даваў ёй спакою.

— Заўтра пайду папрашу аканоміхі,—сказаў спакойна бацька, калі адышліся яны трохі ад двара.

— Ня йдзі.

Яна закрычала немым голосам. Не магла больш выгаварыць ні воднага слова ад сълёз і вялікае цяжкасці.

— Чаму? —сказаў бацька, можа яе ўпрашу, дык як-небудзь абыдзеца добра.

І памаўчаўшы, яшчэ сказаў, сам сабе:

— Яна, кажуць, ніштаватая кабета, ласкавейшая за яго.

І яшчэ большая крыўда за гэты бацькаў спакой і халодную нявольніцкую разважлівасць пеканула яе ў сэрца. Бацька-ж гаварыў:

— Давай хлеб, падсілкавацца трохі.

Яны селі на дарозе і Аміля магла толькі сказаць:

— Як ён цябе пхаў цераз увесь двор.

— Што-ж ты зробіш,—адказаў бацька.—Будзе горшая бяда, калі прыдуць ды апошняе забяруць.

І маўчаў. Можа буры кіпелі ў ім на дне душы, але твар яго, грубы, абветраны, быў халодны. І от з таго доўга насіла яна ў сабе страшны роспач: „Можа яму ня зусім моцна балела, як яго ціснулі за шыю, але як гэта ён яго гнуў уніз—пхаў“.

Бацька йшоў гэтак у чужых руках праз увесь дзядзінец, той самы бацька, які заўсёды галодны, халодны і спрацованы. Ён пойдзе да аканоміхі, хоць тут зусім ня можна йсьці прасіць—нейкая сіла не дазваляе ісьці зноў прасіць, а вызначае штосьці іншае: пайсьці і ўзяць таго, хто пхаў бацьку і забіць яго, але не адразу, а каб ён мучыўся перад съмерцю і каб слухаў, як яму будзе яна за скрыўджанага бацьку выгаворваць усю крыўду. Толькі гэта трэба зрабіць, больш нічога ня можна рабіць.

Але нічога гэтага не магла яна тады малая выказаць. Толькі праз колькі ўжо дзён сказала бацьку:

— Тата, набі яго.

Ён зъдзівіўся:

— Каго?

— Аканома.

— Што ты выдумляеш?

І ўсё гэта засталося навек.

Аміля стаяла ўсё ў хаце, ні з кім не гаворачы.

— Як ты прышла ад работы?—запытала Андрэіха.—Хіба Бушмары дома няма?

Аміля ўздрыгнулася ад чалавечага слова. Яна ўзяла на руці дзіцё і вынесла на двор.

— Гуляй, сынок, гуляй сабе.  
— Ты пойдзеш?— запытала дзіцё.  
— Пайду, сынок.  
— Чаму ты пойдзеш?

Яна панясла яго да варот і там паставіла на зямлю.

— Ня йдзі, мама.  
— Я прыду... Бяжы ў хату, сынок.

У полі вецер плыў па засевах, шаптала жыта.

Праз узгорак Аміля вышла да лесу. На самым узгорку пад ветрам прыпынілася азірнуща. Высыхала пад нагамі раса. Вецер мяў і трапаў адзежу.

Яна ўзьняла галаву. Штосьці незнаёмае дагэтуль нараджалася з думак пра Бушмара. І, як хмары перад навальніцай, зьбіралася ўсё больш і запаноўвала ў чалавеку. Бушмар стаяў, як жывы, у яе вачох з сунутымі бровамі, нездаволены, упарты...

Першы раз у жыцьці ў яе съціснуліся губы. Гэта было толькі лёгкае дрыжаньне іх.

Яна адна была на ўзгорку, перад съцяною лесу. Постаць яе ўзвышалася над аўсамі і жытам. Вецер абвяваў яе, і галава яе была ўзьнята.

Шпаркаю звычайнаю сваёю хадою яна ўвайшла ў лес.

## XII.

Чалавеку цяжка перарабіцца адразу. Можна думаць і гаварыць іначай, а сам чалавек доўга будзе ранейшым. Так як ляціць кожны год, абы толькі замакрэе веснавы сънег, гусі над Бушмараваю сялібай, так, як адлятаюць яны над гэтымі-ж лясамі назад, абы толькі пацямненне ад старасьці на іржышчы белае павуціньне,—гэтак сваімі дарогамі будзе хадзіць чалавек, пакуль увесь узыдзе на дарогі іншыя.

У той дзень, калі вярнулася Аміля ў Бушмараў дом, яна ажыла была дзеля іншае свае дзейнасці, жывучы на съвеце. Яна, як Бушмар прышоў толькі ў хату, пад поўдзень пачала выгаворваць яму ўсё, што сабралася ў яе; гаварыла яму і пра сябе і пра яго.

— ... ты пануры, ты цяжкі, і з табою цяжка. Але ты можаш зыначыцца. Толькі скажы мне раз і назаўсёды, што я для цябе і ці патрэбна я табе. Калі ты зьнявідзеў мяне, дык годзе папрокамі ўсякімі мучыць мяне, а выгані мяне з хаты, каб я ня была тут больш. Тады я ведаць буду, што рабіць, шукаць сабе, дзе дзецца і за што ўзяцца... Калі-ж ты сам ня ведаеш, што я для цябе, дык слухай—я застануся з табою... Нам ня кепска будзе жыць... У нас будзе дзіцё, тваё, дзіцё... А маё дзіцё цяжкім для цябе ня будзе. Я зраблю тут усё ў нашым доме так, што нічога лішняга і непатрэбнага для нас ня будзе, усё будзе добра і табе і мне. Толькі ня будзь воўкам для мяне.

А калі інакшым быць ня можаш, дык скажы мне, не маўчи, на што я табе?.. Ты скажы... ты не маўчи больш, але скажы тое, што трэба. Без папрокаў скажы... Тады лепш будзе ўсё...

Яна гаварыла доўга. Ён спачатку маўчаў з новым прасветленым нейкім тварам, як ад якое трывожнае і важнае навіны, пасля якое прыкра яму стала. Але-ж ён даслухаць хацеў да канца Усё маўчаў, ніводнага разу ня глянуў на яе.

— Чаго ты?—сказаў ён раптам.

— Што?

— Што з табою зрабілася? Дзе ты была?

Яна глядзела на яго.

— Дзе ты была? Чаму ты гэтакая?

— Дома была.

— Дзе дома?

— У Андрэя была. Сына свайго глядзець хадзіла. Сын у мяне ёсьць, ведаеш?.. Той самы, пра якога ты ўчора дапытваўся, ад каго ён. Той самы, мой сын. Ты чуеш пра майго сына?!

— Ён съціснуў зубы, але на гэта змоўчаў. Толькі глянуў на яе. раптам зьдзіўленыне нейкае засвяцілася ў яго вачох.

— Дык от я цябе пытаю, ты павінен сказаць мне.

— Я ня ведаю, што ты хочаш, каб я табе сказаў.

— Я кагадзе гаварыла табе што.

— Я табе нічога не рабіў кепскага.

— А вечарам ўчора, ты забыўся?!

— Я цябе ня біў.

— А што ты гаварыў мне. Ты памятаеш, што ты гаварыў мне?

— Я табе гаварыў праўду.

— Праўду. Гэта твая праўда?

Ён зноў узьняў на яе вочы. Ён ніколі ня бачыў яшчэ яе гэтакаю. Ні адна жанчына ніколі не гаварыла яшчэ з ім гэтак. Ён маўчаў, зьдзіўлены.

— Што-ж ты маўчыш?

— Што табе гаварыць?

— Ты лепей сам ведаеш.

Пасля доўгае маўчанкі свае яна пачула яго пануры голас:

— Тое прайшло.

Ён пачаў заікацца.

— Што прайшло?

— Што было ўчора вечарам.

Больш ён маўчаў. Яна адышлася ў чистую хату, старалася разагнаць сваю узбуджанасць, сваё утрапеньне. Ён доўга сядзеў, усьпёршыся локцямі на стол, пакуль яна ня ўвайшла. Цяпер спакайнейшаю здавалася, штурчна нават усміхнулася, калі падышла да стала:

— Усё прайшло, што было?

І памаўчаўшы:

— Ты праўду кажаш мне?

Села з ім поплеч. Зноў штучна—ня было яшчэ прычыны для шчырасьці—хмурна ўсьміхнулася і сама-ж адразу прагнала з твару гэтую непатрэбную ўсьмешку. Так сядзелі яны і яна каля яго рабілася ўжо тэй самай ранейшай Аміляй.

### XIII.

Людзі жылі тут павольным жыцьцём, спрадвечным, ціхім... Людзкое жыцьцё было як жыцьцё гэтага поля навокал і гэтых лясоў. Кожны год зямля мяняла твар свой. Але праз год яна была тэй жа самай. І гэта трымала людзей пад нейкаю ўладай.

Кожную восень над гэтым полем і лясамі адляталі жоравы й гусі. Тады людзі глядзелі на гэты свой радасны сум, думалі пра свае няхітрыя рэчы, рабіліся як дзеци. Падоўгу стаялі і ўглядаліся ў гэтых ад вечных падарожнікаў, якія ведаюць толькі сваю гэтую дарогу. Але дарога гэтая здавалася людзям нязвычайнаю і вольнаю. Можа людзі зайдросцілі гэтай птушынай волі, можа яны чулі ў гэтых час тое сваё ад вечнае імкненіне, што жыве ў іх, у глыбіні пад нявольніцкімі путамі гаспадарскае клапатлівасці.

Так ішло тут жыцьцё зямлі і людзей на ёй.

Калі Бушмар служыў яшчэ ў войску, ён нудзеў па гэтым жыцьці. Тут быў дзеля яго цэнтр сьвету. Гэта ён тады чуў больш, як цяпер. Цяпер толькі жыў, больш можа як хто тут заклапочаны ўпартым сваім змаганьнем з зямлён. Ён папробваў быў выкарчоўваць падлесную неўрадлівую дагэтуль граду. Але ня даў рады. Так у яго гэта засталося толькі ў думках—от нешта такое прыдзе, пара гэтакая, калі нейк гэта ў яго зробіцца, ён сам пра гэта пастараецца, тады будзе нешта іншае... Такое чаканьне ўсё было ў чалавека, пакуль ён ладзіў, і ладзіў удала, што пакінуў яму бацька.

Гэтакае-ж чаканьне было і ўва ўсіх. Бушмаравы вясковыя суседзі спрадвеку мучыліся на сваёй зямлі, яна была цяжкаю, але яе было мала. Людзі думалі, каб яе было больш, яна была-б лягчэйшаю.

З вялікаю радасцю людзі пачалі рэзаць яе, адrezваць сабе дзе толькі льга было. Суседнія ад вёскі хутары адразу паменшыліся. Вяскоўцы ўрэзалі сабе зямлі і з княжацкага маёнтку. Зямлі хапіла, яе стала даволі, але яна стала яшчэ цяжэйшаю. І яе яшчэ ўсё было мала. Трэба было даваць іншую якую раду зямлі.

У гэты-ж вось час Бушмар і ўзьнявідзеў Андрэя. Тады, калі Бушмар быў яшчэ ў войску, Андрэй першы падаў быў думку пра тое, за што стары Вінцэнты назваў быў яго ў Бушмара гадам.

Людзі ня любілі Бушмара, і ён ня любіў людзей. Ён быў зъвераваты з натуры свае і, яшчэ з бацькам жывучы, прывык адмяжоўвацца заўсёды ад усіх.

Ужо ў ту ю ноч, калі варочаўся Бушмар дадому з войска, ён, ступіўши на сваю зямлю, адчуў сумную трывогу—тады ўжо за лесам бялелі новыя межавыя слупы. Але пасьля гэта прайшло, ён як бы ня заўважаў ці стараўся ня заўважаць таго, што навокал яго рабілася.

Але ў глыбіні яго души з гэтага расло страшнае пачуцьцё. Можа яно расло з таго, што гэтак неспадзянавана і гэтакаю блізкаю стала да яго Андрэева сястра. Аміля сама заўважала гэта, і гэта яе мучыла. Яна не магла дзеля Бушмара сцурацца брата—там было ўсё роднае, з малых дзён блізкае і знаёмае. Там было і праходзіла ўсё, чым поўнілася аж дагэтуль жыцьцё. Там былі і радасы і гора. Таму ўва ўсе цяперашнія горкія хвіліны свае, яна заўсёды была там. І да Бушмара-ж яна была прывязана. Вялікаю і страшнаю цяпер для яе прычынаю. Яна цяпер пакутвала страшна. Ёй хацелася расказаць каму пра гэта. Але каму? Яна думала, што Андрэю ня можна гаварыць пра гэта, ён уведае з гэтага толькі адзін факт, больш нічога не зразумее, стане да гэтага як і ўсякі чужы. А Бушмар? У наступныя-ж дні пасьля тэй шалёнай ночы яна зноў стала ад яго плакаць. Ён рабіўся больш усё жорсткім, хоць часамі находзіла на яго нейкае чалавече прасвятленыне. Аднак-жа гэта была толькі слабая праява чалавечага пачуцьця, якое і ў яго недзе драмала. Аміля бачыла: гэта ня ёсьць блізасыць яго да яе, блізасыць таго Лявона, які ў першыя дні быў для яе ўсім.

Тая навала, якую прарочыў Вінцэнты, упартая насядала на Бушмара. Чым больш набліжалася восень, тым шырэй ішлі гаворкі пра гэта і ўсё больш адбіралі ў Бушмара гаспадарскі спакой.

Лета тады было гарачае, сухое. Гэтакага лета ніколі ня ведала Аміля. Штосьці чорнае, страшнае стаяла перад ёю. Гэта было няবеданье далейшага, роспач, які к канцу лета стаў зъяўляцца кожны дзень на доўгія гадзіны разам с пакутнымі думкамі. Бушмар быў бязьлітасным. Яна ўжо ня пытала больш, завошта ён зънявідзеў яе. Гэтага ня трэба было пытаць. На гэта ён не сказаў бы нічога. Ён сам можа жахнуўся-б, каб мог уразумець, што гэта-ж ён сапраўды страшна зънявідзеў яе. Непатрэбнасьць тут Амілі панавала ў яго над усім. Яна была звязана праз Андрэя з тэй навалаю, якая ішла разам з восенню.

За лета Аміля напакутавалася ў полі. Бушмар прынаймаў на поле людзей; яму было ўжо страшна, што Аміля тут сярод іх за гаспадыню. Людзі ня ведалі гэтага, ніхто ні пра што ня думаў. Але Бушмару здавалася ўсё пра людзкія думкі. Ён стаў думаць пра свае справы. Раней думак было ў яго мала, думаць ён ня прывык.

Лета канчалася сухімі днімі. Аміля ня прыкмячала больш росных раніц, ціхіх адвячоркаў. Усё стала няважным, другарадным. Цяпер сапраўды яна ўсё больш рабілася ў Бушмаравай хаце наймічкай.

Гаварыла з Бушмарам яна менш, а Бушмар і пагатоў маўчаў.

## XIV.

Бушмар бачыў, як Аміля далей усё адыходзіла ад яго. Нейк гэта раптам зауважыў ён, у адзін сонечны дзень. Усё нагадвала тады блізкую восень. Сям-там жаўцеў лісток на дрэве, вялікая была ўжо атава на паплавох. Ён не здагадваўся, ня чуў, што Амілі цяжка з ім. Ён ня мог гэтага ведаць з самое натуры свае. Сам-жа ён несвядома адчуў дзікую радасьць з усяго гэтага. „Можа яшчэ ён калі й будзе блізкі да яе, але ўжо быў тут канец“.

Ён штосьці мармынуў быў ёй, але яна не адказала наўмысьля, ці не зауважыла. І гэта аж страсянула яго. Ён вышаў на двор і агледзеў шпаркім зіркам навокал усё—зялённую рунь зямлі, лес, неба... і пашоў так як ёсьць, бяз віраткі, бяз шапкі за браму. Ён сеў на каня, каб завесьці яго на атаву, а выехаў за лес і прыпыніўся там. Ён доўга сядзеў так на сваім хутарскім дэрашу, трапаў яму грыву і стаў як дзіцё—радасны, бяз думак аб прычынах. Ён чуў, як вецер ідзе над лесам, трашчыць і гудзе ў верхавінах спрадвечных дрэў, падае на зямлю і вялікаю съвежасцю абдымае ўсё. Ён убачыў над лесам буйнага коршака і ня зводзіў з яго вачэй. Ён, здавалася яму самому, чуў нават пах пер'я гэтае птушкі; і от ужо разъдзымуліся яго ноздры вочы сталі шпаркімі іскрамі. Ён пусьціў каня і сеў на зямлю. На траве, на хвойных шыпулях сядзеў ён доўга, так як бы тут было яго ўсё.

Перад гэтым-жа, у той самы дзень Аміля перажыла пакутную гаворку з братам. Ён ужо сам зьбіраўся ісьці да яе, бо сам ужо ведаў і чуў ад людзей.

— Я за ім замужам.

Гэта яна адказала брату.

— А як, зусім ці так сабе?

Ён гэта сказаў, бо бачыў, што яна сама зараз пра гэта будзе гаварыць. І ён паастараўся памагчы ёй лягчэй пачаць гэту гаворку. Адказ яе быў гэтакі: яна страсянулася ўся і скроў штучную цвёрдасьць прарваўся плач.

— М-гу.

Ён толькі й выказаў гэта.

Паслья яшчэ:

— Гэта я сам вінават. Я сам выправіў цябе з хаты служыць, гэта я сам давёў...

— Ніхто мяне ні да чога не даводзіў.

— Трэба рабіць зараз-жа канец усяму.

— Чаму канец?

— Уцякай адтуль і падавай у суд.

— Ён мяне адтуль ня гоніць.

Тады брат аж зазлаваў, доўга хваляваўся і гаварыў.

Так прайшоў той дзень. Яна пад вечар адна была дома, а Бушмара ўсё ня было. Ён ня прыходзіў доўга, ён сядзеў там усё, каля свайго каня, вечар пачаў агортаць яго, а ён як бы й ня думаў рушыць адсюль. Ён як бы першы раз цяпер на жыцьці сваім адчуў моц водыру лясное зямлі, вялікую цішыню гэтае адзіноты тут, гарачую імклівасць коньскіх вачэй каля яго, пераможныя гукі вялікае птушкі над лесам...

Аміля ні за што ня бралася дома. Адвячорак спаткаў яе ў полі, з другога боку ад сялібнае брамы, там, дзе за агароджаю пачыналася іржышча на лясным выцерабе. „Ці ня паручнікаў гэта“?—тачыла яе сэрца крыўднае Бушмарава слова, якое яна чула ад яго нават гэтымі днямі, калі прынясла была сюды на кароткі час свайго малога...

Ля ног яе ляжала пустое іржышча. Над полем, над ёю, над усім вакольным чула яна—гуў лес. Яна сядзела на зямлі, маленькая, змуланая, без ранейших жывых колераў у вачох.

Быў вечер, было чыстае неба і адзінота. Шумеў лес і маўчала поле.

(*Канец будзе*).

---

## Ліст з Палесься

Як песьня, сумны лістапад,  
І дзень, як зраненая восень,  
Кудысьці вабяць мой пагляд  
Шляхамі дальнімі ці—восе.

Перада мною, як дакор,  
Яны віоцца лятуценна...  
І мне здаецца мой пакой—  
Вясковай хатаю ў сутенях.

Даўгая лава, печ, вакно,  
Старая груша за съцяною...  
Мне дзесяць год... і мне відно:  
Пасуцца коні стараною.

І я зьбіраюся ў начлег,  
Кавалак хлеба ў съвіце шэрай.  
Віоцца кудры на чале,  
У завадах юныя намеры...

І ўсё ізноўку, як раней:  
У полі грэчак бель густая.  
Старая маці съніцца мне  
З пагорбленым і сумным станам.

Жывыя вобразы мае,  
Былыя радасьці і сълёзы!..  
Хто вас у песнях апяе  
На ліры сумнай пры дарозе?!

Як сълёзы, жоўтыя лісты  
Губляе вечер шумна ў лузе.  
Глядзіцца месячак на тын,  
Зусім спагодліва і дружка.

А там за хмураю лукой  
Сівыя вербы каля пашы...

Над пражай сёстры ля вакон,  
І ціха так у хаце нашай.

На лаве маці за сталом  
Жуе сухі кавалак хлеба,

А дум над зморшчаным чалом,  
А думак больш, як зор на небе.

Скрабецца недзе ў хаце мыш,  
І на страсе шуміць салома,—  
А ты задумна так глядзіш  
Кудысьці ў морак ночы цёмнай.

Няма ніводнага з сыноў,  
Яны усе шукаюць долі...  
І восень ходзіць за съянай,  
Лісты губляючы па полі.

Цяпер на нашым, на двары  
Губляе вяз іх многа, многа...  
За ім далёка у бары,  
Як вуж, асеньняя дарога.

За ім асеньняя палі  
І наш палетак вузкі, вузкі...  
Яго наш смутак апаліў,  
На ім асеньняя атрускі.

Над хатай месяц. Ў цішыні  
На посьвеці лучына гасьніе  
І маці дрэмле, маці съніць  
Здабытае сынамі шчасьце.

Лісты шумяць, шумяць лісты  
І гэта ўсё—як сон, як песня...

Перада мной пакой пусты,  
Пахілы стол  
І ліст з Палесься.

## За вучобай

Дожджык расьцягвае тонкія ніткі,  
Роніць іскрыстыя краплі на шклі.  
Жоўты аловак, пакрэмзаны сыштак  
Перада мною ляглі на стале.

Як адзінота на спущчаным трапе,  
Я сярод даўніх эпох унаучы...  
Мне дазваляецца мець сабе лямпу  
Роўна у трывгаць і дзьве съячы

Каб у сталетніх пацёмках і пыле  
 Мудрасьці даўняе сівых вякоў,  
 Гэтыя трыццаць і дзьве мне съяцілі  
 Сярод нязьведеных слоў маяком

І, як студэнту стыпэндыяту  
 Тэмай адзначана мэта мая:  
 Лірыкай сумных тэорый і датаў  
 Мне захапіцца і  
 Апяяць.

Мне дазваляецца быць супакойным  
 Перад эскадрамі літар і слоў,  
 Мне дазваляецца пеша і конна  
 Ездзіць па кнігах забытых вякоў.

Але успаміны... з імі ці зладзіш?..  
 Восень стаіць між апаленых дрэў,  
 Быццам паяц на безълюднай эстрадзе  
 Сярод запыленых вуліц і стрэх.

Перада мной ульнімаюцца съцены  
 Слаўнай Эляды  
 Байніцы эпох,  
 Вобразы Троі, асад Картағэну  
 Ў звоне шчытоў, у прызыве трывог.

Тупаюць коні,  
 Ломяцца дзіды,  
 Трупы на полі ляжаць, як снапы...  
 Стогнуць кіфары аб тых, што ня прыдуць,  
 Песьнямі славячы сумную быль.

Скора дванаццаць. На шыбіне вецер  
 Квола здувае сълязінкі вады.  
 Троя асаджана...  
 Троя здаецца...  
 Літараў войска ахутвае дым.

Морак радзее за вокнамі. Нават  
 Дожджык съціхае і гасіне съятло.  
 Я пераможаны, я засынаю,  
 Голаў схіліўшы над самым столом.

Побач на ложку заснуў мой таварыш,  
 Знаю і ён—мой вясёлы зямляк,  
 Сённяня Парыж аддае комунарам  
 І галасуе за съмерць караля.

Ён не пакіне сваёй барыкады  
Ў час, калі возьмуць апошні рэдут,  
Гэта відно: ён Комуне ня зрадзіць,  
Ён не надзене нявольніцкіх пут.

Тонкай струною нацягнены провад  
Дзесьці далёка урэзаўся ў сінь...  
Заўтра профэсар, нахмурыўшы бровы,  
Скажа: залічана,  
Добра зусім!

Менск 1929 г.

---

## Воўчыя ночы

### Драматычныя абрэзы <sup>1)</sup>

У гэтым і мінульх нумарох „Узвышша“ друкуеца толькі літаратурны тэкст п'есы „Воўчыя ночы“. Маючы на ўвазе ў далейшым апрацаваць сцэнічны тэкст п'есы і выдаць асобнай кніжкай, аўтар забараняе пераробку і тое ці іншае прыстасаваньне п'есы да сцэны, без яго асабістага дазволу.

Аўтар.

#### Воўчае логва

Месца ў глухім бары. Зямлянка Чырвонца. Ноч. Маленькая лямпачка цьмяна гарыць, асьвятляючы хмурыя, усе ў цвілі съцены і шэрыя постаці трох чалавек што скілліся над сталом, разглядаючы нейкі плян.

Чырвонец у каўкаскім бурнусе, Кот у вопратцы вайсковага камандзіра, Багор у накінутым на плечы чырвонаармейскім шынялю.

Гаворыць ціха, з нейкай таемнасцю.

Чырвонец. Памятайце, пра гэты плян, што мы тут абмяркоўваем, нікому ні слова! Толькі перад самым нападам мы скажам пра гэта хлопцам.

Кот. Адно неасьцярожнае слова—і ўсё прападзе.

Чырвонец. Значыцца ў гэтым месцы мы зробім свой галоўны ўдар. Адгэтуль мы разаб'ёмся на тры часыці. Кожнай часыці заданьне: адны пойдуць па Савецкай вуліцы і зьнішчаць пошту, выканком і міліцыю, другія пойдуць па Інтэрнацыянальнай, разаб'юць ячэйку, камсамол і кватэры камуністых.

Кот. Хлопцы востраць зубы на яўрэйскія кварталы.

Чырвонец. Ну што-ж. Ня мы іх будзем стрымліваць. Мы будзем зьнішчаць бальшавікоў якою хочаш цаною, хоць-бы і цаною яўрэйскіх пагромаў. Але спачатку трэба захапіць горад, а сіла гораду не ў яўрэйскіх кварталах. Мы прадумаем кожны свой крок, каб без аднае ахвяры з нашага боку зрабіць справу чыста.

Кот. Усё-ж я гавару зрабіць напад у нядзелю, а ня заўтра.

Чырвонец. А што?

Кот. Я даведаўся, што ў суботу і нядзелю ў Чэрыкаве адбудзеца зьезд міліцыі. У горадзе 16 чалавек міліцыі. У суботу раніцаю ўсё яны пасунуцца на зьезд, застануцца толькі дзяжурныя 3-4 чалавекі. Мы горад возьмем голымі рукамі.

Чырвонец. А там яшчэ ёсьць самаабарона?

<sup>1)</sup> Гл. „Узвышша“ № 5 за 28 г. „Узвышша“ №№ 1 і 4 за 1929 г

Кот. Глупства. „Камсамольскія і прафсаюзныя пікеты самаабароны“. З аднаго нашага стрэлу разъягутца, як зайцы, к чортавай матары. Стравяць ня ўмеюць.

Багор. І памойму нам трэба пачакаць да нядзелі. Перш-на-перш—кірмашовы дзень. Шмат народу будзе. Можна, значыцца, дзе каму ціхаматна шапнуць, адным словам... «заставайся да ночы... будзе спра-ва». Гэткім чынам можна яшчэ шмат каго перацягнуць на свой бок...

Чырвонец. У нядзелю кірмаш? Значыцца мы прыедзем на кірмаш разам з сялянамі, апранемся ўва ўсё мужыцкае...

Багор. Так, так, так! Ніхто й вока дурнога ня будзе мець на нас. От так сабе простыя людзі.

Кот. Мы прыедзем у сялянскіх фурманках, зброю схаваем у сене, а самі сабе будзем хадзіць па кірмашу, будзем купляць, прадаваць.

Чырвонец. А далей, як прыдзе вечар, мой плян мы разыграем як па нотах. Некалькі групак. Па пяць-шесць чалавек. Нібыта дэлегацыя ад нездаволеных сялян. Кожная групка пойдзе да таго ці іншага вядомага працаўніка. Скажам—старшыня выканкому. Выклікаюць яго. „Вось, таварыш, так і так... Доўга шукалі вас... Вельмі спешная справа“. У рукі яму паперу, нібыта заяву... Пакуль ён будзе чытаць ды разъбірацца (а ў гэтай паперы мы напішам яму съмяротны прысуд) тут хто-небудзь з хлопцаў... р-раз абухам па галаве яго... каб ні крыку, ні гуку... і кончана... так разам у некалькіх мясцох мы зьнішчым самую бальшавіцкую верхавіну. Адразу паднімуцца шум, крык, гвалт! Адкрыць шалёны агонь!.. Міліцыю і выканком полымем і к небу! Рэзьбіць коопэрацыю! З усіх бакоў падпаліць рынак і цэнтр—і тут мы закруцім крывавы карагод! Mae хлопцы наладзяць крывавае съята, крывавыя хаўтуры над крычаўскім бальшавіком!

Кот. Бліскучы плян!.. У мяне ёсьць съпіс галоўных мясцовых камуністаў, якіх трэба зьнішчыць у першую чаргу.

Чырвонец. Гэта вельмі добра. У цябе ён з сабою? А ну прачытай.

Кот (*чытае*). Старшыня Валвыканкому Агееў—раз! Сэкратар ячэйкі РКП Розенблюм—два! Начальнік міліцыі—Салдацёнак—три! Потым агенты ЧК Баўчук і Сяміпалаў. Загадчык земадзелу Куранега, Прадкамісар Качканосаў... Вось і ўсе самыя галоўныя.

Чырвонец. Так. Усім гэтым кандыдатам съмерці падрыхтаваць пасьведчаньні: „Дадзена гэтаму вось комісару ў тым, што ён камандыруеца намі на той съвет, пакараны за гэтакія і гэтакія злачынствы. Пералічыць. Кожнаму забітаму ўручыць.

Кот. Добра! Мы гэта зробім.

Чырвонец. Заўтра раніцаю паслаць ганцоў па вёсках і папярэдзіць, што напад будзе ў нядзелю.

Кот. Так! І гэта зробім. Але скажы мне, Мікандра, што-ж далей?.

Чырвонец. Як што далей?

Кот. Мы зруйнуем Крычаў, разаб'ем у шчэнт Чэрыкаў, Рагачэў,  
а што далей?

Чырвонец. Далей? У нас будуць сродкі, у нас будзе сіла.

Кот. Што значыць наша сіла і сродкі перад арміямі бальшавікоў!

Чырвонец. Сялянства пойдзе за намі, і арміі ня пойдуць су-  
проць нас!

Кот. А калі сялянства ня пойдзе?

Чырвонец. Пойдзе.

Кот. Ты думаеш іскру сялянскага нездавальненія разъдзьмуць  
у вялікае полымя?

Чырвонец. Але. Усюды, дзе ступіць наша нага, агонь сялянскіх  
паўстаньняў будзе шугаць да самага неба! І гэта будзе сялянская рэ-  
валюцыя супроць бальшавікоў, рэвалюцыя, якой яшчэ ня бачыў съвет!  
Крываваю навальніцу мы пранясёмся над краем! Сяляне вогненнай  
саранчай наляцяць на гарады і праглынуць іх і тагды...

Кот. Тагды прыдуць паны!..

Чырвонец. Не, ня прыдуць паны. Ведаю, куды твой закід? Што  
я сам панскага роду? Але-ж я сам першы паставіў крыж на панох!  
Не, сяляне ня клікнуць паноў...

Кот. Дык што-ж будзе? Скажы, што-ж будзе?

Чырвонец. Адкуль я ведаю, што будзе? Што мне да того, што  
будзе? Я прышоў не будаваць жыцьцё, а руйнаваць яго! Можа я за-  
хлынуся ў крывавым патоле і ня мне думаць аб tym, што будзе!..  
Жыцьцё народзіць новых арганізатораў, і з попелу і руін народзіцца  
новы Фэнікс—новае жыцьцё!..

Кот. Ня веру я ў сусьветныя маштабы! Ты-фантазёр ці вар'ят!..  
У нас 30 чалавек бандытаў, злодзеяў і канакрадаў, і з гэтай набра-  
дзьдзю ты хочаш заваяваць увесь съвет!

Чырвонец. Кожная справа пачынаецца з маленькага. Успомні  
Пугачова!

Кот. Захацеў быць Пугачовым!

Чырвонец. Не. Я хачу быць Чырвонцам і я буду ім.

Кот. А я табе кажу, твая стаўка на сялян будзе біта! Ня той  
цяпер народ сяляне, каб пайсьці на рызыку, на згубу.

Чырвонец. Ты ня верыш! Ты баішся! Ты дрыжыш за сваё  
жыцьцё!

Кот. За сябе я не баюся!

Чырвонец. Тагды ідзі на кірмаш. Патаргуйся—можа хто дасьць  
болей як шэлег гарэлы за тваё жыцьцё!

Кот. Слухай! Я табе кажу: мы занадта далёка зайшлі. Нас чакае  
згуба. Яшчэ адзін пагром зробім, а там распусьці ўсіх к чортавай  
матары, хай ідзе, хто куды хоча.

Багор. Я таксама думаю, трэба канчаць справу. З Магілеву пры-  
дуць часьці—яны-ж нас ушчэнт разънясуць...

Чырвонец. Ліха на вас! Зруйнаваць два паршывенъкія мястэчкі! Выразаць сотню яўрэяў і два дзесяткі камуністаў—і гэта усё! (*Стукнуў кулаком па стале*) Не згаджаюся! Або мы запішам крывавыя страниці ў сусветную гісторыю, або...

Кот. Слава Чынгісхана і Пугачова не дае табе спаць! Але-ж гэта былі дзікія людзі і барбары, і не табе з імі раўняцца! Ты культурны чалавек!

Чырвонец. Маўчи! Чуеш? Ня раз ты мне гэтым калоў і колеш вочы. Няважна, хто мяне нарадзіў—ці брудная жабрачка-сялянка, ці пані ў фальбонах з шоўку і аксаміту! Важна тое, што цяпер я жыву ў „Воўчым логаве“! Не, чорт пабяры! Я хацеў-бы, каб усе гэтыя „культурныя“ людзі паспрабавалі такое жыцьцё! Павыганяў-бы іх усіх з гародоў і сталіц. Загнаў-бы ў зьвярыныя норы, прымусіў-бы насіць зьвярыныя скуры! І хай-бы воўкам вылі на золак раніцы! Вось тады яны ўбачылі-б слодыч жыцьця!

Кот. Ха! ха! ха! Ты праста ашалеў ад нянавісьці...

(*Нехта пастукаўся у дзъверы*).

Чырвонец. Уваходзь.

(*Увайшоў Івашук*).

Івашук. Хлопцы нашы злавілі нейкага падазронага чалавека Па балоце туляўся ды выглядаў, як бы што назіраў. Як толькі пабачыў наших, дык рабіў спробу ўцячы. Але тут нашы яго за каўнер...

Чырвонец. Што-ж ён сказаў?

Івашук. Сказаў, што шукае Чырвонца і хоча застацца у нас на бандзістага. Як быццам ён уцёк з-пад растрэлу і ва ўсіх, кажа, абвестках пра мяне прапісана, каб затрымалі. Хто яго ведае, можа праўду кажа, а можа й хлусіць.

Чырвонец. Як ён назваўся?

Івашук. Здаецца прозвішча яго Шабека, ці што...

(*Пауза*).

Кот (*Чырвонцу*) Ён?

Багор. У самае пекла трапіў.

Чырвонец. Я гаварыў. (*Івашуку*): Зброя пры ім была?

Івашук. Адабралі ў яго адзін леварвэрт браўнінг. А болей нічога ня было.

Чырвонец. Ну, вядзецце яго сюды, да па дарозе моцна трymайце.

Івашук. Слухаю (*iðze*).

(*Пауза. Усе моўчкі ўсхваляваны. На твары Чырвонца застыла та-емная ўсмешка. Падняўся і зрабіў некалькі крохаў*).

Кот. Што мы з ім зробім?

Чырвонец. А як ты мяркуеш?

Кот. Растралаць?

Багор. Я таксама думаю. Паклікаць хлопцаў да сказаць ім, хто ён. Хай паглядзяць, а потым крымзануць яго, каб і дух вон!..

Чырвонец (*прымуржыўши вока*). Так гэта проста: чык! і няма чалавека! А? Дужа гэта ў вас ня хітрай рэч! Як бы ён і зусім прости чалавек!

Кот. Ну, а што-ж?

Чырвонец. Не. Ня можна так проста падыходзіць да гэтага. Трэба памятаць, хто ён і чаго ён сюды прышоў!

Кот. Ты хочаш катаваць яго?

Чырвонец (*засъмляўся, увачу засъвіцілася ліха*). Не, я хачу сустрэць яго гасьцінна, як сустракаюць найлепшага гасьця! Каб я ня выкарыстаў такі момант!.. Багор! Бусел самагону нясі! Будзем частаваць гасьця. (*Баюр выходзіць*).

Кот. Што мы будзем рабіць?

Чырвонец. Гм... У мяне плян.

Кот. Ну?..

Чырвонец. Пасъля скажу. Пакуль што, каб і цені ня відаць было, што мы яго ведаем! Глядзі!

Кот. Пасъмляцца хочаш?

Чырвонец. Не Цікава, як ён будзе тримацца.

Кот. А плян?

Чырвонец. Чакай. Пацярпі троху. Я доўга чакаў гэтай сустрэчы. З таго самага часу, памятаеш, як расказаў табе, не знаходзіў я сабе супакою: ня верылася мне, што сустрэну яго вока-на-вока!

Кот. Усё-ж такі я растраляў-бы яго, не марудзячы... А ты зноў кідаешся ў розныя фантазіі...

Чырвонец. Ціха... Ідуць. (*Стук у дзвіверы*). Уваходзь!

(*Уваходзяць Івашук, Баюр з бутляй самагону, Шабека. Апошні, відаць змораны. Брудны шынель, расхрыстаная кашуля бяз пояса, босы. Глядзіць спакойна, як бы знейкай цікавасцю*).

Івашук. Вось прывялі таго самага падазронага чалавека.

Чырвонец. Ідзі сабе. (*Івашук выходзіць*).

(*Пауза. Чырвонец, Кот і Баюр зіркліва і моўчкі разілядаюць гасьця*)

Чырвонец. Прозвішча?

Шабека. Шабека.

(*Пауза. Чырвонец зноў упіўся зіркам*).

Чырвонец. Гэта пра цябе ўсюды аввесткі распаўсюджаны?

Шабека. Так точна. Пра мяне.

Чырвонец. Ну, сядай.

Шабека. Мы і пастаяць можам. Дзякуем.

Чырвонец. Я табе кажу сядай. Прышоў да нас у госьці?

Шабека. Так точна. Хачу ў вас застацца.

Чырвонец. Калі прышоў у госьці, будзеш госьцем. (*Да Ката*). Як ты думаеш, съмелы ён чалавек?

Кот. Думаю, што съмелы...

Чырвонец. А я думаю, што ён нават адчайны...

Шабека. Так точна.

Чырвонец. Съмелыя людзі нам патрэбны. Мы цябе зараз пачастуем. (*Наліў шклянку іарэлкі*). Пі вось...

Шабека. Адзін?

Чырвонец. Мы таксама вып'ем. (*Усім наліў*). Пі.

Шабека. За вошта-ж мне выпіць?

Чырвонец. За што хочаш.

Шабека. Ну, добра. За маю службу ў вас.

Чырвонец (*памаўчаўшы*). Хай будзе так.

Кот. Ты калі з Чэрыкава выбраўся?

Шабека. Трэці дзень.

Кот. Раскажы, што там новага?

Шабека. Навіны тыя самыя: што дзень растрэльваюць нашага брата. Дыхаць ня можна за камуністымі. Расамаха ўсё абыцае ды клянецца, што пераловіць усіх бандытаў і перастраляе іх, як курапатак. А сам баіцца і на вярсту выехаць з Чэрыкава.

Чырвонец. Расамаха? А ці бачыў ты самаго Расамаху?

Шабека. Бачыць ня бачыў, але хлопцы апісвалі. Кажуць, што на мяне як бы крыху падобны.

Чырвонец. (*Зіркліва ілядзіць на Шабеку*). Гэта праўда. Ты дужа падобны на Расамаху.

Шабека. А ты яго хіба бачыў у самы твар?

Чырвонец. Бачыў. Тры разы. Першы раз у Чэрыкаве на нейкім савецкім съвяце быў парад, і Расамаха прывёў сваё войска на Пляц Волі і гарцеваў перад ім на чыстакроўным коніку пад музыку. Выхвалаўся дысцыплінай, гад! А я ў той час стаяў на тратувары і трymаў у кішэні бомбу. І моцная была ў мяне спакуса: шыбануць яе так, каб пух і пер'е паляцелі і ад каня і ад яго самога!

Шабека. Але ўстрымаўся?

Чырвонец. Устрымаўся. Другі раз бачыў яго ўночы праз вакно ў аднэй вёсцы. Там Расамаха і яшчэ адзін комісар арыштавалі майго лепшага чалавека—Кандрата Кажана.

Шабека. Кандрат Кажан!

Чырвонец. Так. Кажан. А што, ты чуў пра яго?

Шабека. Але. Чуў, што яго расстраляў Расамаха.

Чырвонец. Так, расстраляў. І хутка ён лютую съмерцию заплаціць мне за жыцьцё Кандрата! А тады я стаяў на прызьбе і ўшчыліну бачыў і чуў кожнае слова! і сэрца маё ablіloся крывёю, калі я пачуў, як Расамаха (сукін сын!) прапанаваў яму прадаць усю маю шайку і за гэта застацца жывым!

Шабека. Што-ж, не паддаўся Кандрат?

Чырвонец. Не паддаўся і не прадаў Чырвонца! Пашоў на съмерцию і памёр як гэроў! і сярод цёмных людзей ёсьць вялікія людзі! Вып'ем за яго ўспамін!

Шабека. Няўжо-ж ты ня мог яго выратаваць? Ты-ж бачыў гэта і чуў!

Чырвонец. Я ня мог ратаваць яго! Я быў адзін! Я мог кінуцца і загінуць разам з Кандратам! Але я пакляўся памсьціцца за яго съмерць! І я выканаю тое, што абяцаўся перад съмерцю Кандрата! Не сягоныя-заўтра труп Расамахі будзе парыць зямлю! Перастраляю ўвесь атрад яго, як курапатак! Успомніце маё слова!

Кот. Скажы, а дзе-ж ты бачыў Расамаху ў трэці раз?

Чырвонец (*калюча паглядзеў ў вочы Шабеку, павольна адсякаючы кожнае слова*). Апошні раз я бачыў Расамаху ў яго жонкі!..

Шабека. У яго жонкі?

Кот. Ты значыцца таксама стаяў на прызьбе і заглядваў у вакно?

Чырвонец. На гэты раз Чырвонец быў у самай хаце і стаяў у двух кроках ад самога Расамахі!

Шабека. Што ты кажаш?!

Чырвонец. Жонка Расамахі скавала мяне ад свайго мужа, і я ўсё, усё чую!..

(*Шабека пабялеў, паволі падняўся над столом, за ім падняліся і ўсе троє яю вораіаў. Шабека, не адрываючыся, паглядзеў у вочы Чырвонцу, як бы съляпымі вачыма*).

Шабека (*съцінуўши кулакі, наблізіўся тварам да Чырвонца*). Брэшаш! Гэтага ніколі ня было!..

Чырвонец (*стукнуўши кулаком па стале, а за ім Кот і Багор разам*). Расамаха?!. (Навеўши на яю рэвалвер) Ні з месца!..

Расамаха. (*рапта и супакоіўшися, нібы акамянеўши*). Ну што-ж! Радуйцеся, што трапіў у вашыя рукі!.. Схавай сваю... прыладу. Не ўцяку. (*Сеў закрыў вочы рукамі. За ім селі і яю вораі. Пауза*).

Чырвонец. Провокатар!.. Падлюга!

Кот. Ты чаго прышоў да нас?.. Кажы.

Багор. Маўчыш? У госьці прышоў?

Расамаха. Прышоў паглядзець, як жывуць чорныя груганы!

Чырвонец. Ты! Чырвонаскуры сабака!—Ты прышоў лавіць нас! Ты зловіш сваю съмерць!

Расамаха. Не палохай мяне съмерцю! Не баюся. Бачыў я съмерць сваю з усіх бакоў і ў самыя вочы глядзеў ёй шмат разоў!

Чырвонец. Заўтра ты разьвітаешся з сваім жыцьцём! Апрану я цябе ў чырвоныя тканіны і павешу на асіне, як чырвоны съцяг, з надпісам „Пролетары, злучайцеся!“ Ха, ха, ха!

Расамаха. Ня страшна! Што значыць съмерць аднаго чалавека, які загінуў за комунізм? Усё роўна масы будуць жыць! І масы разьнясуць і цябе і тваю справу!

Чырвонец. Пі! Усё-роўна ты памрэш!

Расамаха. Што-ж! Заўтра памру я, а пасьлязаўтра попел ад тваіх касьцей вецер па палёх разьве!

Чырвонец. Паглядзім. А покуль што пі за здароўе Чырвонца.

Расамаха. Каб ты так жыў, як я буду піць за тваё здароўе!

Чырвонец. Гад! Ты прышоў да мяне ў госьці! Я табе стаўлю пачастунак! І ты ня хочаш выпіць за здароўе гаспадара!

Расамаха. Добра. Хай будзе так. Вып'ю. (*Падняў шклянку*). За здароўе Расамахі! (*Выпіў. За ім мэханічна выпілі Кот і Баюр*).

Чырвонец. (*Выпіўши палову шклянкі, раптам закашляўся і вылупіў вочы!*) Сыцерва! Ты за чыё здароўе піў?

Расамаха. Ты хіба ня чуў?

Чырвонец. (*Адышоўши*). Чорт з табою! Хай сабе ты выпіў за сваё здароўе. Яно ў цябе слабое: не сягоńня-заўтра памрэш!..

Расамаха. Я сябе не шкадую. На маё месца стане Сьвірановіч, і з маім атрадам у гэтым лесе ён зробіць аблаву на ваўкоў!

Чырвонец. Але перад тым, як ён зробіць аблаву, я разаб'ю твой атрад у мэтлахі! Спалю Чэрыкаў і Крычаў!

Расамаха. Успомніш маё слова, Сьвірановіч зробіць аблаву і выпарыць з Воўчага логва злодзеяў, бандытаў, сволачаў чалавечага рода і ўсіх груганоў праклятых перастраляе!

Чырвонец. Не! Я даклярю табе, што мы наладзім крылавую нач усім комуністым! Усе вы будзеце скакаць у крылавым карагодзе пад полыменем сялянскіх паўстаньняў!

Расамаха. Занадта далёка хапіў! Згуртаваў бандытаў і злодзеяў, упрог у свае бандыцкія калёсы кулакоў, нашых ворагаў, і цёмных людзей і думаеш, далёка паедзеш?

Чырвонец. Але-ж вось я зруйнаваў Чырвонапольск і цябе злавіў, самага галоўнага павука-крыласмока!

Расамаха. Ну што-ж! Не ўдалося мне. Можа быць, падурному я гэта зрабіў. Шкадаваць аб гэтым позна. Толькі... Аднаго мне сапрауды шкода.

Чырвонец. Я ведаю, аб чым ты шкадуеш. Што жонкі сваёй бойней ня ўбачыш.

Расамаха. Ты ўгадаў.

Чырвонец. Развітацца з ёй хочаш?

Расамаха. Не развітацца. Паквітацца!

Чырвонец. Так. Гэта табе ня ўдасца. Але за адно ўжо скажу табе, Расамаха: жонка твая ня толькі прадала цябе, яна яшчэ здрадзіла табе.

(*Пауза. Расамаха, не адрываючыся, ілядзіць на лямпу, што цъмяна тарыць, асьвятляючы хмурныя съцены*).

Чырвонец. Ты чуў, што я табе сказаў?

Расамаха. Але, чуў. Налі мне яшчэ.

Чырвонец. Можна. (*Расамаха падняў сваю шклянку. Чырвонец пачау наліваць сваім сябром*).

Расамаха (*устаушы*). Ня важна тое, што мне яна здрадзіла. Горка, што яна здрадзіла справе, якой я ахвяраваў сваё жыцьцё! (*Выпіўши, раптам размахнуўся—тррах! шыбануў пустою шклянкай*

у лямпу. Дзынкнула шкло. Паасла. Маланкай кінуўся да дзъвярэй. Услед яму ірохнуў стрэл!) Чорт! Дзьверы завалены!

Чырвонец. Не страляй! Жывым зловім! (Першы кінуўся на Расамаху. За ім падбеілі астатнія. Пачалося адчайнае глухое змаіаньне).

Ён тут! Тут! Бі яго, гада!

Крыкі: Здаровы! А! ты так?!

Выдраўся?! Ня пушчай яго да дзъвярэй!

(Раптам нехта моцна заякатау і адскочыў, відаць, папаўша наюй у жывот. Як зъвяры накінуліся на сваю ахвяру. Але адчай надаў Расама е нечалавечыя сілы. Ён біўся наіамі, рваў валасы сваіх вораіаў, ірыз зубамі, душыў за горла. Усе скруціліся ў адзін яры клубок нянавісці і злосці. Качаліся па падлозе, стаіналі і вылі ад болю, вызваліўшыся ад цапкіх рук Расамахі, тапталі яю наіамі! Нарэшце аслабеў! Закруцілася ў іалаве. Нібы паліцеў у прадоньне. Страціў прытомнасць... А ўдары яшчэ сыплюцца)...

Чырвонец. Чакай!.. Здаецца, ён ужо ня чуе, што мы яго б'ем!..

(Пакінулі біць. Чырвонец дрыжачымі рукамі запаліў запалку. Расамаха ніцма ляжыць у лужыне крыві).

Кот. Здаецца, мы яго прыкончылі?

Чырвонец. Шкада было-б...

Кот. Шкадуеш гада?

Чырвонец. (Запаліў лямпу). Хай-бы пажыў яшчэ дні са тры. У мяне плян.

Багор. Ня можа быць, каб мы яго забілі... Здаровы, сукін сын!.. Мне як садануў у жывот—думаў, каюк прышоў!

Кот. Ён і мне чуць вачэй ня выдраў.

Чырвонец (зірнуўши на Ката) Здорава ён табе ліхтар пад вока...

Кот. А ты цэлы?

Чырвонец. Мне ён ладзіўся горла перагрызыці. Каб вы не падасьпелі, чорт яго ведае што было-б.

Багор. Паглядзеь, можа ён яшчэ жыў?

(Падымае Расамаху за плечы. Усе разілядаюць яю).

Чырвонец. Паслухай, ці б'еца сэрца.

Багор (прыклаўши вуха да ірудзей Расамахі). Жыў!.. Чорт яго ня возьме! Грукоча сэрца.

Чырвонец. Валачы яго да съязны, можа і ачуняе.

Кот. Нешта ты дужа стараешся, каб ён жыў быў...

Чырвонец. Так, мне гэта трэба. (Зірнуўши ў твар Расамасе) Але-ж і мы яго размалявалі, і самы лепшы прыяцель не пазнаў-бы!

Кот. А што ты думаеш? Што каб клікнуў сюды Юрчанку? А? Ці пазнаў-бы ён свайго начальніка?

Чырвонец. А праўда! Я зусім забыўся! Цікава. Багор! зъбегай па Юрчанку.

Багор. Зараз. (Ідзе).

Чырвонец. Чакай... Толькі глядзі нікому ні слова, што ў нас Расамаха. І яму не кажы. Ведаеш?

Багор. Добра. (*Выходзіць*).

Кот. Які ты плян выдумаў?

Чырвонец. Калі яно толькі ўдасца, гэта будзе найвялікшая падзея...

Кот. Ну?

Чырвонец. Я задумаў згубу ўсяму атраду Расамахі! Зразумеў?

Кот. Зразумець ня цяжка. А як гэта зрабіць?

Чырвонец. Слухай. Што, калі-б нам удалося завабіць гэты пра-кляты атрад у Доўгі Мох! А? Мы-ж бы там за дваццаць хвілін са ўсіх іх крававую кашу зрабілі-б! Га? З нашым кулямётам...

Кот. А як ты іх завабіш у Доўгі Мох?

Чырвонец. Нам дапаможа тут яго жонка! Яна нам памагла ўжо злавіць свайго мужа!

Кот. Але-ж гэта яна зрабіла несвядома.

Чырвонец. Яна і тут нам паможа несвядома. Я заўтра пайду да яе. Я давяду яе да таго, што яна ўгрунь кінецца даносіць на нас, ва ўсім прызнаецца і ўсім скажа, што Чырвонец атайбаваўся ў Доўгім Імху! Разумееш?

Кот. Ты думаеш, табе гэта ўдасца?

Чырвонец. Ручаю табе!..

Кот. Ты думаеш, ёй павераць?..

Чырвонец. Яны будуць прымушаны ёй паверыць! Яны кінуцца ратаваць Расамаху!..

Кот. А разьведка?

Чырвонец. Ніводзін разьведчык тут на ражон не палезе, далёка ня пойдзе!.. Ды тут самы спрытны разьведчык памыліцца: мы-ж у Доўгім Імху шмат пакінулі съядоў... Можа яшчэ якую-небудзь дэкора-цыю зрабіць: быццам новыя зямлянкі, дымок будзе курыцца...

Кот. Чырвонец! Калі табе гэта ўдасца, гэта будзе геніяльны шахматны ход!

Чырвонец. Я табе кажу, што Доўгі Мох будзе ім „доўгім мехам“, у якім яны ўсе з галовамі схаваюцца!..

Расамаха. (*Раптам застаінаў. Засмаілы мі тубамі ціха*). Піць..  
Дайце вады...

Кот. Глядзі ты! Ачуняў!.. Вады няма. Гарэлку будеш піць? (*Раса-маха маўчыць. Кот наліўши падносіць яму шклянку. Расамаха праіна выпіў. Уваходзяць Багор і Юрчанка. Апошні спыніўся ля парогу.*).

Чырвонец. Зірні вось на гэнага чалавека. Можа пазнаеш?

Юрчанка (*схіліўся над Расамахай*) Хто гэта?

Расамаха (*ціха*) Хто гэта? (*Пауза*).

Чырвонец. Не пазнаў?

Расамаха (*ледзь варочаючы языком, абыякава*) Пазнаў, хто ты..  
Юрчанка...

Юрчанка. Расамаха!

Расамаха. Але, я Расамаха... А ты быў Юрчанка, а цяпер стаў Юда... Прадаў рэволюцыю бандытам за 30 срэбраньнікаў?..

Юрчанка. Не, я ня Юда! Вы ўсе Юды!

Чырвонец. Цяпер такі час, што калі хочаш быць сумлениным—ідзі ў бандыты!

Юрчанка. Але! Ты паслаў мяне лавіць бандытаў і не чакаў, што зраблюся бандытам! Ха, ха! А калі ўсе твае чырвонаармейцы зробяцца бандытамі, тады што? А цяпер песенька твая высьпевана ўся, таварыш камісар!

Расамаха. Маўчы, Юда! Калі я памыліўся—то толькі ў табе! Ня думаў я, што ты будзеш здраднікам, прадаўцам!

Юрчанка (*няпрыкметна паціснуў яму руку, тымчасам кажучы*). Не! Гэта вы здраднікі! Вы гады сусьветныя! Даволі я ў вас наглядзеўся на вашыя справы! Гэта вы напаілі расстрэламі зямлю!..

(*Зноў крануўшыся, пайлаздзіў яю руку. Расамаха змоўк, як бы няжывы*).

Чырвонец. Юрчанка і Багор! Адвядзенце яго ў склеп. Замкненце на замок! Ключ мне. Пільнаваць усю ноч!..

(*Расамаху выводзяць*).

**Стук... Стук... Стук...**

...Што ты начью бродишь, Каин?

Пушкін.

У асеньні вечар цьмяна гарыць съятло у пакоі настаўніцы Смольскай Неспакойны час і цішыня вакол, нейкая смутная трывога. Дажджу няма, але вецер шуміць, гудзіць па шляху, зрывает апошніе адзеньне з дрэў, астыглыя лісты. Іншы раз з моцным парывам прабяжыць па страсе, падняўшы віхры саломы, залезе ў комін і павоўчы завые, ці ціха пастукае ў вакно: стук... стук... стук...

І тагды Смольская, падняўшыся, прыслухоўваецца. баіцца прадыхнуць. Сэрца як-бы перастае біцца. Не. Усё ціха... Гэта вецер... Зноў садзіцца і думае... Цяжка жыць... Страшна жыць... Над краем павісла нейкая хмярэча...

Што гэта?.. Вецер?.. Ня вецер... Стук... стук... стук...

Смольская. Хто там?

Голос Чырвонца. Гэта я. Адчыні.

Смольская (*зблізнеўшы спалохана*). Не адчыню. Я ня пушчу цябе.

Чырвонец (*за вакном*). Што за чорт! Чаму ты мяне ня пусьціш?

Смольская. Што табе трэба?.. Я баюся!..

Чырвонец. Што я цябе зарэжу, ці што? Пусьці!

Смольская. Чаго ты ходзіш уночы? Я цябе прасіла...

Чырвонец (*моцна дразнуў у дзвіверы*). Адчыні! У мяне ёсьць спраў да цябе!..

Смольская. Якая справа?.. Ідзі сваёю дарогаю!.. Я баюся цябе.

(Моцна вылаяўшыся, Чырвонец са ўсіе сілы страсануў дзьверы. Крук адскочыў, адчынліся дзьверы. Увайшоў. Спадылба ілядзіць на Смольскую, якая ад вялікаса спалоху прытулілася да сцяны. Пауза).

Чырвонец. Ад твойго чалавека вестку прынёс. (Аддаў ёй запіску)  
Смольская. Што гэта?

Чырвонец. Прачытай.

Смольская (*чытае*)... Ты прадала мяне. Прадала справу, якой я ахвяраў сваё жыцьцё, у руці ворагаў!. Шкадую, што не магу цябе, як належыць, аддзякаваць. Але позна цяпер шкадаваць... Расамаха.

Што гэта? Адкуль ён гэта прыслал?

Чырвонец. Ён прыслал гэта с Доўгага Моху.

Смольская. Дзе гэта Доўгі Мох? І за вошта ён мяне вінаваціць?  
Якім ворагам я яго прадала?

Чырвонец. Ты прадала яго нам. Ён папаўся ў мае рукі і не ся-  
гоńня—заўтра я яго расстраллю. (Пауза).

Смольская (*з жахам ілядзіць на Чырвонца*). Ты... ты... не, чакай..  
Што ты сказаў?. Я не разумею... Дзе Расамаха?

Чырвонец. У Доўгім Імху! (*Раптам нібыта скамянувўшыся*)  
Толькі ты ня ўздумай каму-небудзь сказаць пра Доўгі Мох! Чуеш?

Смольская. Ты Расамаху злавіў?

Чырвонец. Злавіў. І ты мне, хоць несьвядома, але памагла ў  
гэтай справе... Памятаеш, ты схавала мяне тут, калі яны прыехалі? Ты  
вышла ў другі пакой, а яны згаварваліся, як лавіць Чырвонца. (За-  
свіяўшыся) А я ўсё чуў. І вось цяпер ня ён злавіў мяне, а я яго!..

Смольская. Ты злавіў Расамаху! Гэта так... ганебна... я выратава-  
вала цябе, памятаеш? А ты во як адплаціў мне!

Чырвонец (*задумёна*) Я расстраллю Расамаху! У суботу рані-  
цаю я прызначыў яму съмерцы! І Доўгі Мох будзе яму магілай! (*зъмя-  
ніўши тон*). Ты што-ж думаеш, я буду цацкацца з ім?

Смольская. Не! не! Ты не расстралляеш яго.

Чырвонец. Расамаха прышоў да мяне, як правакатар, пераапра-  
нуўшыся дэзэртырам! Якая съмеласць! Прынесці ў Доўгі Мох съмерць  
мене і ўсёй маёй дружыне!.. Але памыліўся! Ня мне ён нагатаваў  
съмерць, а самому сабе!.. Ну вось сълёзы! Яшчэ гістэрыку закоціш, як  
тады!.. (*ідзе да дзьвярэй*).

Смольская (*стрымліваючыся*). Чакай... чакай... што-ж ты?..

Чырвонец. Я ўсе зрабіў, што хацеў...

Смольская. Дай мне слова... Расамаха будзе жыў!

Чырвонец. Не! (*Хоча выйсьці*).

Смольская. Я ня пушчу цябе!

Чырвонец! Во! То ня пускала ў хату, а цяпер ня хочаш пу-  
сьціць з хаты!

Смольская. Дай мне слова, што Расамаха будзе жыў!

Чырвонец. Ня ўсёроўна табе? Ты-ж яго ня любіш...

Смольская. Я люблю яго.

Чырвонец, Ты гаварыла, што ня любіш.

Смольская. Тады мне здавалася, што ня люблю. Але цяпер... цяпер... Я люблю яго так...як нікога ніколі!.. Я цябе так не кахала, як яго!

Чырвонец. Што-ж гэта за зъмена? Цікава.

Смольская. Я скажу табе праўду. Ты мяне зразумееш. Я буду маци... (Пауза).

Чырвонец. Навошта ты мне гэта кажаш? Думаеш, я буду зайдросьціць?

Смольская. Не. Не для гэтага. Я не хачу, каб маё дзіцё было сіратою!.. Сяргей! Ты выпусьціш Расамаху.

Чырвонец. Сабе на згубу? А ты ведаеш, што цябе чакае, калі я выпушчу яго?

Смольская. Я не баюся. Я скажу яму ўсё.

Чырвонец. Што ты яму скажаш?

Смольская. Што я цябе схавала і выратавала, таму што калісьці любіла... Што тут дрэннага? І потым я ня ведала, хто ты...

Чырвонец. Што я Чырвонец? А калі-б ведала?

Смольская. Я выдала-б цябе!.. Я ўся дрыжу, як падумаю, што ты гэты страшны чалавек!.. У мяне душа баліць, калі я праходжу па вогнішчу Чырвонапольскую каля брацкіх магіл!.. Столькі сълёз і крыві! І ты ва ўсім гэтым вінен!

Чырвонец. Што-ж... Гэтыя ахвяры сябе апраўдалі... Так трэба было. А далей яшчэ болей будзе сълёз і крыві і ахвяраў!.. Што будзе з тваім мяккім сэрцам і мокрымі вачыма, калі я зруйную Чэрыкаў, спалю Крычаў і Рагачэў?..

Смольская (з жахам іглядзіць на Чырвонца). Сяргей, я не могу гэтamu паверыць!

Чырвонец. Я гавару праўду. Гэта мой плян. За тыдзень ад гэтих гарадоў застанеца адзін пыл!..

Смольская. Сяргей!.. Я данясу на цябе! (Пауза).

Чырвонец (цяжка, зіркліва іглядзіць на яе). Не пасъмееш.

Смольская. Я не пабаюся.

Чырвонец. Не пасъмееш!

Смольская. Пасъмею.

Чырвонец. Але данясі. Скажы ім пра нашае каханье і што цяпер яно зъмяніла фронт і зрабілася нянявісьцю! Скажы, што ты дапамагала Чырвонцу, ратавала яго ад съмерці! Прадала свайго мужа! І бальшавікі цябе расстраляюць! Не паглядзяць, што ты жонка Расамахі!.. (Сказаў і хутка, нечакана зънік. Смольская спачатку нібы акамянела. Потым кінулася да дзвіярэй, хацела клікнуць яю, але спынілася. Жах застынуў на яе твары).

Смольская. Што рабіць?.. У суботу... У суботу съмерцы! Андрэя чакае съмерцы!. Сягоння чацвер... (Прыпамінаючи) Доўгі Мох... Ён сказаў Доўгі Мох!

(Нэрвова накідае чорную хустку і хутка выходзіць. Святло гасне).

### Другая сустрэча

Мікола Драгун у Клавы Стрэльской. Сядзіць і моўчкі курыць. Задумёнасьць як, бы застыгla на яго твары. Стрэльская, наадварот, уся хвалюеца, голас яе дрыжыць але яна робіць гэроічныя спробы, каб сутрымацца і скаваць сваё хваляваньне. Вечар.

Стрэльская Вы пытаецце, што я на гэта скажу?.. Што я магу сказаць?.. Гэта так нечакана... І так цяжка для мяне!..

Драгун. Чаму цяжка, скажэце.

Стрэльская. Вы выбралі для гэтага такі час... Вы-ж ведаецце якое ў нас гора!..

Драгун. Пакіньце бедаваць. Гэтым вы не паможаце...

Стрэльская. Я нашу жалобу па сваім бацьку...

Драгун. Пакіньце насіць жалобу... Вашага бацьку паклікала съмерць, а вас кліча жыцьцё!.. і вы йдзеце яму насустрach.

Стрэльская. Не, не! я не магу! я ня здыму свае жалобы, покуль ня будзе разьбіты Чырвонец!.. І да гэтага часу я... замуж не пайду... (*«!аўза. У Драгуна на твары з'явілася таемная ўсмешка.»*)

Драгун. Праўда?

Стрэльская. Я паклялася...

Драгун. А калі не?..

Стрэльская. Што не?...

Драгун. Калі Чырвонец ня будзе разьбіты?

Стрэльская. Я гэтamu ня веру.

Драгун. Усё можа быць... Уявеце сабе: можа быць за Чырвонцам пойдуць натоўпы абураных людзей—тысячи, дзесяткі тысяч! Можа быць на яго бок стануць палкі Чырвонаармейцаў! Што, калі Чырвонец стане на чале дзікіх ордаў цёмных людзей і на руінах гарадоў збудуе сабе крывавы помнік з людzkіх ахвяраў?!.. Што тагды?!.

*(Стрэльскай раптам зрабілася жудасна. Холадам павеяла ад яю слоў).*

Стрэльская (*ціха*). Вы палохаеце мяне. Я ня веру гэтamu...

Драгун. Ха, ха, ха! Я жартую. Але ўсёж, вы і тагды ня пойдзеце замуж?

Стрэльская. Не, не пашла б! Я пашла б супроць Чырвонца і да апошняй кроплі крыві...

Драгун. Кінем аб гэтым... Давайце мы паговорым ад душы... (*Бярае за руки*). Мне здаецца ня гэта прычына... Тоё, што я вам ня люб.

Стрэльская (*хутка*). Не, ня гэта!..

Драгун. Значыцца, я вам люб?.

Стрэльская (*зьблянтэжана*) Калі ласка, не лавеце мяне на слове.. Я яшчэ нікога ў жыцьці не кахала. Я ня ведаю, што такое каханье.

Драгун (*хутка*). Бедная (*раптам пацалаваў ёй абедзьве руки*).

Стрэльская. Што вы робіце! (*Ёй захваціла дух. Сэрца застукала*). Я гэтага ад вас не чакала. Вы камуністы і цалуеце рукі!..

Драгун (засмляўся). Камуністы цалуюць ня толькі руکі, а й губы!.. Тым, каго кахаюць...

Стрэльская. Не, вы гэтага болей не рабеце... Я вас прашу... Гэта мяне абражает... (*Драгун раптам прыцівае яе да сябе, пацалункамі пакрывае яе твар*).

Драгун. Вы бачыце, я кахаю вас, я вас кахаю!...

Стрэльская. Пусьцеце мяне! Пусьцеце!.. (*Вырвалася. Кінулася ад яго. /рытулілася да съяны, уся як бы съціснулася, дрыжыць*). Не кратайце мяне!.. Пакіньце мяне і выйдзіце адсюль!.

Драгун (ласкава). Вы пакрыўдзіліся?.. Даруйце... Покуль што я нічога вам благога не зрабіў... Вы баіцёся мяне, я бачу... Праўда? (*Ласкавы тон крануў яе*).

Стрэльская. Не, не баюся. Толькі я прашу вас, калі вы хочаце, каб мы былі прыяцелямі...

Драгун Ня злуйце... Я не хацеў абразіць вас!.. Я прышоў пагаварыць з вамі сур'ёзна... Вы баіцёся? Я не хачу, каб вы баяліся мяне, хоць шмат людзей дрыжыць перада мною!..

Стрэльская. Навошта-ж вы так робіце, што вас баяцца?

Драгун (Засмляўся). Гэта і ёсьць дыктатура пралетар'яту, калі і сам пралетар'ят дрыжыць перад сваёй дыктатурай!.. (*Схамянуўшыся*) Я жартую...

Стрэльская. Як вы так можаце жартаваць?..

Драгун. Досыць пра гэта... Я буду гаварыць сур'ёзна... Можа быць вы не дасыцё мне веры, але я шмат начай ня спаў і ўсё думаў пра вас!..

Стрэльская (*ціха*). Праўда?

Драгун. Яшчэ з того самага часу, як я першы раз пабачыў вас, я пакляўся, што вы... будзеце маёю, хоць бы гэта мяне жыцьця каштавала!

(Пауза)

Стрэльская. Я таксама шмат думала пра вас...

Драгун. Праўда?

Стрэльская. Я ўсё думала, што вы за чалавек... Я й цяпер ня ведаю гэта... Вы нейкі дзіўны... Мне здавалася, што ў вас ёсьць нейкая таемная загадка, і вы яе нікому ня хочаце сказаць...

Драгун (*Зноў узяў яе за рукі. Яна якбы не заўважыла іэтаіа і прыслухоўвалася да новаіа пачуцьця, што расло і разълівалася ў ёй*). Гэта не кахранье?

Стрэльская. Я ня гэтак сабе ўяўляю кахранье...

Драгун (*зноў прыцінуў яе да сябе і, адчуўшы, што цела яе не супраціўляецца, моцна прыціснуў яе, тубамі шукаў яе туб, пакрываў пацалункамі яе твар*). Ты будзеш маёю!.. Ты мая.

Стрэльская (*ціха*). Не цяпер...

Драгун. Каліж?.. Гавары, калі ты будзеш маёю?!

Стрэльская Я ўжо сказала... Калі Чырвонец будзе разьбіты!..  
*(Мікола Драун раптам іруба адштурхнуў яе. Пашоў да дзвярэй.*  
*Стрэльская працягнула яму ўсьлед рукі, ад абразы і зъдзіўлення ня ведала, што сказаць. Мікола Драун не азірнуўся. Ляснулі дзвёры. У змроку вечара зьнік, не адварнуўшыся).*

### Арыштуйце мяне...

У габінэце начальніка атраду змаганьня з бандытамі. За столом сядзяць Сьвірановіч і Лютарэвіч.

Лютарэвіч. Баюся, ці не загінуў наш Расамаха.

Сьвірановіч. Пяты дзень, як няма яго.

Лютарэвіч. Пасьля таго разу ён табе ніякай весткі ня прыслаў?

Сьвірановіч. Два дні назад прыслаў запіску. Вось прачытай.

Лютарэвіч (*чытае*). „Здаецца, трапіў на сълед, іду ў хутар Гардзяя Карчагі. Калі праз тры дні не зьяўлюся, значыцца застаўся ў іх“. Што-ж мы будзем рабіць?

Сьвірановіч. Сам ня ведаю што. Я зноў паслаў разведку, каб абшукалі лес каля хутару Карчагі.

Лютарэвіч. Шкада будзе хлопца. Такога працаўніка пашукаць.. А ведаеш, дрэнна мы зрабілі, што не адгаварылі яго ад гэтай вар'яцкай ідэі!

Сьвірановіч. Я табе скажу, што і не ўдалося-б раз што ён сабе ўбіў у галаву...

Веставы (*увайшоуши*). Тут нейкая жанчына пытаецца вас. Кажуць, што яна жонка таварыша Расамахі.

Сьвірановіч. Прасі, прасі... (*Веставы выходзіць. Зьяўляецца Смольская. Вельмі змораная, ледзь тримаецца на ногах. Можна падумаць, што яна толькі што ачуяла ад цяжкай хваробы*).

Сьвірановіч. Добры дзень, таварыш Смольская! Што з вамі?.. Сядайце. Вы толькі што прыехалі.

Смольская. Я толькі што прышла..

Лютарэвіч. Што вы кажаце? Адкуль вы прышлі?

Смольская. З свае вёскі... Ніхто з сялян не згадзіўся везьці мяне ўночы... І я пашла... я баялася, што будзе позна...

Сьвірановіч. Бедная! Што такое? Здарылася няшчасьце?

Смольская. Я прышла сказаць вам... Гэтае ночы ў мяне быў Чырвонец.. (*Сьвірановіч і Лютарэвіч ускочылі з сваіх месцаў*) і я папяраджаю вас, што гэтымі днямі рыхтуецца пагром Крычава, Чэрыкава і Рагачэва. Будзьце гатовы.

Сьвірановіч. Чырвонец гэта вам сказаў?

Смольская. Так. Ён гэта сказаў.

Лютарэвіч. Але чаму ён вам гэта сказаў?

Смольская. Мы з ім старыя знаёмыя... І пасьля вось... (*Дастала запіску*). Вось вестка ад Расамахі. Перадаў Чырвонец.

Сьвірановіч і Лютарэвіч (*разам*). Чырвонец?!

Сьвірановіч (*чытае*). „Ты прадала мяне. Прадала справу, якой я ахвяраваў свае жыцьцё, у рукі ворагаў!.. Шкадую што не магу цябе, як належыць, аддзякаваць... Але позна цяпер шкадаваць... Расамаха“.

(*Пауза. Да Смольскай*). Гэта праўда?

Смольская (*цьвёрда*). Праўда.

Сьвірановіч. Грамадзянка Смольская! Вы арыштаваны!..

(*Смольская з твару зрабілася бялей палатна. Пахіснулася, 1убляючы прытомнасць. Да яе кінуўся Лютарэвіч, падтрымаўши, пасадзіў на канапу*).

Лютарэвіч. Вады ёй!.. (*Сьвірановіч наліў шклянку. Смольская прышла ў прытомнасць. З вачэй сыпнулі сълёзы, рыданыні съціснулі торла*).

Смольская. Я сама хацела... прасіць вас... Арыштуйце мяне!.. Я вінавата!.. Але-ж я сама прышла... прасіць вас... выратуйце Расамаху! Заўтра яму съмерцы!.. Заўтра яго расстряляюць!.. Потым... я магу вам... выдаць Чырвонца!..

Сьвірановіч (*падхапіўшыся*). Вы ведаецце, дзе Чырвонец?!

Смольская. Таварышы, вы праверце гэта. Можа гэта ня так. Толькі Чырвонец некалькі разоў успамінаў Доўгі Мох...

Лютарэвіч. Доўгі Мох!..

Смольская. Але я так зразумела, што гэта іх стаянка.

Сьвірановіч. Доўгі Мох!..

Смольская. Мне ўрэзаліся яго слова „Расамаха ў Доўгім Імху“... „Доўгі Мох будзе яму магілай“!..

Лютарэвіч. Што гэта „Доўгі Мох“? Вёска?

Сьвірановіч. Не, хутчэй за ўсё урочышча...

(*Абодва кінуліся да мапы*).

Лютарэвіч. Няма...

Сьвірановіч. Не. Во ён! „Доўгі Мох“!.. Непраходнае тарпяное балота!..

(*Глядзяць адзін на аднаю*).

Лютарэвіч. Рэзведчыкі ў гэтым раёне былі?

Сьвірановіч. Двое не вярнуліся я паслаў яшчэ двох. Прышлі, але ні з чым.

Лютарэвіч. Былі яны ў Доўгім Імху?

Сьвірановіч. Думаю, што не. Яны сказалі, што і ня варта шукаць там...

Лютарэвіч (*разілядаючы мапу*). Глядзі, глядзі! На гэтым балоце як бы нейкая выспа! А?

Сьвірановіч. Так, так!

Лютарэвіч. Ліха на яго!.. Чырвонец тут!

Сьвірановіч. Што-ж? Тагды ў паход?

Лютарэвіч. У паход!.. Мы яго дъябла разънясом у шчэнт!

Свірановіч (*раптам жорстка таксама зірнуў на Смольскую*). Грамадзянка Смольская! Чым вы можаце нам ручаць, што гэта праўда тое, што вы сказалі, а не правакацыя?..

Смольская. Таварышы!.. Чым я могу даказаць? Пра Доўгі Мох? Я-ж сама прашу вас праверыць, можа я памылілася...

Свірановіч. Правяраць цяпер ужо няма часу... Усе-ж такі, я зноў пытаю вас. Чым вы давядзеце, што вы ня маніце! А можа быць усё тое, што вы нам сказалі, я зноў кажу, правакацыя! Новая пастка, якую нарыхтаваў нам Чырвонец разам з вами!..

Смольская (*лытаяючы слёзы крыўды*). Вы мне ня верыце?

Свірановіч. Мы маєм права ня верыць вам. У вас была сувязь з Чырвонцам!..

Смольская. Вы ня верыце мне... Але-ж я прышла папярэдзіць вас... Скрозьnoch ішла дваццаць вёрст... Нарэшце маё жыцьцё ў ваших руках... Вы можаце мяне... расстраляць... калі гэта ня праўда...

Свірановіч. Гэта правільна... Лютарэвіч! Пагавары з грамадзянкай Смольской. А я пазваню ў ва ўком...

Лютарэвіч. Значыцца ў паход?

Свірановіч. Але... Таварыш Смольская! Раскажэце ўсю праўду т. Лютарэвічу. І нічога не хавайце.

Смольская. Я ўсё скажу.

Лютарэвіч. Будзьце ласкавы, вось у гэты пакой?..

(*Выходзяць у другі пакой*).

Свірановіч. (*Бярэ трубку тэлефону*). Дайце ўком... тав. Антропаў!.. Свірановіч... Толькі што ў атрад прышлі надзвычайныя весткі! Гэтымі днямі Чырвонец рыхтуе напад на Крычаў і Чэрыкаў! Другая вестка: Расамаха ў руках бандытаў!.. Здаецца яшчэ жыў... Але заўтра яго павінны расстраляць, ці павесіць... Што? Як гэта здарылася? Вось бачыш... Я-ж сам яго адгаварваў!.. Апошняя вестка: мы ведаем месца, дзе знаходзіцца Чырвонец! Але!.. Зараз я даю загад па атрадзе і праз гадзіну ці дзьве мы выйдзем ў паход, на аблаву!.. Што?.. Наколькі вялікая шайка ў Чырвонца, нам невядома... Праз дзьве с паловай гадзіны мы будзем на месцы, калі будзем ісьці добрым маршам... Лягучую нараду?.. Я згодзен, калі толькі гэта не адыме шмат часу... Так, так... (*слухае*) Профбюро. Зараз я пазваню. А ты пазвані ў Рэйком і Чэка. Добра... (*Вешае трубку і зноў бярэ*). Профбюро!.. т. Розін? Гэта з атраду змаганьяня з бандытызмам. Свірановіч... Толькі што нам стала вядома, што гораду пагражае вялікая небясьпека. Чырвонец рыхтуе ўдар. Атрад змаганьяня спадзяеца на падтрыманье і дапамогу ад усіх членаў прафсаюзу... Толькі што гаварыў з т. Антропавым. Мы просім вас абвясціць надзвычайны сход усіх членаў прафсаюзу не пазней 11 гадзіны дню... Атрад сягоныня а 1 гадзіне дню выходзіць у паход супроты Чырвонца!.. Так, так!.. Аддайце загад па ўсіх установах і прадпрыемствах!.. (*Вешае трубку. Піша. З напісаным у руках у адчыненая дзвіверы*). Занясеце гэтую тэлеграму зараз-жа, як мага хутчэй!..

(Зноў бярэ тэлефонную трубку) ...Казармы атраду змаганьня!.. Дзяжурны?.. Гэта гаворыць Сьвірановіч.. Слухайце і зараз-жа апавясьціце ў атрадзе мой загад. Пішэце:

Загад часовага начальніка атраду змаганьня з бандытамі і контр-рэволюцыяй Сьвірановіча 29 верасьня с. г.

(Уваходзяць Лютарэвіч і Смольская).

Лютарэвіч. Я веру вам... Але ўсё-ж мы павінны... пратрымаць вас накалькі дзён пад арыштам...

Смольская. Таварыш Лютарэвіч! Я признаю, што я вінавата!..

Лютарэвіч. Таварыш Смольская! Як-бы мы ні хацелі вас аслабаніць, але-ж тут мы маем палітычнае злачынства...

Смольская. Я згодна з вамі... Я толькі прашу прыняць пад увагу, што я сама признала сваю памылку і зрабіла ўсё, каб яе загладзіць...

Лютарэвіч. Я ўпэўнены, што рэўтрыбунал...

Смольская. Мяне будзе судзіць рэўтрыбунал?

Лютарэвіч. Але. Вы ня бойцеся. Рэўтрыбунал правільна ацэніць вашу памылку і ваш гэроізм!

Смольская. Мяне расстраляюць!

Лютарэвіч. Думаю, што не. Прынамсі, я вас не расстраляў-бы. А цяпер... Выбачайце... (Адчыніўшы дзвіверы): Кандраценка! (Уваходзіць дзяжурны чырвонаармеец). Завядзеце грамадзянку ў адзіночную камэрку... (Смольская, зьблігчыўшы, закрыла твар рукамі і пахінулася. Потым, стрымаўшыся, хутка і рашуча пашла за чырвонаармейцам).

Сьвірановіч (Скінчыўшы пісаць). Даў загад. Выступаем а 1-й гадзіне. Цяпер ідзём на лятучую нараду ў рэйкаве. Аб 11-й гадзіне— надзвычайны экстраны сход прафсаюзаў. Мы павінны таксама быць, яшчэ: даў тэлеграму Крычаўску камсамолу— уком мабілізуе 20 камсамольцаў. Прыедуць на грузавіку.

Лютарэвіч. От гэта добра. Весялей будзе ў паходзе.

Сьвірановіч. Ну, а што яна?

Лютарэвіч. Прызналася ва ўсім. Сувязь з Чырвонцам, значыцца дзяржаўная здрада... Хоць я думаю злачынства тут не наўмыснае!..

Сьвірановіч. Ну ідзём на нараду. (Абадва выходзяць).

### Надзвычайны сход.

Залія нардому паўнютка. Сярод публікі шмат насыпех зробленых плякатаў з лёзунгамі і надпісамі. „Съмерць бандытам!“ „Съмерць Чырвонцу, няnavісніку працоўнага люду!“ „Хай жыве чырвоны атрад змаганьня з бандытам!“..

На сцэне за сталом прадстаўнікі розных партыйных і грамадzkіх арганізацый Адчуваеца нязвычайнае хваляванье і напружанацца,

Старшыня сходу (да публікі). Таварыши! Мы сышліся сюды на гэты надзвычайны сход праводзіць нашых дарагіх таварышаў з Чырвонага атраду, якія адпраўляюцца, можна сказаць, у апошні і

рашучы бой. Адпраўляюцца ратаваць нас, бараніць усіх працоўных нашага павету ад бандытаў, дзікіх звяроў і драпежнікаў, што заселі недзе у цёмных лясох і непраходных балотах і гостраць зубы на нашу пролетарскую кроў! Таварышы! Над намі навісла грозная хмара!.. Сягоныня нам стала вядома, што Чырвонец, аб'яднаў вакол сябе кулакоў, злодзеяў і бандытаў, усіх тых, хто ненавідзіць савецкую ўладу, і гэтымі днямі рыхтуе страшны ўдар на Чэрыкаў і Крычаў!

І вось, таварышы, няма чаго хаваць, што цяпер, як ніколі, мы стаім перад грознай хвілінай, калі, можа быць, заўтра нас чакае трагічны лёс Чырвонапольску! Можа быць заўтра ўночы рынуцца на нас азьвярэлыя зграі кулакоў і бандытаў і, як у Чырвонапольску, пакінуць паслья сябе руіны, абугленыя бярвеніні і лужы крыві!..

Але мы, таварышы, не дапусьцім гэтага! (*аплёдымэнты*). Наш слайны чырвоны атрад, мы упэўнены, з гонарам выканае загад пролетарыяту (*аплёдымэнты*) і пад камандай т. Сьвірановіча жорстка расправіцца з нашымі ворагамі і зьнішчыць драпежнікаў, што губяць нашыя расткі сацыялізму! (*аплёдымэнты*).

Таварышы! пажадаем нашаму Чырвонаму атраду поўнай перамогі!  
Съмерць Чырвонцу і ўсёй яго бандыцкай зграі!

Няхай живе Чырвоны атрад змаганья з бандызмам і контррэвалюцыяй! (*аплёдымэнты*). Даецца слова часоваму начальніку атраду т. Сьвірановічу! (*аплёдымэнты*).

Сьвірановіч. Дарагія таварышы! Я толькі што даў загад атраду змаганья выступіць сягоныня а першай гадзіне дню. 50 чырвонаармейцаў, узброеных вінтоўкамі і двумя кулямётамі. Да гэтага часу, таварышы, Чырвонца ніяк ня можна было злавіць! Гэта, відаць, надзвычайна хітры і разумны звер! Нашы разведчыкі зьблісіся з ног, шукаючы Чырвонца! Тыя, якія траплялі на сълед Чырвонца, не вярнуліся назад! Другія прыходзілі ні з чым!. 23 чырвонаармейцы нашага атраду загінулі ад рукі Чырвонца, уключаючы сюды 16 зарэзаных Чырвонцам у вёсцы Гардзееўка! І вось цяпер, таварышы, прышоў канец нашаму цярпеньню! Цяпер у нас ёсьць пэўныя весткі, якім можна верыць, дзе знаходзіцца Чырвонец! Сягоныня мы адпраўляемся ў паход і праз дзіве з паловай гадзіны хуткага маршу мы дамо Чырвонцу рашучы і астатні бой!

Таварышы дазвольце ад імя ўсяго атраду запэўніць вас, што мы ўсе спадзяёмся на поўную нашу перамогу над гэтымі ваўкамі, якія руйнуюць тое, што мы будуем! Як начальнік атраду, я тут асабіста заяўляю і клянуся, што калі мы сустрэнемся з нашым ворагам у баю, дык я або зусім не вярнуся, або вярнуся з трофэем у руках! І гэты трофэй будзе галава Чырвонца! (*Аплёдымэнты канчаюцца авацыямі. У іэты момант у тэатральнай зале нечакана з'яўляюцца чалавек 20 узброеных вінтоўкамі камсамольцаў. Спакойна і ўрачыста ідуць да сцэны сярод шэрага публікі, якая раптам прыціхла ад зьдзіўлення.*

Старшыня. Таварышы! Да нас прыехалі Крычаўскія камсамольцы, якія далучаюцца да Чырвонага атраду і будуць змагацца супроць Чырвонца! Прэзыдыум вітае славы і съмелы Крычаўскі камсамол!

(*Публіка наладжвае камсамольцам авацыі. Старшыня дае слова прадстаўніку камсамолу.*)

Раман. Таварышы! Мы сягоныя з радасцю атрымалі тэлеграму пра мабілізацыю нас укомам пад сцяг Чырвонага атраду. Мы дзякуем укому за давер'е і клянёмся, што з гонарам апраўдаем надзеі, якія ўскладаюць на нас уком і грамадзянства.

Таварышы! За гэты час мы навучыліся шмат чаму, чаго раней ня ўмслі! Мы навучыліся страляць. У нас вучыліся страляць і камсамолкі і некаторыя з іх ня горш страляюць за любога хлопца.

Разам з намі пойдуць у бой дзьве камсамолкі, якія выявілі вялікія посьпехі ў вайсковых занятках. (*Аплёдысменты*).

За гэты час мы навучыліся не баяцца і съмела глядзець ліху ў самыя вочы!..

Таварышы! мы з радасцю ідзём у бой! Мы гарым жаданьнем помсты за ўсе тыя злачынствы, што зрабіў Чырвонец! За ўсю тую кроў, што праліў ён! За ўсе тыя сълёзы, што праліў зруйнаваны Чырвонапольск!..

Таварышы! За ўсё гэта мы адпомсьцім Чырвонцу!..

(*Бярэ слова рабочы. Яго прамова часта пакрываецца аплёдысментамі.*)

Рабочы. Таварышы! Мяне прасілі рабочыя нашай гарбарні, каб я тут перад усімі сказаў вось што: Мы, рабочыя заводу „Чырвоная гарбарня“ таксама хочам дапамагчы атраду змаганьня ў ліквідацыі Чырвонца!.. Сярод нас, таварышы, шмат хто трymаў віントоўку ў руках!.. Мы просім зарганізаваць рабочы атрад у 50 чалавек выдаць нам зброю і даць нам у камандзіры якога-небудзь добрага ваенрука!

(З захапленнем) Таварышы! Дазвольце і нам пайсьці ў аблаву на гэтых праклятых ваўкоў!.. Мы хочам, каб з нашай дапамогай адліліся Чырвонцу сълёзы і кроў Чырвонапольску!.. Гэтamu бандыту, таварышы, мы скажам па-просту, па рабочаму: „Злазь з нашага чырвонага даху, ня псуй пралетарскага гонту“!.. (*Смех і гучныя аплёдысменты*).

Старшыня. Таварышы! Ёсьць прапанова арганізаваць рабочы атрад! Хто за? Усе. Прымецца. Прэзыдыум вылучыць тройку па хуткай арганізацыі Рабочага атраду, які выступіць сягоныя а 1-й гадзіне разам з атрадам змаганьня! (*Крыкі „Хай жыве атрад рабочых“*)!

Голос з публікі. Дазвольце запытацца ў т. Сьвірановіча... Першае: ці вялікая сіла ў Чырвонца? Другое: дзе цяпер знаходзіцца т. Расамаха?

Сьвірановіч. На першае пытанье цяжка адказаць. Ніхто з нас дакладна ня ведае, колькі сілы у Чырвонца. Можа быць 50—60 чалавек.

Мяркуем што ня болей. Але на час пагрому ён зъбірае вялікую сілу, бо да яго далучаецца варожае для нас кулачко!.. Яшчэ вядома, што ў іх ёсьць кулямёт...

Дзе цяпер знаходзіцца т. Расамаха?..

Можна сказаць, ужо ні ад кага не хаваючы, т. Расамаха знаходзіцца ў вялікай бядзе!.. Я ўжо гаварыў вам, таварышы, што нашы разьведчыкі праста зъблісія з ног, шукаючы сълед Чырвонца, і ўсё бяз вынікаў!.. І вось, некалькі дзён таму назад т. Расамаха з ведама Ч. К. пашоў на адчайны гэроічны ўчынак, рызыкнуў сваім жыцьцём!.. Ён сам пашоў ў разьведку адзін, пераапрануўшыся дэзэртырам!.. Ён папаў у стан Чырвонца!.. Але тут яго чакала вялікая бяда!.. Нехта прадаў т. Расамаху!. Бандыты пазналі яго!.. Мы ня ведаем, што яны зрабілі з ім, можа быць ён выцярпеў жахлівы зъдзек і катаванье!.. Але яшчэ ўчора ён быў жыў!.. Яшчэ ўчора ён напісаў запіску, якую мы атрымалі сёньня (*крыкі „прачытайце! прачытайце“!*)! Не, таварышы, цяпер ее прачытаць ня можна.

Таварышы! мы ідзем у бой! І калі т. Расамаха жыў, мы выратуем яго!  
Голос з публікі. Расамаха жыў!!

(Усе азірнуліся. Гэта крыкнуў нейкі невядомы чалавек ля дзвярэй.  
На ім падланая расхрыстаная кашуля. Выгляд яго быў страшны:  
ён наядваў жывы труп: увесь твар у сіняках, рассечаная акрываўленая  
туба, падбітая вочы. Крыкнуў і паклыбаў да сцэны. За ім пакуль па  
нейкі другі чалавек, ніжэйшаа росту. Абодва падыйшли да сцэны і спы-  
ніліся. Усе падняліся за столом презыдыуму)..

Сьвірановіч (раптам крыкнуў як не сваім юласам) Расамаха!..  
Расамаха. Але, я, Расамаха. А во хто мяне выратаваў.. Юрчанка...  
(Нейкі хаос падняўся ў залі. Увесь презыдыум пакінуў свае мецы.  
Пасаскоквалі са сцэны ў публіку. Абыймалі Юрчанку і Расамаху, цісну-  
лі ім руکі, падыймалі „на ура“... Шум, крыкі радасьці..)

Расамаха (адыхаўшыся). Таварышы! паслья расскажу ўсё!.. А  
цяпер... у бой!.. Хутчэй у бой!.. Я павяду атрад!.. Я ведаю, дзе Чырвонец!..

### Я хачу пабачыць сваю жонку

Па дарозе, на Пляцу Волі Сьвірановіч і Расамаха гугараць між сабою.

Сьвірановіч. Расамаха! Ты хворы! Ты ледзь жывы!.. Ты ледзь  
валочыш свае ногі!.. Ці здолееш ты сягоньня камандаваць атрадам?

Расамаха. На сягоньня сілы яшчэ хопіць, а там—хоць канец—  
ня важна!..

Сьвірановіч. А туды, у гэты Доўгі Мох, цяжка прабрацца?  
Расамаха. У які Доўхі Мох?

Сьвірановіч. Як „у які“? У Доўгі Мох, дзе знаходзіцца Чырвонец!.  
Расамаха. Хто сказаў гэта?!

Сьвірановіч. Гэта сказала твая жонка.

Расамаха. Правакацыя!.. Чырвонец ня ў Доўгім Імху. Чырвонец  
у Воўчым логаве!..

Сьвірановіч. А як-жа твая жонка...

Расамаха. Дзе яна?!

Сьвірановіч. Пад арыштам.

Расамаха. Добра (*хмура*) я хачу пабачыць яе!..

Сьвірановіч. Расамаха! не цяпер!

Расамаха (*цвёрда*). Я хачу зараз!..

Сьвірановіч. Ня можна.

Расамаха (*фантастычным блескам заареліся вочы*). Што такое!  
Ты мне не дазваляеш! Пасъля ўсяго, што было, я ня маю права сам...  
пабачыць яе!..

Сьвірановіч. Расамаха! Тваю жонку будзе судзіць Рэутрыбунал!  
А калі ты сам хочаш... судзіць яе, тады сходзі у Ч. К., ува ўком і  
скажы пра гэта. А потым рабі, што хочаш...

Расамаха (*змаіаючыся сам з сабою*) Ну, добра... пачакаю...

### Апошняя стрэча

Кватэра Смольскай. У пакоі нікога няма. Дзень. Раптам за сцэнай пачуліся  
нечая хуткія крокі. Нехта нэрвова смаргануў дзъверы. У пакой убег Мікола Драгун.  
Нязвычайна ўстрывожаны, як бы не ў сабе.

Драгун (*крыкнуў*) Ніна!..

(З *суседняга пакою выходзіць Стрэльская. У яе на твары зьдзіўленыне і радасьць*).

Стрэльская А! таварыш Драгун. А я вас чакала!

Драгун (*нечым занепакоены*) Дзе Смольская?.

Стрэльская. А хіба вы ня ведаеце?

Драгун. Дзе Смольская?..

Стрэльская. Што з вамі? Смольская ў Чэрыкаве. Яе арыштавалі.  
Я часова яе замяшчаю.

Драгун (*са стойнам*) А—а!..

Стрэльская. Што з вамі? Скажэце.

Драгун (*схапіўшыся за галаву*). Усё скончана! Усё скончана!  
(*апусьціўся на канапу, паклаў галаву на руки*).

Стрэльская (*усхвалявана*). Таварыш Драгун! Што такое? якая  
бяда зьдзеялася?..

Драгун (*раптам іруба рвануў чорны крэп на яе руцэ*). Здымі  
сваю чорную жалобу!.. Чырвонец разьбіт!..

(*На яе твары бліснула радасьць*).

Стрэльская. Праўда?! Што вы кажаце!..

(*Кінулася да яю, схапіла за абедзьве руки*).

Вось радасьцы! Вось шчасьце!.

Драгун (*хмура*) Ня мне радавацца!..

Стрэльская. Цяпер можна вольна ўздыхнуць!..

Драгун. Ня мне вольна ўздыхаць!..

Стрэльская (*занепакоена*). Што з вамі такое, таварыш Драгун?..

Драгун (*застаінаў*). Я ранены! Я не могу далей бегчы!..

Стрэльская. Вы ранены! (*Каханьне і жаль кранулі яе сэрца*). Бедны! (*Абняла яю за шыю*). Я перавяжу вам рану! Куды вы ранены, скажэце!..

Драгун. Не, не! Усё скончана! Толькі Смольская мяне выратавала-б!..

Стрэльская. Я вас таксама выратую! Толькі хутчэй трэба перавязаць! Дзе ваша рана?..

Драгун (*раптам кінуўся на калені да яе ногі*). Ратуй мяне! Ратуй К чорту мае раны! Трэба толькі схаваць мяне, і ўсё!..

Стрэльская. Таварыш Драгун!.. Я не разумею...

Драгун. К чорту Драгуна! Даволі маніцы!.. Я не Драгун!.. Я Чырвонец!..

(*Стрэльская падалася назад. На яе твары бліснуў жах, нібыта ўбачыла страшную крававую здань*)!

Стрэльская Чырвонец!.. А!.. (*Хацела крыкнуць—юлас ня слухаўся яе*.)

Чырвонец (*ловіць яе руки*). Але, Чырвонец! Ня пужайся! Клянуся, я цябе шчыра кахаў! Я не маніў табе ў гэтым!

(*Стрэльская раптам кінулася да дзьвярэй, але Чырвонец шпарка заступіў ёй дароу і засланіў сабою дзьверы, распасьцерши руки*)

Чырвонец. Ня пушчу!.. (*Раптам схапіў-яе за руки*). Памятаеш, ты казала, што будзеш маёю, калі Чырвонец будзе разьбіты!.. Памятаеш?.. Цяпер ты—мая!.. (*Наблізіў свой твар, хіжа зірнуў ёй у самыя вочы*) Чырвонец разьбіты!.. Можа я дажываю апошняя хвіліны!.. Але усёроўна! Ты—мая! Ты абяцала!.. (*Пацалункам упіўся ў яе губы*). Стрэльская раптам вырвалася. Кінулася ад Чырвонца, забілася ў кут, уся дрыжыць. Чырвонец ідзе да яе, працягнуўши руки. У Стрэльской вырваўся крык).

Стрэльская. Ня кратай мяне!.. Зълітуйся!.. Забі мяне!.. Лепей съмерцы!..

Чырвонец (*хмура зірнуў ёй у вочы*). Не?..

Стрэльская. Не!..

Чырвонец. Добра. Ня трэба... Тады... Выратуй мяне. Схавай!.. За мною гоняцца!..

Стрэльская. Съмерці баішся?.

Чырвонец. Я не баюся съмерці. Але я не хачу паміраць. Цяжка паміраць, нічога не зрабіўши.

Стрэльская. Я не могу схаваць цябе!.. Ты... забойца!.. (*Чувач далёкія стрэлы*).

Чырвонец. Там забойцы! Чуеш? Там дабіваюць рэшту мае дружыны!.. Расамаха імчыцца сюды! Выратуй мяне! Схавай мяне! Толькі да ночы!.. А потым я пайду адсюль! Ніхто ня будзе ведаць, што ты ратавала Чырвонца! Клянуся табе, заўтра зьнікне мой сълед назаўсёды! (*Стрэльская маўчыць. Чырвонец ловіць яе руки, цалуе*).

Чырвонец. Я ўцяку ў Польшчу, і, клянуся табе, болей нага мая ня ступіць па гэтай праклятай краіне!..

(За сцэнай чуваць конскі тупат, стрэлы і крыкі, якія набліжаюцца).

Чуеш? Гэта яны! Зараз съмерцы!.. Ратуй мяне!..

Стрэльская. Ні за што!

Чырвонец. А! Ну добра!.. Значыцца разам съмерцы! (Выймае ревальвэр). Тут засталася ўсяго дзьве кулі! Я зьбярог іх для цябе і сябе!..

Хопіць, каб нам разьвітацца з жыцьцём!..

Ты схаваеш мяне!

(Стрэльская стаіць нярухома. Ні крывінкі ў твары). Ты выратуеш мяне!..

Стрэльская (ледзь чутна). Выратую.

Чырвонец. Не. Кляніся, што ты ня выдасі мяне!..

Стрэльская. Клянуся.

Чырвонец. Не. Кляніся мне прахам свайго бацькі!..

Стрэльская (са стойнам). Не магу. Бацька мой загінуў ад твае рукі!..

(Конскі тупат зусім блізка. Можна пазнаць іолас Расамахі).

Чырвонец. Ну, ўсёроўна... Кляніся!

Стрэльская. Клянуся.

(Конскі тупат пад самымі вокнамі. Чырвонец кідаеца ў кут за заслону).

Чырвонец (шэптам). Скажы, што я прабег міма!..

(Ляснулі дзьверы знадвоюку. Тупат у сениах. У пакой іугаіанам ўрываюцца Расамаха, Лютарэвіч і Сьвірановіч)!

Расамаха. Чырвонец тут прабег! Вы бачылі?!..

Сьвірановіч. Якою дарогай?!..

Лютарэвіч. Ён адзін прабег?!..

Стрэльская (змаіаеца сама з сабою, крыкнула не сваім іоласам паказваючы ў кут).

Вось ён!.. Вазьмеце яго!..

(Расамаха і Сьвірановіч кінуліся. Раптам ірохнуў стрэл... З-пад за- слоны выкацілася цела Чырвонца. У руках яго яшчэ курыўся ревальвэр. З ірудзей яго вырваўся стойн. Ён як бы сіліўся нешта сказаць. Нарэшце скачарэжыўся і выпрастаўся. Стрэльская закрыла твар рукамі).

Расамаха. Скончана!

Лютарэвіч. Жывым ня здаўся!..

Стрэльская. Толькі што я клялася яго ратаваць!

Сьвірановіч. Ён прымусіў вас?..

Стрэльская. Але.

Расамаха. Скончыліся воўчыя ночы!..

### Заўтра суд

Адзіночная камера, дзе знаходзіцца Смольская. Адчыніліся дзвіверы. У пакой увайшоў вартаўнік.

Вартаўнік. Зараз да вас прыдзе ваш муж, таварыш Расамаха. Прыйгатуйцяся.

(Вышаў. Смольская, падняўшыся, глядзіць на дзвіверы з ілыбокім хваляваньнем.)

Вось увайшоў Расамаха. Спініўся ля дзвівярэй. Стaiць нярухома Абое 1.. ядзяць адно на аднаю. Пауза. І раптам яна ўбачыла, які ў яю страшны твар. Ад жалю забалела сэрца. Першая кінулася, працянула руکі. З ірудзей вырваўся крик).

Смольская. Што яны з табою зрабілі!.. Гэта я вінавата!.. (Заплакала. Сълёзы пасыпаліся. У яю адышло сэрца. Атрутныя слова, якія нарыйтаваў для стрэчы, раптам кудысьці зьніклі).

Расамаха. Ну што ж ты?.. Ну чаго плакаць? Магло быць горай Магло быць, што і зусім не вярнуўся-б!

Смольская. Скажы. Ты ненавідзіш мяне!

Расамаха. Ненавідзеў, як ішоў сюды, а цяпер не.

Смольская. Праўда?

Расамаха А ўчора... Добра, што мне не ўдалося пабачыць цябе ўчора!..

Смольская. Я ведаю, што ты хацеў зрабіць... Але клянуся, я нічога табе благога не жадала!

Расамаха. Цяпер я веру табе... я ведаю ўсё.

Смольская. Скажы... Мне ніхто тут нічога ня кажа .. Чырвонца разьблілі?

Расамаха. Учора а 4 гадзіне дню Чырвонец на тваёй кватэры застрэліўся!..

(Паўза. Расамаха пранікліва глядзіць на Смольскую).

Смольская. Ну што-ж. Цяпер будзе ўсё добра.

Расамаха. Ты не шкадуеш яго?

Смольская. Не.

Расамаха. Ты-ж каҳала яго.

Смольская. Чырвонца я ніколі не каҳала. Я каҳала яго тады, калі ён яшчэ ня быў Чырвонцам.

Расамаха. Праўда? (Прытуліў яе да сябе) Я веру табе... Заўтра суд. Ці падрыхтавалася ты мужна сустрэць прысуд?

Смольская (зблядненішы): Скажы, мяне признаюць вінаватай. (Расамаха маўчиць). Скажы мне, ты ведаеш ўсё! Ты признаеш мяне вінаватай? (паўза)

Расамаха. Ты шмат у чым вінна...

Смольская. Мяне расстраляюцы! Скажы...

Расамаха. Я нічога ня ведаю, які будзе прысуд. Толькі ручаю табе—прысуд будзе справядлівы!

Смольская. Мяне расстраляюцы!.. Я ведаю!..

Расамаха. Які ні будзе прысуд, выслушай яго цвёрда і мужна... Не аднай табе будзе цяжка яго выслушаць... Твой прысуд будзе майм прысудам!..

### Эпілёг

#### Прыгавар

Рэвалюцыйнага трывналу у справе грамадзянкі Ніны Смольскай, якая абвінавачваецца па арт. крымінальна-процэсуальнага кодэкса ў дзяржаўнай здрадзе і садзейнічаньні вядомаму ворагу працоўных, бандыту Чырвонцу, 8 каstryчніка г. г.

Рэвалюцыйны трывнал, разглядзеўшы справу і заслушаўшы паказаныні съведак і самой абвінавачанай, лічыць даказанымі наступныя факты:

1. Абвінавачаная Смольская сапраўды трymала сувязь з Чырвонцам, што выявілася ў спачуваньні яму і хаваньні ёю, Смольской, ва ўласнай кватэры ад прадстаўнікоў атраду змаганьня з бандытам, дзякуючы чаму начальнік атраду Расамаха папаўся ў рукі бандытаў.

2. Паведамленыне абвінавачанай Смольской аб месцы, дзе знаходзіцца Чырвонец, зъяўляецца цалком хлусьлівым і хітра прыдуманай правакацыяй з боку Чырвонца.

Рэвалюцыйны трывнал на падставе гэтых фактав лічыць: дзяржаўную здраду і злачынную дзейнасць на карысць ворагаў пралетарскае дзяржавы з боку абвінавачанай Смольской устаноўленымі.

Дзеля чаго Революцыйны трывнал прысуджвае грамадзянку Ніну Смольскую, 22 год, настаўніцу вёскі Вялікія Хутары, да вышэйшай меры сацыяльнае абароны—расстраляць!..

(Паўза. Смольская сударіава ўхапілася за крэсла. У залі мёртвая цішыня. Сэкрэтар, прадыхнуўшы, зноў чытае).

Але... прымаючы пад увагу... Што з допытаў съведак і самой Смольской выявілася, што гэтая дзяржаўная здрада ня была наўмыснай і зъяўлялася вынікам палітычнай несьвядомасці, і, па-другое, сваю памылку абвінавачаная Смольская сама ўсьвядоміла і сама зъяўлася данесьці на сябе,—а таксама зрабіла гэроічны учынак: рызыкуючы жыцьцём, у ночы пашла папярэдзіць жыхарства Чэрыкава, аб нападзе Чырвонца.

Рэутривнал, прымаючы пад увагу гэтая і іншыя акалічнасці справы, знаходзіць магчымым прыгавар Смольской да вышэйшай кары—расстрэлу лічыць умоўным... з-пад варты вызваліць і грамадзянскіх правоў—не пазбаўляць!

(Сярод публікі доўгія іучныя аплёдысмэнты).

#### Канец

Максім Лужанін

## Вершы каляровага алаўка

Максімава магіла

... Замаўкаюць і слова і песні,  
быццам вусны замерзлі ў дзяўчыны...  
Ўстаў з труны каменнае мясяц  
і ў труну ідзе на спачынак.

І вось гэты таемны вырыс,  
што зялёным агнём заіскрыўся—  
гэта сум майго сэрца вырас,  
каб на варце стаяць кіпарысам...

Парасло наша гора лістамі,  
чорным морам між гор разъліся,  
з журавамі сюды прылятае  
на паклон беларуская восень...

Толькі ты ўжо труны не расчыніш,  
не суладзіш півучае гамы,  
каб пачуць, што твая краіна  
ня зьвінецьме больш ланцугамі.

Выплач, мора, усю трывогу,  
ненатольней яшчэ ашчэрся!  
Ў нас аднолькава білася сэрца—  
і ў нябожчыка, і ў жывога.

Не дарэмна-ж тут скалы сталі,  
бо ня трэба ні надпіс, ні камень,  
бо штогод вышай гор узрастает,  
па табе народная памяць.

Прыдуць дзееці з вянкамі ў нядзелю,  
пра поэта чужым раскажуць...  
Месяц мору паяс надзене,  
плыўкім золатам стан падпяражা.

І паслья, над паходчым Каірам,  
ў кракадзілавых далях Эгіпту,

праляціць жураўліны вырай,  
пірамідай тваёй пахваліцца.

А поэты уславяць блуканьні,  
а дзяўчата будуць съпявача там,  
дзе маленкі магільны камень  
і дажджамі размыты надпіс...

14/VIII 29—Ялта

На магіле М. Багдановіча.

### Беляць палотна

... Яркі вясновы дзень...  
— Слаўна, пагодна!  
Сонца плыве па вадзе—  
— беляць палотна...

Вербы глядзяцца ў стаў,  
прайнікавая гамонкі...  
Травень над полем стаў  
і на лугу рамонкі.

От і расу відно..  
— Мамка, халодна!  
Хутка прыкрочыць нач...  
Беляць палотна ..

### Песьня

Былі  
каралі—  
кара́лі.

Насіла  
дзяўчына  
каралі

Зладзеі  
каралі  
ўкралі,  
за борам,  
за морам  
схавалі...

Былі  
кавалі—  
кава́лі

Ды ix  
 каралі цкавалі,  
 каб сэрцу  
 замок скавалі.

Як людзі тугу  
 пакаралі,  
 паехаў каваль  
 па каралі.

Паехаў каваль  
 па хвалях  
 і хвалі яго  
 пахавалі.

Забралі  
 пяро  
 ў забрале,  
 дэльфінаў і рыб  
 сабралі...

І рыбы тады  
 цікавалі:  
 — А зброю яны  
 ці кавалі?

— Чаму-ж  
 каралёў  
 не каралі,  
 за сълёзы  
 дзяўчыны—  
 каралі?

— Чаму не знайшлі ім  
 мору?  
 — Чаго вы паехалі  
 ў мора?

— Чаму вы даліся,  
 каб хвалі  
 такіх малайцоў  
 хавалі?

Тады рашчапліся вусны:  
 — радзіліся мы ў Беларусі.

Будуюць і кузьні і хаты  
там нашы сыны—каваляты.

**Альма**

Парадзелі слова пра каханье,  
ці таму, што сэрцам па старэй.  
ці таму, што новымі шляхамі  
я іду жыцьцё сваё сустрэць.

Але сёньнячы такая поўня,—  
— ад съятла хоць вочы зас্তяпі!  
і вясёлай дзеўчыне на поўнач  
я пішу адно—што незабыў.

А камусьці з поступам заранкі,  
трэба зас্তціць месяц галавой  
і глядзець з-за лёгкае фіранкі,  
як нэрвеу слова алавок.

Мо' таму-й прачнуўся лёгкі жаль мой  
і нястрымна слова паплылі,  
што схацелася чарнявай Альме  
пататарску зваць мяне Алі.

І чамусь атрута першай чаркі  
сон жыцьця фарбуе ружавей.  
Для яе, маленькае татаркі,  
нават я—вялікі чалавек.

Але ўсё-ж пытаецца спакойна,  
хоць туга ня здолела астыць:  
— а якой ты дзеўчыне, на поўнач,  
кожны дзень адпісваеш лісты?

Я-ж і сам часамі пашкадую,  
што нашу дзівацкую душу,  
бо таго, што маю, не шаную,  
і да тых, што любяць, ня пішу.

— Паглядзі, у сінія пракосы  
месяц вышаў мора расчасаць.  
Выеду да тэй зялёнакосай,  
каб цябе ў растаньні ўспамінаць.

І дарогай, пэўна, пашкадую,  
што нашу дзівацкую душу,  
бо таго, што маю не шаную  
і да тых, што любяць, ня пішу.

## Бабіна лета

Беліць восень пражу...

Быццам недзе працуець без перапынку тысячи дзяўчых рук, а пасъля раскідаюць—неахайныя—тонкія белыя ніцінкі. І яны плывуць, невядома адкуль, невядома куды, нашто. Так сабе, мусіць... Мусіць, дужа прыгожа гэта... І ня спыняеца пільная праца: усё больш і больш дзівяцца асеньнія раніцы, калі гэта пасьпелі выснаваць некія невядомыя майстры столькі дзівосных валакон, што хапіла іх і ржышча акрыць і сенажаці і сады.

Усюдых, як вока съцігае,—белае павуціньне гэтае. Яно нават умудрылася аплесьці шапку майго выпадковага таварыша Саўкі Крышана, і вось ён ідзе, нахмурыўшы аблічча, і часамі працуе абагнацца рукою ад ліпкіх, назольлівых пасмаў. Калі я гляджу на яго збоку, відаць выцьвіўшая на сонцы пасма съветлых валасоў. Яна зусім падзіячы выбіваеца з-пад шапкі.

І яшчэ здаецца... Як гэта? Ага! Калісьці пралягалі па гэтым гасцінцы вялікія кары, звычайныя абозныя двохколкі, і на іх былі людзі. І галовы ў іх былі абмотаны белым, як сягоньня ў Саўкі Крышана. Гэта тады, калі Варшава і Вільня хацелі быць вольнымі, а я, малы, зьбіраў у канавах абоймы нявыстраленых набояў і хаваў іх дзе толькі можна было: пад старым дубам на глінішчах, пад стагамі на прыгменку. Помню, як насіў на ўсю сілу дзіцячых рук цяжкія стрэльбы, хаваў і з ненатоленым бляскам вачэй бег шукаць яшчэ. А ўвечары, крадучыся як злодзеі, хадзіў аглядаць свае багацьце. Вельмі-ж вабіў востры мэталёвы бляск халодных руль і прыкладаў.

Я асьцярожна вымаў іх, клаў на халоднай роснай траве і застываў замілаваны. Мусіць многа рассказала мне гэтая пакінутая зброя, бо аж прыціскаўся да яе тварам, лашчыў, хварэў, пад бязудзельным съятлом верасьнёвае поўні.

Кажуць, што так-жа не бяруць есьці і гадуюць сінцы пад вачымі тыя, што просяць долі і золата ў далёкіх краін.

Гэтак было, пакуль бацька не нарваўся на мой спрат і не патапіў халоднае ўщехі тae ў старой і глыбокай сажалцы. Яна хутка замерзла, перастала ѹсьці войска, і я съцішыўся, радуючыся пачку набояў і старой японскай стрэльбе, што ляжалі на гары ў старым съвіронку і якіх адобраць ад мяне ня здужаў-бы ніхто.

Тады таксама была восень, лётала белае павуціньне, а раніцаю падсушваў чырвонае лісьце малы, але сталы мароз.

## 1.

Гэтак мы йдзём з Саўкам і ціха гамонім. А для гамонкі...

О, ў нас надоўга хопіць слоў для разваг на асеньніх дарогах!

Заўчора, калі ранішняе сонца праганяла шэрань, мы пашлі з ім у мястэчка. На прызы.

Было халаднавата, але якраз у пару, каб можна было плысьці думкам і адчуваць съвежае, звонкае, як халоднае яблыка, паветра.

У мястэчку мы перанаставалі, а раніцаю даведаліся, што абодва пойдзем у войска і цераз тыдзень павінны быць гатовымі да здачы.

Цяпер на паплавох блытаюцца парапутваныя коні. Яны часта падымаюць галовы, настарожваюць калматыя асеньняю шэрсьцю вуши і, набіраючы поўныя грудзі пахкага, крыху валкаватага ад туману паветра, звонка іржуць. Яны глядзяць якраз у той бок, дзе, між алеахавых і крушынавых кустоў, булькаецца няглыбокім срэбрам сваім неяўлічая рэчка.

А паўз дарогу пахне апошнім пахам, пахне і вяне крыху падмарожаны цяунік. Яго съязгваюць у кучы і паляць. Цэлую ноч гарачы гэтыя агні. У іх начлежнікі пякуць бульбу, бо якраз выбіраюць яе дзяўчаты, выбіраюць, але не пяюць. Хіба што ўвечары, ідучы дадому.

Хутка нам трэба разьвітаца з Саўкам. Раскрыжуецца дарога, і мы пойдзем кожны ў свой бок. Але ні ён ні я ня хочам гэтага, і зусім у часе прыходзяць гэтакія слова:

— Слухай!—гэта Саўка гаворыць,—пойдзем да мяне начаваць, а заўтра выберамся ў квасыніцкія кусты на зайцоў...

І мы ўзвесці ідзём, абнятыя дымам і земляным пахам, паўз загоны, дзе съпяшаюцца дабіраць развораныя градусы чырвоныя, напечаныя здаровым асеньнім ветрам рукі і ногі.

— Тэ-экля!—крычыць на ўсю сілу Саўка. Ён ня ведае ніякае Тэклі, але на засыянковым полі, у былое шляхты, абавязкова павінна быць хоць адна.

І напраўду. Абгукаецца тонкі жаноцкі голас.

— Ого-гоў!

— Нашто лыткі парапускала, за вярсту відаць! Чуваць, як не дзе съмлюцца, і паветра прыносіць нам звонкі баламутлівы адказ:

— Вам, валацугам, толькі й работы што на чужыя лыткі заглядацца!

— Да не! Мы думалі, што на продаж!

Мы ідзём далей, але ўсьлед—не перапусцяць-жа бабскія языкі—ляцяць ізноў слова:

— А ты-б сабе порткі купіў, каб каленъмі ня съвіціць!

— Пойдзем? падміргвае мне Саўка.

— Куды?

— А да іх!

— Чаго?

— Ды падурэем крыху. Рады будуць. Яны цяпер ого-го! Пара-жіхная. Бачыш, павуціньне лётае. Значыць бабіна лета прышло.

... Павуціньне... Бабіна лета... паўтараюць мае думкі.

## 2.

Саўка жыве ў калектыве. Ужо другі год. Туды мы й адмерваем зараз крокі. Тры дні ён не працеваў, і гэта крыху непакоіць яго.

— Лаяцца будуць!

— Пакінь! Ты ж па справе!

Хоць ён і сам суцяшаецца:

— Але ж я хутка пайду.

— Ну от бачыш!

— О, хоць два мужчыны за цэлы дзень прайшлі!—стстраче нас каля калодзіжа маладзіца. А то насы—ацю!—і яна махае рукою кудысьці ў поле.

— Куды-ж іх выкурыла?

— Сыпку, збожжа павезьлі. З Чырвоным съязгам. Форсу колькі—іга!

— Усе паехалі?

— Не, Язэп Міхалішын і Пятрусь трактара стараюцца.

І яна ўпарта пачынае шараваць жвірам некі цабёрак.

Саўка падыходзіць бліжэй.

— Ну, ні з месца, бо анучаю хвосну!—папярэджвае ягоны рух маладзіца.

— Цьфу! ды я ж нічога... Сыравежка ты! А яшчэ й казала што па хлапцох знудзела.

— Ці-ж па такіх таўкачох? спрытна агрызаецца яна.

— Памалу таўчыся!

— Саўка!—гэта, калі мы адыходзім.

— Ну?

— Адвярніся-ж ты!

— А што будзе, якадвярнуся?

— Ці-ж не казала, што таўкачы! Але ты, хлопец, ня крыўдзісь—гэтак да мяне.

— От і адварнуўся. Якою моваю пацешыш?

— Каб не сказала зараз—ведаў-бы! На цябе старшыня сварыўся.

— Ну дык што?

— Тоё, што дрэнна будзе.

— Ат!—агрэбаецца ён рукою.

— Тады й наатакаеш.

— Чаму?

— От таму!

— А мяне-ж у войска здалі!

— Ну? І твар у яе зъдзіўлена выцягваецца.

— І цябе?

Я моўчкі ківаю галавою.

— Значыць, вы навабранцы цяпер?

— А ты жарты думала!

— Шыбы біць будзеце? Гуляць? Люблю такую пару!

— Будзем. Толькі цябе раней з колектыву выпасажым.

— За што-ж гэтая няласка?

— А нашто ты мяне шыбы біць падвучваеш?

— Гэтакі маленькі! Сам-бы не наздаўмейся? Не, браток! Я цяпер тутака самая старшая! Дзяжурная! хваліца жанчына. Званкі даю. Толькі з гадзіннікам кепскавата... Ліха іх ведае гэтыя стрэлкі—каторая даўжэйшая, каторая каротшая.

Так змаўкае гаворка.

Але з ганку свае хаты Саўка зноў гаворыць да яе:

— Зося!

— Спрыкраў ты! Чаго?

— Нашто ты за Ігната замуж пашла?

— Цябе не пачакала!

— От яно самае ў ёсьць! Можа-б з табою ў ажаніўся цяпер!

Абое съмяюцца.

### 3.

За вокнамі сад. Яшчэ трохі відаць, як паважна, быццам на варце гамоняць ясакары, атрасаючы апошнія лісты.

А ў двохсвятовай залі колішняга пансага domu стаяць тры доўгія сталы, засланыя ахайнаю цыратаю. На іх выраўняліся вясёлым шнурком місачкі,—яны дыхаюць смачнаю парою.

Дзьверы часта адчыняюцца, уваходзяць колектывушчыкі і садзяцца адзін за адным.

Мы з Саўкам з самага краю.

— Паглядзі!—штурхае ён мяне ў бок,—ня склусіла ткі Зося.

Сапраўды! Ніводнага мужчыны! Маладзіцы паважна кормяць дзяцей, а другія ядзяць самі. Хутка Маўчком. Мабыць добра адчуваюцца апошнія дні гарачае асеньняе працы.

Затое мой таварыш ня можа маўчаць.

— Жанкі!—на ўвесь пакой абзываецца ён.—О, жанкі, кажу!

Радзей уздымаюцца лыжкі.

— Я сягоныя ў вас самы большы прысядацель.

— Ты ў нас заўсёды прысядацель. За ўсякаю работую прысядзеш,—жартуе нехта з другога канца стала.

— Ды я цябе, братка, у катух зажану!

Каля нас ізноў тая самая маладзіца. Яна зньяла сваю хустку і гладка пад грабянец зачасала чорныя валасы.

— Ратуйце, маладзіцы! Зося са мною сягоныячы цэлы дзень правуецца!

І гаворка весялее.

Але вячэра скончана. Заўтра ж ізноў цэлы дзень сонца і яркага здаровага ветру.

— На сена пойдзем спаць! — кажа Саўка.

Нас даганяе голас:

— Я вас папрашу, хлопчыкі! Папільнуйце саду гэтую ноч. Мужчын няма, дык каб не абабралі начлежнікі. А то нам, бабам, прыдзеца йсьці. Мне і Надзі вашай, — Зося ківае галавою на Саўку,

— Можна! Мы кажухі пабяром.

— Але, — яна крычыць наўздагон, — там дзьве будкі: адна каля мультановак, а другая каля цыганоў.

Дык вы не кладзецеся разам. Ты-ж ведаеш, Саўка!

#### 4.

... Бо да спадобы дзевачцы,  
прышоўся да спадобы...

Адкуль яна йдзе гэтая песня? І ў такую пару?

Мабыць за поўнач.

Грэецца каля агню стары сад.

Пасыходзіліся сюды разгатыя яблыні, а вось і ліпы рушылі з узгорку. Пасталі вакол мяне, працягваюць чорныя рукі і нібы плачуць нібы съмяюцца сваімі барвовымі лісьцямі.

Што ім трэба?

Толькі вось пашоў адсюль Саўка, усё сядзелі і ціха гаварылі мы.

— У нас тут добра, — казаў ён. — Трохі крывяцца на мяне. Яны ўсе тут тубыльцы, а я прышоў з бежанцамі разам. Дык гэта ім вочы муліць. Але я вярнуўся-б тады, каб можна было. А то-ж неяк, як не ў сваёй хаце.

— А нашто табе яна? У цябе-ж ёсьць праца, а дзе яна, там і хата будзе, — пытаюся я.

— Табе можна казаць. У цябе ёсьць сям'я, там цябе любяць, а напэўне дзе-небудзь і жанчына чакае. Але калі й няма яе — невялікая страта. А я вось ня ведаю, дзе мой прытулак. А як прыдзе восень ці вясна, дык ня ўседзіш на месцы. Крин! Крин!.. Крин! журавы лятуцы! Га-га-га! гусі крыламі лапочуць! Ляцяць, кудысьці съпяшаюцца вось і мяне за імі цягне. Сыду тады на які тыдзень, паблуджу па съвеце, але трэба варочацца. Дарам ніхто карміць ня будзе. Чую сягоныя, на полі, валасугам зляялі? Мабыць праўда! От сягоныя гэтая будка — мая хата. А заўтра другая. Праўда па раскрываў яе вецер, салому паразносіў, пэўне яшчэ панам будаваная. Але колькі людзей сюды прыходзіла, бралі яблыкі і зноў ішлі. Усяго толькі яблыкі ім і трэ' былі. Што ім да гэтае будкі?

Так, Саўка, яны ніколі ня ведалі, што яна будзе тваёю хатаю!

Я ўбачыў яго першы раз. Але ці мала іх ходзіць па асеньніх дарогах! Нешта-ж ёсьць у асяродку іхнага жыцьця, жыцьця, у каторым німа ні сілы, ні здольнасці на сялянскую працу. Ці-ж яны няздары і вырадкі? Будзе хадзіць, галадаваць, мерзнуть, а не асядзе на сталае месца. Хочацца яму съвету, далі неагляднае, чагосьці такога, чаго німа, чаго мабыць і ня бывае, але ў чым ёсьць і хараство, якога ён сам ня ведае, воля і некая дзіўная, не падобная да іншых, доля Стрэнеца вось гэтакая будка ў садзе і здасца яна прытулкам і хатаю. Мала што пабудаваў яе пан, каб болей зыску з дрэваў гэтых мець, мала што прышлі цяпер новыя людзі перайначваць жыцьцё! Ім німа часу падумаць пра сапраўдны сэнс і значэньне гэтай будкі. А вось, спрабуй, адбяры яе ў такога вандроўніка—здасца яму съвет пустэчаю, жыцьцё—непатрэбным. Дарма, што ня зварухнецца ён, каб паправіць салому, перавязаць пруты, дарма, што ня вымавіць слова, калі прыдуць раскідаць яе, ня скажа, што яна частка ягонага жыцьця

От толькі будзе ляжаць пад асеньнімі зорамі, углядзацца ў неба, курыць съцішкі і нешта думаць.

А калі будзе позна, калі расьцягнуць пруты, паракідаюць салому—устане і пойдзе.

І хоць многа будзе паслья агнёў у садох, і хоць будзе ён таксама галодны ляжаць і думаць, ніводная хата ня здасца такою прытульнай, як тая старая будка. Паслья ён памрэ адзінокі з адчуваньнем горкасці, што яго ніхто і ніколі не зразумеў. Памрэ, успамінаючы сваю будку.

А каб стрэўся чалавек, бываюць-же людзі, што нічога ня робяць, толькі ходзяць ды гавораць. І ад гаворкі тэй наплывае некая сіла, рабіць нешта хочацца, съвет зварухнуць. Каб спаткаў такі дзівак Саўку ці другога, можа-б ён першым чалавекам стаў?

Можа-б сотні поэм напісаў, можа-б завод пабудаваў, можа-б машину выдумаў?

Можа-б ад ягонай сілы шпарчэй закруцілася незразумелае жыцьцё чалавече?

А пакуль што съпіць Саўка, накрыўшыся кажухом, у сваёй будцы.

Звонкая асеньняя нач! Доўгая! Доўгая! От і мой кажух ляжыць каля агню. Многа яшчэ будзе сну да съвітаньня. Хутка і я засну, а заўтрап пайду, нічога не шкадуючы, забыўшы і агонь і старую будку. Мне яна таксама дорага, але ня гэтак як саўку. Я хочу заместа старых хат будаваць вялікія съветлыя дамы!

Стыне нач. Пяюць хвалу блуканьню людзкому дрэву. Грэюцца, гамоняць. Зеленаватымі іскрамі пазяхае агонь.

... „Прышося да спадобачкі”...

Ізноу зьвініць песьня!

Зьвініць таксама жоўтыя лісты пад нагамі.

— Ня съпіш? А Саўка там? А я думала—пазасыналі мае вартаўнікі,—гаворыць Зося.

Нячутна вышла яна з-за кустоў і садзіцца поруч са мною.

— А чаму ты ня съпіш?—пытаюся.

— Хто яго ведае! Ноч добрая. Прайсьці захацелася. Я-ж не ўтамілася сягоньня, на полі ня была.

— Хіба што!

Мы будзем доўга маўчаць. Так хораша...

Можа дзьве, можа тры гадзіны прайшло, а можа толькі некалькі хвілін разьвіталіся з нашым жыцьцём...

— Дзіўны ты!

— Чаму так?

— Так. Здаецца. От сядзеў колькі часу і не зварухнуўся. Усё глядзеў, як сіні агонь лётаў па вугольлі. А скажы, моцна табе жонка надакучыла? Чаго ты з гораду ўцёк?

Я шырока расплющаю вочы.

— У мяне жонкі няма... А што, скажы, што ты пра горад ведаеш?

— Хто-ж ня ведае! валочышся ўсюдых. Усюдых цябе хапае.

— Нічога я...

— Хлусіш. Па вачох відно,—перабівае яна мае слова.—Ня люблю. Чаго ты баішся?

Яна хутка ўстae і раскідаe палачкаю агонь.

— Даволі ўжо. Кладзіся, а я пайду. Але-ж па табе ўсе яблыкі абяруць. Я сама буду начаваць тут! А ты—йдзі куды хочаш!

Яна нагінаецца, каб увайсьці ў будку.

— Дурны!—чуцён адтуль голас—ой, які дурны! Хоць-бы саломы падмасьціў.

Усё так-жа безудзельна я сяджу каля агню.

— Ну йдзі ж! Лезь сюды! Што ты, як немаўленак.

Чуецца блізкае дыханье і пасма валасоў назольліва лезе у твар.

— Разбуvайся!

Слухмяна я кідаю ў куток свае цяжкія боты.

— Цяпер накрый мяне... і трymай! Моцна, моцна...

— Ці можа нядужы?—шэпча яна...

— Не, не... Ты дужы!..

... Квіляцца тонкім пахам забытая недзе ў саломе яблыкі.

Дзесьці, па маладым асінъніку лазіць, вырошчаючы грыбы, туман. Ён запаўзае ў будку, і здаецца, што гэта сон прышоў сюды.

Поўная будка сну.

Але мы ня сьпім.

— Чаго ты маўчыш? Чаму ты мне нічога ня скажаш? ціха пытаемца жанчына.—Што, съмяешся цяпер съцішка? Што прыбегла сама? Ай не? Не, ты не павінен! Ты-ж яшчэ зусім малады.

Мне відаць, як разгараюцца іскрамі яе зялёнаватыя вочы.

— І ты-ж яшчэ маладая!

— Маладая!—чуецца падаўленая горач.—Я-ж маці твая. Але ці бачыў, як дрэвы ўвосень? Адно зжоўкне і асыплецца, а другое так зялёным лістам і мароз стрэнне. Некая каменная я. А колькі ўжо гора перагледзела! І свайго і чужога. Што ў каго ні здарыцца—ідуць, рассказываюць мне. І шкада-ж мне...

— Чаго шкадуеш?

— А ты ўзяў моду, як цецярук. Інакшае гаворкі ня знайдзе, усё—„як“ ды „чаго“... Прыгарнуў-бы! Слова-б ласкавае сказаў. Садзіся, от гэтак.

Як дзіцёнак яна абвівае мяне рукамі і глядзіць праста ў вочы.

— Маўчы! Ня трэба гаварыць. Вось так некі шчыры ты, а калі загаворыш!. Каго шкада?—пытаешся. Усіх шкада. Цябе, Саўку. Дурныя вы, ходзіце нечага А чаго—каб хто папытаў. Ну, скажы. Сам ня ведаеш? Хоць і нашая доля: кожны ёлуп ашукаць можа. Але й вам пападае часамі за бабу памарнець. Па мойму—чаго схнуць? У нашае сястры сэрца лёгкае, адходчывае. Не зважай на яе ды сілу сваю пакажы—сама прыбяжыць.

Ласкавыя пальцы, жорсткія ад працы, гладзяць мой твар.

— Няпраўда, скажаш? Але ці такі, як ты, сваю праўду возьме! Што ты за чалавек? Комін затыкаць толькі. Ні працы ня хочаш, ні прытулку. Не чалавек ты, а кот. Толькі мыецеся па рознаму: ты перед сънеданьнем, а кот як—малака нап'ецца. А ў мяне вось сэрца дурное: шкадую такіх. Як убачу—некі свой чалавек здаецца. Быццам узгадавалася з ім. Думаеш, каб не шкадавала, дык прышла-б? Кажу табе ўсё. Ня будзеш съмяяцца? Пойдзеш у войска—забудзь дурную бабу! А цяпер... Цяпер усёроўна. Цяпер нашая пара жаноцкая. Чуў пра бабіна лета? Гэта яно самае й прышло да цябе.

Якая звонкая падае цішыня! Якія пахучыя клубкі змроку кладуцца на зямлю! Якія буры ў душы чалавечай раджаюцца ў восень!..

## 6.

Увечары я йзноў хаджу па tym садзе. Бывае што згарыць у чалавека пажарам усё, пойдзе ён у съвет, а праз дзесяць гадоў пачягне на старое папялішча.

Каля дому, на газоне, ашалеўшы ад сонечнае восені цьвітуць белыя ружы.

Недзе абіраюць яблыкі, і Зося крычыць, нібы злуючы:

— Но—но! Дурэш!

І праз хвіліну запівае:

„Я за тое вышивала, што цалуе губкі“.

Нечакана страчаемся.

— Прышоў? Чаго ты прышоў? Я-ж ня клікала...

І бяжыць далей.

Але я не сасьніў, што абхапілі маю шыю дужыя рукі і нехта, моцна адхінаючы галаву, цалуе мне вусны.

— Тады не пацалавала дык хоць цяпер. Ідзі! А можа...

Яна ізноў пакідае мяне аднаго.

Я варочаюся дамоў і думаю.

Мне шкада, што я зараз ня ведаю, ці кахаю каго. Бо мала таго, што не адступаецца ад мяне нейчы тонкі і чорны профіль. Я-ж ня ведаю: ці яна існуе сапраўды, ці як заўсёды саткалі мае лятуценіні вобраз, каб аздобіць адзіноту.

Але, калі-б гэта было так, каб сапраўды трывожыўся нехта за лёс маіх блуканьняў, каб увечары упартая думала пра мяне схіленая постаць, стоячы на растанцыо—я падараваў-бы ёй дзіўную рэч.

Калі, напрыклад, сагнуць ракіцуны ў абручык і паставіць яго ў бярэзяніку каля аўсянае пожні, дык восень... О, які добры майстра восень! Яна за ноч апляце гэты абручык сеткаю павуціння, а вецер прынясе некалькі чырвоных лістоў і разам з восеньню зробіць цудоўны вянок.

Калі яго палажыць на галаву, прыцінуўши непакорную чарноту валасоў, пэўне будзе вельмі прыгожа!

Шкада, што нікога няма ў мяне!

Але затое—як салодка любіць, моцна любіць: людзей, жыцьцё, сваю кароткую маладосьць і зямлю з блуканьнямі і агнямі ў асеньніх садох.

Бяжыць вячорны цягнік—ён хутка павязе мяне адгэтуль.

От ізноў плыве аднекуль белая павуцінка

— Бывай, Саўка! бывай!

2 кастрычніка 1929 г.

Случчына.

## Мы

(Мы, *Tertia Vigilia*)

Съвет непакойны, ў съвеце паводка,  
Мы—грэбень надходзячых хваль.  
Жыць нам сучасным—дзіўна, салодка,  
У песнях—чаканьня крышталь.

Радасьць вітайце, зможам напэўна!  
Глядзеце з узвышша на даль!  
Ня ведаем страху, зынішчаем няпэўнасьць,  
Мы—грэбень надходзячых хваль.

## Трырэма

(Гребцы триремы, *Stephanos*)

Шчыльна ў імgle мы сядзім,  
Людзі, над пятраю пятра.  
Дзесьці, там—ветрам жывым  
Ветразь і съягі расьпяты.

Захад у шчэлкі вакон  
Чырвані золата ўнёс нам.  
Выступіў змрочны адхон  
Целаў, нахіленых к вёслам.

Люты аковы. Па скон  
Мы закаваны ў ярэмы.  
Дзе цяпер радасны гон  
Намі імкнёнаі трырэмы?

Ніlam павольным пранёс,  
Фрыскія багны пакінуў?  
Зноў накіроўвае Лёс  
К беламу мысу Пахіну?

Песнью, ці што, нам пачаць?  
Але ня ўчуюць і жалобу  
Тыя, хто варты ўладаць  
Морам, з аздобленых палуб.

Хто там? Нагая жана  
Дрэміць на скуры пантэры?  
Чу! гэта песнья чутна  
У гонар каруннай гэтэры.

Ці гэта Цэзар пясьняр  
Лерай трывожыць тритона,  
Славіць вянец уладар,  
Славіць вялічанасьць трону?

Не! Гэта войскіх рагоў  
Покліч да зброі зъбірае.  
Для чужакоў ці сяброў  
Пругкія хвалі ўзрываю?

Ат, што лятункі! адно—  
Цэзара везьці, бандытаў...  
Цьмяна бруіцца ў вакно  
Захад, барвовасьцю ўвіты.

Хутка труновай імглой  
Зноў спавіёмся усе мы.  
Мкнём на нязнаны нам бой  
Гон шпаркалётнай трырэмы.

## Муляр

(Каменьщик, *Urbi et orbi*)

— Муляру, муляр, у фартусе белым,  
Што ты муруеш? каму?

— Гэй, адкасьніся, нам справа дадзела,  
Ставім, муруем турму.

— Муляру, муляр, з адданаю кельняй,  
Хто-ж будзе ў ёй галасіць?

— Ваш брат багаты ня сплачацца вельмі,  
Красыці ня трэ' вам хадзіць.

— Муляру, муляр! А доўгія ночы  
Хто правядзе ў ёй ля крат?

— Можа мой сын, такі самы рабочы,  
Гэтага ў долі—зашмат.

— Муляру, муляр,—згадае напэўна  
Тых ён, хто мур мураваў?!

— Гэй, не жартуй!—рыштаванье няпэўна!  
Ведаем самі, дарма!

## Пажар

Ня дрэнныя брандмайстар вочы мае:

Надоечы здалёк

Убачыў ён дымок.

А дыму-ж без агню, напэўна, ня бывае.

— Пажар! Пажар!—сыгнал трывожны.

— Гарыць! Скарэй! Гарыць!

І жвава рухаецца кожны!

З трывогай на твары.

Гатова ўсё праз дзъве хвіліны:

Вяроўкі, бусакі, драбіны...

Вось вынырнуў з агульнай кучы

Начальніка шалом бліскучы.

— За мной! Галопам—маррш!

Скамандаваў брандмайстар наш.

Абоз імчыцца па завулку,

Грыміць і трубіць, і зьвініць.

Там дышлем цюкнулі бабульку,

Тут зад адціснулі сьвіньні.

Наперадзе насос, за ім-жа бочки тураць.

Прыдзгалі—„Стой!—Нарыхтаваўши кішку,

Пажарнікі зъянтэжыліся крышку:

— А дзе-ж пажар? То-ж дзядзька люльку курыць!

— Табака добрая—чamu не пакурыць?

Аднак было-б там лаянкі багата,

Ды толькі зноў—„Пажар! Гарыць!“

На гэты раз брандмайстра хата.

Ён, кажуць, праз дурную съпешку

Закінуў сам у стружкі галавешку.

## Курортны верш

На свой лёс марскія нетры  
 Глуха скардзяцца скале,  
 І гранітныя ў „Ай-Петры“<sup>1)</sup>  
 Леглі складкі на чале.

У салёнай белай пене  
 Шэпты галькі навакол,  
 Бы „Манахава“<sup>2)</sup> маленьне  
 Ціха падае на дол,

Пад усплёскі хваль шумлівых  
 Адпачыць так люба мне  
 На грудзёх каменных „Дзівы“  
 Альбо ў „Кошкі“<sup>3)</sup> на съпіне.

Ці то, зьдзеўши апранаху,  
 Я ў паўдзённай съпёкі час  
 Цела грэшнае „Манаху“  
 Выстаўляю на паказ.

У каменнай ён сутане  
 Тут вартуе цэлы дзень,  
 Быццам дыні на баштане,  
 Груды съпелыя людзей.

У праменіні паславоліць  
 Люба ім без апранах:  
 Не бяда—грахі замоліць  
 Хмуры праведнік „Манах“.

Крым. Сімеіз.

18-ІХ—1929 г.

<sup>1)</sup> Ай-Петры—найвышэйшая гара ў Крыме.

<sup>2)</sup> Манах і Дзіва—скалы пры моры, каля Сімеізу.

<sup>3)</sup> Кошка—гара каля Сімеізу.

## Паўлюк Трус

Паўлюка Труса я пазнаў тады, калі ў яго за плячыма—літаратурным багажом—было ўсяго два-тры вершыкі, надрукованыя ў „Радавай Руні“, і нейкае апавяданьне, здаецца, з жыцьця Заходній Беларусі, якім Паўлюк найбольш ганарыўся.

Ён і тады быў такім самым моцным, здаровым, каржакаватым сялянскім хлапцом, якім усе яго ведалі аж да гэтай перадчаснай съмерці. Толькі тады гэтую ягоную „сялянскасць“ яшчэ больш адцяняла вопратка—парыжэлы, хатняга сукна, па вясковаму скроены „фрэнч“, такія-ж „галіфэ“ і юхтовыя боты. Такім заўсёды можна было стрэць яго на слаўным тэхнікумскім калідоры, стрэць у ваднэй з тых дзізвюх постаяй, у якіх найбольш быў знаёмы Паўлюк усім, хто толькі ведаў яго ў прыватным жыцьці—вясёлым або злосным... То засьмяецца, зарагоча так, як умеў съмияцца, рагатаць адзін Трус, часта нават бяз відочнай прычыны... Ато зазлуе чаго-небудзь і на кожнае тваё слова гатоў адказаць вядомым, так комічным у сваёй сур'ёзнасці—„От як дам зараз“... Адказаць, каб праз хвіліну ізноў зарагатаць здаровым сялянскім съмехам жыцьця і маладосьці...

А жыцьцё і маладосьць, здавалася, буяла тады ўсюды, разылівалася бурнымі хвалямі. Сам Паўлюк у вадным з першых сваіх вершаў так ахарактарызаваў гэты час:

Упусьціла старое паводзьдзе  
Калі вір маладога нахлынуў.

„Вір маладога“, узвіхраны Вялікім Кастрычнікам, сапраўды заўваў тады ўсё чыста... Заліў-затапіў ён нарэшце і закінутыя неяк пад той час гоні беларускай літаратуры. Пачалося тое абнаўленыне амаладжэньяне яе, якое правяло рэзкую мяжу між „нашаніўскім адраджэнствам“ і „пасълякастычнікам сучаснасцю“. Пачаўся той, сапраўды, бурны рух, які адны называлі „бурным росквітам маладнякізму“, другія—„беларускім Sturm und Drang‘ам“, а трэція—на свой густ „бурапенай“...

Белпэдтэхнікум, дзе вучыўся тады і Паўлюк, адчуваў на сабе поўную адказнасць ролі навучальнае ўстановы, якая падрыхтоўвае першыя кадры маладых будаўнікоў новага. І ён не забываўся на літаратурную дзялянку будаўніцтва. Падобна да того, як нямецкія університеты пары буйнога росквіту бургсрскае Нямеччыны выхавалі ёй цэлы шэраг „бурных геніяў“, як расійскія навучальныя ўстановы

часу найвышэйшага ўздыму „старога парадку“ дваранства багата па-паўнялі шэрагі „пушкінскае плеяды“, і наш тэхнікум пачаў вылучаць з сябе новых, пролетарскіх у будучым, поэтаў і пісьменьнікаў. Тады якраз пачалі прабаваць свае сілы на літаратурнай ніве студэнты тэхнікуму, пазнейшыя ўзвышшаўцы і белапаўцы—Пятро Глебка, Максім Лужанін, Сяргей Дарожны, Паўлюк Трус, Казлоўскі, Бандарына, Вішнеўская і інш.

Перад тады быў, бязумоўна, за Паўлюком Трусом.

Посьпехі і рост яго сапраўды зьдзіўлялі ўсіх. Нават тыя асобы, якія сачылі больш знадворныя факты, чымся ўнутраное жыцьцё маладое літаратуры,—і то дзівалі, як гэта за такі кароткі час Паўлюк пасьпей выпусціць асобны зборнічак вершаў і нават заслужыць на зъмяшчэнье ў таўстых „Выпісах“ Ул. Дзяржынскага, тымчасам як ягоныя поэтычныя аднагодкі маглі аб гэтым толькі лятуцець...

Усе прарочылі Паўлюку шырокія далягляды і слайную будучыну...

Крытыка адгукнулася аб ім жываі больш чым прыхільна. З асаблівым захапленнем пісаў пра першыя Паўлюковы спробы Адам Бабарэка. „Паўлюк Трус—гэта крыніца з беларускіх нетраў, гэта буйны вецер ад маладога жыцьця... П. Трус абяцае вельмі многа“.

Нават З. Жылуновіч, які ніколі ня мог быць заўважаным у васаблівай прыхільнасці да маладых талентаў, а ў той час нават залічаўся маладнякоўцамі ледзь не ў катэгорыю варожых „старых зуброў“,—і той ня мог абысьці Паўлюковых дэбютаў моўчкі, надрукавашы ў „Полымі“ нават адмысловы артыкул „Купчастыя руні“. Праўда, сваю ўвагу Жылуновіч аддаў не аднаму Паўлюку Трусу, а падзяліў між ім і Моркаўкаю—супастава, якая здавалася даволі дзіўною... Праўда і тое, што, хоць Трус і тады стаяў непамерна вышэй за Моркаўку, на долю апошняга выпала значна больш і сымпаты і нават месца ў артыкуле... Так, выходзіла, што Моркаўка „літаральна прагучэў пяруном вялікай сілы“, тымчасам як Трусова поэзія—усяго „лера“... Моркаўка „займае пытаньне больш шырокага памеру, пранікаючы ў съветавыя глыбіні і адначасна ўдараючы ў бок соцыяльна-грамадзкага іх напластванья“, „ён конкретней намацаў рэчы ў сваёй галізьні“, „абураны да рэшты жыцьцярадасцю (?) ён бачыць усё перад сабою ў ружовых мулях“, а ў Паўлюка Труса, хоць і ёсьць „нясумны сум“ ды нейкі „водыр, які прыдае элексыр жыцьця“, але ягоныя „вобразы губляюць тонкія адценіні і гармонныя (?) пералівы ў сваіх фарбах. Губляеца пікантнасць лірычнасці поэты, прызначанай для ўлову натуральных ژобраў“... Справа даходзіць да таго, што бярэцца пад падазрэнне, як „паланее агнём душа“ Трусавага „комсамольца Якіма“—„Калі згадзіцца, што і паланее, то агнём не гарачым“ і—тут-жа, у зносцы бацькаўская перасьцярога—„Трэба адзначыць вялікі ўхіл Паўлюка Труса ў бок любоўных тэм. Гэта—нездаровае зъявішча. Мы-б раілі даць больш увагі тэмам аб праламленыні ў вёсцы

Кастрычнікавай рэволюцыі і яе вынікаў"... Нарэшце—гіблая справа!—  
„не выйграе“ Паўлюк Трус і ў тым, што ўжывае больш асонансаў, чым  
Моркаўка...

Памятаю, як съмяшыў гэты артыкул тады Паўлюка...

Наогул, цікавы быў час!

\* \* \*

У вабстаноўцы гэтага часу выйшаў у съвет і першы Паўлюкоў зборнічак—„Вершы“. Назоў—просты, няхітры, такая-ж простая і няхітрай пабудова зборнічка. Ён праста разьвёрстаны на тры разьдзелы, паводле трох усім вядомых тэм—рэволюцыя (у зборніку называецца „Кастрычнік“), дзяяўчына („Першае каханье“) і прырода („Хараство прыроды“).

Першы разьдзел, ахвярованы Кастрычніку, у сваіх вершах добра захоўвае і перадае подых таго „маладняцкага“ часу. Гэта-ж тут, у першым вершы, адзначаў Паўлюк той надых маладога, новага:

Упусьціла старое паводзьдзе,  
Калі вір маладога нахлынуў.

Гэта тут ён вызначыў канчаткова і сваё дачыненьне да гэтага „віру маладога“:

О, бурліва-кіпучыя хвалі!..  
Вам ня страшны пажар навальніцы;  
У прыгожа-люстранныя далі  
Разам з вамі і мне ня спыніцца.

Адпіхнуўши ад берагу човен  
І махаючи прысам кляновым,  
Я пльву—і надзеяю повен,  
Што спаткаю сусьвет вольна-новы!

Праўда, Паўлюк Трус не расказаў нам у сваёй поэзіі, ці мо‘ не пасьпеў расказаць, пра гэтае спатканье з „сусьветам вольна-новым“... Дый наогул, толькі раз ён паспрабаваў-быў хоць крышку тэматычна выйсьці ў гэты сусьвет, выйсьці, так сказаць, „па комсамольскай лініі“:

Але справа магнутнага КІМ‘у  
Не памрэ, будзе вечна квітнець!

(Да КІМ‘а-ж так добра рыфмаваў „комсамолец Якім“...)—і то-зараз-жа пасьпяшыў уцячы на „Беларусі імшары“...

Будуць помніць Якіма аколіцы,  
Беларусі кудравы імшар.

Фактычна-ж увесь „сусьвет вольна-новы“ для Паўлюка ўжо тады абмежаваўся „вольна-новай“ Беларусьцю. Яшчэ ў тым самым першым вершы, у самых першых ягоных радкох, мы бачым, як Паўлюк не знаходзіць іншага вобразу, каб выразіць той „вір маладога“, той на дыход Кастрычніка, як бязьмежны разьліў беларускага Нёмна. Нават больш того, ён съядома адмаўляе, адкідае ўсе іншыя вобразы, вобразы „сусьветнага маштабу“:

То ня гул завірухі мяцежнай  
І ня рокаты ўпартага мора,—  
Гэта Нёман разьліўся бязьмежна  
На грудзёх Беларусі прасторнай.

Тое-ж самае бачым і ў дзьвюх юнацкіх поэмках Паўлюка: „Юны змаганец“ і „Астрожнік“, якія прытуліліся ў tym-жа „рэволюцыйным“ разьдзеле, і якія Адам Бабарэка назваў-быў у сваёй рэцэнзіі „маладой эпічнасцю“. Сапраўды-ж эпічнасць тут даволі прымітыўная, наіўная. Сытуацыі шаблённыя, зацёртыя ўжо нават у тагочаснай рэволюцыйнай поэзіі. Псыхолёгічнай мотывацыі дыў наогул мотывацыі бадай ніякай. Надзвычай наіўна і алегорычнае надзіўленыне, дадзенае гэроям у канцы поэмкі „Юны змаганец“:

Сёньня ён ды нястрымана-вольны  
Піонэр і паўстанец у вёсцы,  
Дзе нядаўна ў часы падняволія  
Гадаваўся ў пакутах і рос.

Яго брат, што старое разбурыў—  
Комсамол з пролетарскаю верай!..  
Яму матка—ўзгадавана бурай  
Комсамолія Б. С. С. Р.

Выручае гэтыя поэмкі хутчэй тая гарачая „маладая лірычнасць“, якою абвеяны ўсе творы першага зборнічка. А ў гэтай лірычнасці ізноў выплывае тая выключная ўвага да Беларусі, якую мы кагадзе адзначылі. Паўлюка найбольш цыкавіць і непакоіць, як „Беларусь убінтоўвала раны, Беларусь спавівалі пажары“, як „ня раз Беларусі абшары чырванелі крывавай расой“, і—як „расьцвітаў Беларусі разлог“. Гэтым-жа заклапочаны і ягоны „комсамолец Якім“:

Ня сумуйце-ж, лясы Беларусі,  
Што мяне ашлюбую расстрэл!..

І нават месца „магутнага КІМ‘у“ „заступае“ узгадавана бурай Комсамолія БССР“.

Так ужо ў „рэволюцыйнай“, „Кастрычнікавай“, тэматыцы першага разьдзелу выразна выступае гэтая характэрная рыса ўсіх Паўлюковай поэзіі—Беларусь, як „нацыянальны маштаб“ у ёй, як яе найбольш улюблёная тэма і об'ект.

Другі разьдзел—„Першае каханье“, ад „ухілаў“ у якое Паўлюка перасьцерагаў З. Жылуновіч. „Каханье ў творчасці Паўлюка Труса—здаровае сялянскае каханье“—пісаў пра вершы гэтага разьдзелу Максім Гарэцкі („Маладняк за пяць гадоў“). Такое меркаванье пра любоўную лірыку першага зборніка бадай што справядлівае, хоць ужо і тут часам адчуваецца ўплыў таго, што зазвычай называюць „літаратуршчынай“. Так, на двух першых вершах разьдзелу (дарэчы і пачынаюцца яны аднолькава—„У купальскую ноч“) і крышку на апошнім вершы („Плакалі ветры“), пры ўсёй іхнай „народнасці“ (фольклёрнасці), адчуваецца пэўны романсавы налёт. Здараюцца і ўпływy моднага tym часам літаратурнага штампу:

Ды пявлучая жалейка  
Недзе грала за тунэльлю.  
Ты пашла на сход ячэйкі  
Тры званкі як празвінелі.

А мяне цягнік-машина  
Паймала ў бурны горад.  
Разъвіталіся, дзяўчынка,  
Мы з табою ўвечар горды.

Але лепшая рэч у разьдзеле—„З поэмы Сірата Алеся“—вытрымана скроў у дусе народнае творчасці. Гэтая поэма—справа ўсяго

кароткага Паўлюковага жыцьця—так, здаецца, і засталася незакончанай...<sup>1)</sup>). Яна ўся як бы саткана з песень, больш або менш блізкіх да песень народных. Гэроі поэмы ня дзейнічаюць і нават не гавораць, а пяюць, быццам у опэры. І сапраўды—поэму можна назваць опэрай і, нават больш таго, народнай опэрай, як называў Раманаў народнай опэрай беларускае вясельле. Песьня наогул і народная песьня асабліва—асноўны композыцыйны і нават выдатны тэматычны элемэнт поэмы. Так, і згаданы ўрывак канчаецца вялікім лірычным адыхадам пра песьню.

Тут у пяршыню выступае новая асаблівасць Паўлюковае поэзіі, якая ў далейшым зьяўляецца для яе дужа харектэрнай—песеннасцю, съпевнасцю. Гэтую асаблівасць зауважыў навет З. Жылуновіч у згадваным намі артыкуле. „Уся лірыка поэты—сапраўды свайго роду съпевы”—пісаў ён.

І ўсе, хто знаў Паўлюка, добра памятаюць, якім аматарам съпеваў і заўзятым съпеваком—заўсёды першым пачынальнікам, „запявалам” быў ён пры жыцьці. Усё жыцьцё так моцна, так моцна, як Беларусь, любіў Паўлюк песьню...

Апошні разьдзел у зборніку „Хараство прыроды”... Але дарэмна вы шукалі-б тут чиста прырода-апісальных мотываў, чистага „хараства прыроды”—прыроду Паўлюк тут яшчэ не малюе саму па сабе, а заўсёды толькі як абстаноўку сялянскіх палёвых работ—жніва, касьбы, як месца для прылажэння маладых сіл. Гэта хутчэй не „хараство прыроды”, а „хараство працы над прыродай”.

У мотывах „вольнае працы“ („Будзем позна касіць—да зъмярканьня, вольнай працы настаў ужо час“), у цвёрдай упэўненасці што „нам ніхто не заслоніць дарогу—вольнай раці касцоў маладых”—вершы гэтага разьдзелу пераклікаюцца з першым разьдзелам зборнічка:

Растрасаюць мурог маладзіцы,  
Дні мінулага помніць яны;  
Як у „Жморах“ сушылі травіцу,  
А над імі стаялі паны.

Але яшчэ больш пераклікаюцца яны з гэтай песеннасцю, съпевнасцю другога разьдзелу, пра якую мы кагадзе гаварылі. Бо ці-ж бывае ў Беларусі якая работа на полі ды бяз песьні?

Пакацілася сонца за горы,  
Вечар ціхі на землю прылёг.  
Патанулі у съпевах прасторы,  
Адгукнуліся песьні ў палёх.

Добра помню я гэтыя съпевы,  
Буду помніць цябе, сенажаць,  
Як пракосамі з правай і з левай  
Съмела ѹдзе нястрыманая раць!..

<sup>1)</sup> Праўда, аднойчы Паўлюк гаварыў, што ўжо скончыў „Сірату Алесю“, але пасъля не ўспамінаў пра гэта неяк і даваў у друк толькі ўрнікі.

Але песня ня толькі спосаб назаўсёды „запомніць сенажаць“, запомніць любую прыроду і працу. Яна можа нават падпараткаваць сабе гэтую прыроду, ускалыхнуць яе:

Калыхала песня паплавы-прасторы...  
Калыхала песня небасхіл імглісты,  
Калыхала съвістам  
Пад гарою гай...  
Калыхала песня вольнае бязьмежжа...

І тут-ж а ўся Паўлюкова любасьць да песні—сьпеву, цяпер ужо як съпеву на ўлоньні прыроды, прарываецца, выбіваецца на паверх, праста называецца—

Ой, люблю съпяваць я на межы гарыстай  
Дзе ў зары празрыстай  
Топіцца імгла.

Ды песня і ня толькі спосаб „ускалыхнуць прыроду“, яна і спосаб зъліцца, сплесціцца з ёю, „завіцца“ ў яе вянок:

Вечер-вечер—буйны вечер!..  
Съпей ад сэрца лълецца...  
Маіх песень гольле-вецьце  
У вянок заўецца.

Прырода, праца, песня—яны-ж так блізкі міжсобку, неразлучны праста... І часам Паўлюк любіць ствараць такія вобразы, дзе ўсе трое шчыльна зъліваюцца ў адно:

Ой, у полі за гарою  
Вечар плаваў у дажынках...

Вечар, прырода вечару, плавае, зъліваецца з дажынкамі. А дажынкі—гэта-ж і праца, і песня, моцна зълітая і зьнітаваная разам.

Хараштво прыроды, працы, песні...

Гэта быў-бы поўны назоў апошняга разъдзелу.

Цікавы яшчэ і самы апошні верш гэтага разъдзелу—заключны верш зборнічка...

Тут знаходзім яшчэ адно новае, што толькі-толькі назначалася тады... Гэта—як бы адлучэніне роднай вёскі ад сябе, нават як-бы процістаўленіне сябе вёсцы. А сама вёска таксама выходзіць тут інакшай, непадобнай да вясковае рэвалюцыянае Беларусі першага разъдзелу... Яна ўся ахоплена журбой-тугой, смуткам „асеннянгага“, ад якога, як быццам-бы, ужо няма й ніякае „вады гаючае“:

Вёска, вёска—верасьнёвая прозалаць-кроў!..  
Ну, аб чым ты сумуеш сягоныня?!  
Майго сэрца журбою ня крой,  
Яно—звон, павясноваму звоніць.

Ну, аб чым ты сумуеш? скажы!  
Ці шкадуеш, што вольныя ветры  
Узрываюць быльнёг на мяжы  
І нясуць яго ў цёмныя нетры?

Ці сумуеш, што ветры ў гаі  
Хіляць вербы да самага долу?...  
Ой, ды смутку твайго не згаіць  
У лісьцьве-жоўтацьвецені кволым...

Але падобныя мотывы пакуль што выпадковыя і нехарактэрныя для Паўлюковае поэзii. Вёска, сялянства застаецца адзіным тэматычным асяродзьдзем, якое аб'яднае ўсе разьдзелы зборнічка. Усе тыя тэмы Паўлюковае поэзii—рэвалюцыя, Беларусь, кахранье, песня, прырода, праца—якія мы праглядалі вышэй—вырастаюць на вясковым, сялянскім грунце. Усе яны патрабуюць аднаго прыметніка—„вясковы“, які так шчыльна прыстae да іх: вясковая рэвалюцыя, вясковая Беларусь, вясковае кахранье („здаровае сялянскае“ паводле М. Гарэцкага), вясковая песня, прырода, праўда... Ува ўсіх іх выразна праступае вясковасць, сялянскасць самога Паўлюка.

І тая мастацкая мова, якою разьвівае Паўлюк Трус усе гэтыя тэмы—таксама вясковая, сялянская мова. Перш за ўсё гэта мастацкая мова беларускай народнай творчасці. „Народную музычнасць, насычанасць народнымі вобразамі, параўнаньнямі, сакавітамі эпітэтамі і іншымі ўкрасамі, якія робяць верш П. Труса лёгкім, пявучым, мяккім і пяшчотным“, адзначаў і падкрэсліваў Адам Бабарэка ў рэцензii на зборнічак. Ён бачыў у гэтай акалічнасці тое, „што поэта мае грунт для свае творчасці“ і нават „выкіроўваеца на свой уласны творчы шлях“. У падобным-жа дусе выказваліся і іншыя Паўлюковы крытыкі.

Але гэтая мастацкая мова ня была выключна фольклёрнаю. Гэта была наогул жывая вясковая мова, зразумелая і даходная да кожнага селяніна. Яе Паўлюк прынёс з вёскі чыстай, амаль незачэпленай уплывамі іншых моўных культур. Гэтых упłyvaў, якія так псовалі бадайшто ўсіх старэйших Паўлюковых таварышаў па пяру, уплыvaў старое расійскае школы, блізка зусім ня ведаў Паўлюк Трус, студэнт Беларускага педагогічнага тэхнікуму, выхаванец беларускай ужо (хоць з большага) школы. Вясковая беларуская мова моцна трымалася ў яго на грунце вясковага-ж, сялянскага кругагляду, таксама блізу незачэпленага ўплывамі гарадзкога жыцьця і культуры. Ува ўсім гэтым, мне здаецца, і быў сэкрэт вялікай популярнасці Труса ў сялянскіх масах, якая асабліва ўзрасла пасля выходу першага ягонага зборнічка і амаль што не дасягнула популярнасці нашага слáунага сатырыка Крапівы. Памятаю, як рассказвалі пра гэта і нашыя тэхнікумаўцы, якія таксама захапляліся Паўлюковай поэзiяй, знаходзячы ў ёй шмат свайго, і завозілі яе пад час вакацый на вёску сваім бацьком—сялянам. Памятаю, як адзін з гэтих бацькоў, заехаўшы неяк у інтэрнат да сына, дужа шкадаваў, што яму позна сказаў, „што гэны малы, кучараўы—гэта Трус“ (а сказаў, калі Паўлюк пайшоў). „Гэта-ж так пiша, так пiша, браце мой“—казаў ён мне.

Гэтая-ж вясковая мова, асабліва мова народнай творчасці ў Паўлюка Труса чаравала і тых беларускіх інтэлігентаў, якія былі ўжо

выходцамі з вёскі. Ды побач з мовай народнай творчасьці яшчэ больш захапляў іх той „дух“ яе ў Паўлюковай поэзіі, які часта даходзіў да літаральнаага наследаваньня, перайманьня. Але перайманьне з народнай творчасьці, нават так шырока пастаўленае, як у некоторых рэчах Паўлюковага зборнічка, ня звыклі ў нас лічыць заганай, а зусім наадварот. Тым больш ня лічылі яго заганаю тады, калі гэта было яшчэ пэўнай, усё-ткі, навіною.

А побач з перайманьнямі народнай творчасьці прытуліся ў зборнічу і даволі съмелья перайманьні з Чарота (першы разьдзел зборнічка, асабліва верш „Паслья Буры“), Яз. Пушчы (апошні разьдзел, асабліва „Асеньняе“). Праўда, менавіта „прытуліся побач“ і нікому тады не маглі яшчэ кідацца ў очы.

Дый наогул, хто мог асабліва закідаць у пераймальнасьці першаму зборнічку маладога поэты. Асабліва-ж, калі прыгадаць тое захапленыне, якое прынёс з сабою гэты зборнічак. І зусім правым быў той-ж Адам Бабарэка, які так пачынаў сваю рэцэнзію пра зборнічак: „Ці слухалі вы калі съпевы, што вецер прыносіць на даліну з-за гаю? Напэўна слухалі і ўпіваліся іх музыкай і хмелем, ня пытаючы, адкуль плывуць такія чароўныя мэлёды і звонкія акорды“.

Тым-ж часам, як пакізала далейшае, гэтая пераймальнасьць сталася харектэрнай асаблівасцю поэзіі Паўлюка Труса.

Разам з гэтым, ужо тады можна было заўважыць і адпаведную асаблівасць у Паўлюковым харектары—гэта тое, як лёгка мог паддавацца ён розным староньнім уплывам самых розных асоб.... І гэтая „падуплыўнасьць“, калі можна так сказаць, якая выклікала частыя хістаныні то ў той, то ў другі бок, таксама сталася пазней харектэрнай і ўсім вядомай рысай Трусовае натуры.

\* \* \*

Час ішоў. Рэволюцыйная романтыка эпохі вайсковага комунізму, параджэннем якое і быў „бурны маладнякізм“, даўно сыйшла са сцэны, суступіўши месца разгортанню мірнага будаўніцтва. Усё гэта, вядома, не магло ня згукнуцца і на літаратуры... „Бурапена“, як быццам-бы суцішалася... Добрая „напутственныя“ слова паслаў ёй на ўздагон Адам Бабарэка на тым першым зьезьдзе непадзельнага яшчэ „Маладняка“, які стаўся апошнім ягоным зьездам—„сунімецца бура, астаіцца, прастыне—і бурапена зьнікае, растае—астаецца адна слата“. І папраўдзе, як паглянуць назад—ці не адна слата засталася ад шмат якіх „поэтаў“, што пачыналі разам з Паўлюком, а то ‘шчэ й раней за яго, ды аддалі сваю „творчасць“ усю на слугаваньне „бурапене...“.

Гэты-ж моцны, каржакаваты сялянскі хлапец трymаўся... На тым жа зьезьдзе той-ж Адам Бабарэка так абегла-мэтафорычна харектрызаваў ягоную творчасць—„Вось хоць-бы ўзяць Паўлюка Труса. Яго творчасць можна толькі парашаць з бурнай веснаплынню прабіўшайся з беларускіх нетраў крыніцы, якая імкліва нясецца наперад і

наперад, ломячы ўсякія перашкоды і ўбіраючы ў сябе ручайкі і рабчулкі, якія булькочуюць на мастацкіх далінах. Крыніца гэта з кожным днём пашыраецца і набывае ўсё новыя і новыя адценіні колераў ад таго, што ўбірае ў сябе новыя воды і ад таго, што выбіваецца на новай прасторы. І цяпер яшчэ рана казаць, што вынесе з сабою гэта крыніца<sup>1)</sup>. І тут мы ўжо можам заўважыць цвярдзейшы, пры ўсёй ягонай мэтафорычнасьці, намёк на ту ю пераймальнасьць, „падуплыўнасьць“, пра якую кагадзе гаварылі („убіраючы ў сябе ручайкі і рабчулкі, якія булькочуюць на мастацкіх далінах“).

Хутка, аднак, гэтая падуплыўнасьць пачала больш выразна выяўляцца.

Перш за ўсё, некаторыя абставіны літаратурнага жыцця, дапамаглі выявіцца ёй у Паўлюковым харектары. Нельга сказаць, каб гэтае выяўленыне нічога не каштавала Паўлюку. Якраз наадварот. Гэта быў першы ўдар, які, да таго-ж, ён нанёс сам сабе...

Ну, што—здавалася-б (а дзе-каму і здаецца)—магло быць для Паўлюка такога ў гэтым лісьце ў рэдакцыю „Савецкай Беларусі“, хоць і выдаваўся ён шмат каму дзіўным і нечаканым:

Паважаны тав. рэдактар!

Прашу зъмясьціць у вашай газэце ніжэйпаданае.

Выпадкова я даведаўся, што ў рэдакцыі газэта „Савецкая Беларусь“ і „Звезда“ паступіў ліст вышаўшых з „Маладняка“ таварышоў, пад якім стаіць маё прозвішча<sup>1)</sup>). Лічу патрэбным заявіць, што ліста гэтага я ня бачыў, не падпісаў і выходзіў я з „Маладняка“ зусім не па тых прычынах, якія ўказаны ў лісьце.

Пасьля некаторых разважаньняў я лічу свой выход памылкаю і дзеля гэтага зноў уступаю ў шэрагі аб'яднанья „Маладняк“.

Паўлюк Трус.

Нічога асаблівага! Пасьля гэтага Паўлюк нават паехаў на Каўказ і ў Крым, не памятую добра, вясёла гуляў там цэлае лета...

Толькі пад восень ён напісаў верш, які, здаецца, не друкаваўся яшчэ нідзе і зъмяшчаецца тут упяршыню:

Дарагая мая, дарагая,  
Кволых слоў ня шукай для душы!  
Для мяне ты сягоньня чужая,  
Я таксама пасвойму чужы...

А калісь называў цябе мілай,  
Бо ня знаю, як душою крывіць...  
Пашукай, што вягры загубілі,  
Можа знайдзеш пялёсткі ў крыві.

<sup>1)</sup> Маецца на ўвазе вядомы ліст 10-цёх таварышоў, якія пазней організавалі беларускае літаратурна-мастацкае згуртаваныне „Узвышша“.

Можа знайдзеш апрыкрыя слова  
На хвіліну каб боль загаіць...  
За вакном у лістах каляровых,  
За вакном ў пазалоце гай...

Дарагая мая, дарагая,  
Кволых слоў ня шукай для души!  
Для мяне ты сягоńня чужая.  
Я таксама пасвойму чужы...

Гэта была восень 1926 г., калі „гай ў пазалоце“ стаялі амаль не да каляд. Якраз такая восень, якую нядаўна гэтак добра апісаў Язэп Пушча:

Каб ведалі толькі, якая ў нас восень!  
Ліст кожны ўзвіваецца ў неба высока,  
І ветры між зорамі белымі носяць...

Шмат хто з нас у туё восень адчуваў сябе такім лістам на крылах вятроў. Але тыя-ж вятры, якія „між зорамі белымі наслі“, адхіналі, падымалі перад намі хоць рубочак заслоны, за якою горда ўзынімаліся ўзвышшы наступнага, „увышшы, якія пабачаць вякі і народы“...

Паўлюку-ж пачало здавацца, што ён сам назаўсёды апусьціў перад сабою гэтую заслону. Яму здавалася, што „вятры загубілі“ і ў загубленым—„пялесткі ў крыві“... Яму здавалася, што ён стаў усім „пасвойму чужы“, што чужая яму і яго „дарагая“—поэзія... Ён з вялікім болем убачыў, што пазнаў „як душою крывіць“... і ўжо ўсе слова, якія маглі-б сутішыць, суняць гэтыи боль, здаліся „апрыкрымі“...

Але сялянскай натуры Паўлюка не ўласцівы былі глыбокія рэфлексіі, ня было ў ёй вялікага нахілу да самааналізу і самабічаванья... Нават верш выходзіў неяк незакончаным і, каб завяршыць яго, прыйшлося ўжыць стары прыём „пярсыёнку“, які даваў здавальненне хоць тым, што яшчэ раз падкрэсліваў „чужасць“ і безнадзеянасьць знайсьці „слова, на хвіліну каб боль загаіць“... Дый увесь боль быў толькі сягоńня („для мяне ты сягоńня чужая“)... і, мабыць, слова знайшліся... Можа з „апрыкryх“ яны сталіся „кволымі“... А можа і зусім слоў ня было, толькі хвіліны, калі боль маўчаў, рабіліся ўсё даўжэйшымі і даўжэйшымі, калі нарэшце самы боль успlyваў толькі хвілінамі... У такія хвіліны ў поэзію прасочваўся той пякучы сум, пачатак якога—у гэным вершызвароце да „дарагое“. Можа загэтым так шмат яго ў другім Паўлюковым зборнічку, дзе „настроі засмучоныя“, „занадта шмат сълёз“, як піша М. Гарэцкі („Маладняк за пяць гадоў“).

А ў хвіліны, калі боль рабіўся ізноў войстрым і нясьцерпным, такім нясьцерпным, што ня мог ужо выліцца старым, аблюбаваным шляхам у верш, пісаўся ліст да былога сябра:

... Няхай ня будзе для цябе гэты ліст неспадзянкам.

Гэта я хацеў зрабіць даўно, але не хапала съмеласці, праста ня меў

сілы зьвярнуцца зноў да таго бліскага сябра, якому здрадзіў...

... Помню, калі на першым зборнічку сваіх вершаў я табе напісаў:

— Хто пытае, той ня блудзіць.

Гэта я заўсёды помніў і прымаў пад увагу.

Але ў апошні час я зблудзіў, зблудзіў з тae дарогі, па якой ідуць мае таварышы, блізкія мне па творчасці...

... Гэты ліст, які быў зьмешчаны ў газэце, я падпісаў сам, але самы зьмест ліста складалі Д. і Б<sup>1)</sup>. Яны тады на рамызыніку прымчаліся да мяне ў Дараўку і гэта ўсё зрабілі.

Зноў-жа, паўтараю, я сам ня ведаў, што яны хацелі са мной рабіць...

... Я не хачу адорвацца ад тых людзей, якія сапраўды твораць літаратуру, твораць, ня гледзячы на розныя цкаваныні.... ад тae групы, якую я лічыў, лічу і буду заўсёды лічыць сваёй па творчасці....

Ды зноў боль суцішаўся, і ўсё ішло сваім старым парадкам. Ізноў апаноўвалі душу тыя ўплывы і „гаючыя слова“, пра якія Паўлюк так простадушна признаецца, што і „сам ня ведаў, што яны хацелі са мной рабіць...“. Так—да новага прарыву-прыступу.. І, хто яго ведае, мо’ каб ня гэтая раптоўная съмерць, боль скончыўся-б назаўсёды ў адзін з такіх прыступаў, скончыўся-б яшчэ да съмерці...

\* \* \*

„Вечер, вечер,—буйны вечер!“—так вітаў Паўлюка словамі з яго-нага-ж вершу Адам Бабарэка.

І вось, „буйны вечер“ пробаваў размахнуцца аж у „ветры буйныя“—у зборнічку пад такім назовам.

Хай ветры буйныя разъвеюць  
У песнях моладасць маю!

А моладасць, здавалася, красавала па ранейшаму... І ранейшымі, здавалася таксама, былі песні, тэмы і мотывы... Толькі строгая пабудова зборнічка, пры значным павялічэнні памеру яго, парушылася, заблыталася—вершы рассыпаліся, разьбегліся, перапляліся ўжо ў пяці прасторных разьдзелах... Можа і іх разъвеялі „ветры буйныя“....

Перш за ўсё, вядома, і тут Беларусь—галоўным і вышэйшым мотывам:

Хай пэрлы дум маіх суцешыць  
Яе валос чарнявы шоўк!

Але ранейшая выключная ўвага да Беларусі цяпер пераастае ўжо ў вялікую любасць, гатоўнасць ўсё аддаць для яе—і „пэрлы дум“—вянкі вечна съветлых думак“, і „усё, чым сэрца плача“, і само сэрца, і „кветкі на ростані“:

... Я для Беларусі,  
любай Беларусі,  
з вечна-съветлых думак  
ды паўю вянкі...

... Я прышоў на ростані  
кветкі падарыць  
Беларусі мілай  
у съветла-сініх зорах!

1) Прозвішчы тагочасных маладнякоўскіх „лідэраў“.

А найвышэйшы ўздым гэтага пачуцьца даходзіць тут аж да захаплення ад свае любасьці, да самазахаплення і, нават, можна сказаць—самахвалення:

Аддам усё, чым сэрца плача,  
Дастану сэрца й падару,  
Бо я людзей яшчэ ня бачыў,  
Каб так любілі Беларусь!

Якую Беларусь—добра ведаў Паўлюк... Ён ведаў, што не запаўняе анкету, а творыць поэзію...

І ў сваёй любасьці спакойны і радасны Паўлюк за долю гэтае Беларусі:

Над чаркай возера  
Сінеючай вады  
Дзе кучараўіся  
Аер высокі,  
Стаяў курган  
Забыты, адзінокі.  
Свой сълед на ім  
Пакінулі гады.

А ветры сонныя  
Купаліся, як дым,  
Спакойна веялі  
З краін далёкіх,  
Пайлі дол  
Пажоўкла-горкім сокам,  
Дзе гаманіў  
Сасоньнік малады...

Забыты край!..  
Пахіленыя вёскі...  
Гляджу на вас,  
І ў сэрцы  
Буйны росквіт  
Ў сузор'ях радасьці  
Красуе і цвіце...

Бо там, дзе ў бурах  
Сыпалася зерне,  
Бур'янам дзікім  
Шлях не заراسьце...  
Калі пунсовасьць  
Пацеркі наземіцы!..

Ці не нагадуе вам гэты „па новаму“ разьвёрстны сонэт, вядомы, слаўны „Сонэт“ Максіма Багдановіча — „Паміж пяскоў Эгіпэцкай зямлі“?...

Адылі, на гэтым любасьць да Беларусі і вера ў яе не абмяжоўваецца. Калі раней Беларусь была, як мы казалі, „нацыянальным маштабам“ у поэзіі, дык цяпер любасьць да Беларусі набывае значэнне меры для ўсіх рэчаў:

Буду зваць цябе любай дзяўчынай  
За адно, што ты шчыра й папросту  
Беларусь называла краінай,  
Дзе цвіце па асеньняму росквіт,  
Дарагой называла краінай!..

Так ужо ацэньваецца з пункту гледжанья гэтае любасьці і само каханье—тое каханье, якое было другой буйной тэмай Паўлюковае поэзіі ў ягоным першым зборнічку. І нават у ахварбоўку трэцяй ранейшай тэмы—прыроды—уносіць сваё гэтая Беларусь. Калі раней прырода разглядалася як месца для сялянскай працы і песні, дык цяпер яна ўжо робіцца месцам, дзе можна „з песнямі стрэць Беларусь“.

Коцяцца пацеркі рос  
Завіваюца песні ў дасені;  
Сьветлай усьмешкаю зор  
Коцяцца пацеркі рос!

Там, на шляху ля бяроз  
Ў вечар маўклівы асеньні  
З песніямі стрэў Беларусь  
Там на шляху ля бяроз!

Гэтак, як бачым, разрастаецца тая першая тэма Паўлюковае поэзіі, якая і раней займала ў ёй выключнае палажэнье, разрастаецца, падпрадкуючы сабе ў агульным і вышэйшым усе іншыя тэмы. Але побач з гэтым цікава адзначыць і яшчэ адну, дужа важную, рысу ў эволюцыі гэтае тэмы. Гэта тое, што яна, набываючы больш эмоцыянальнасці, усё больш адцягваецца ад абстановачнасці. У другім зборніку мы маем любасць да Беларусі, але ўжо зусім, бадай, ня маем конкретнай Беларусі, якая ў першым зборнічку так яскрава выступала як „вольна-новая“ Беларусь, Беларусь „Кастрычніка“, бо, дарэчы, ня маем ужо і самой тэматыкі „Кастрычніка“<sup>1)</sup>. Нават той верш пра „забыты край“, які мы кагадзе падавалі, дзе яшчэ можна знайсьці крышку гэтай абстановачнасці, мае ўсё-ж адцягнены харктар і самая абстановачнасць тут больш сымболічная—адцягненая.

Уразумець зусім і вытлумачыць сабе гэтую новую акалічнасць можна будзе толькі тады, калі мы паглянем, хоць з большага, на эволюцыю іншых, цяпер ужо пабочных, тэм Паўлюковае поэзіі ў другім зборніку.

А ўжо ў другім вершы названага зборніка Паўлюк у такой цікавай форме ўспамінае пра гэтыя тэмы:

Выйду ўвечар за дуброву,  
Стану пад калінай.  
Ці ня ўмые мае бровы  
Поглядам дзяўчына.

Ці ня ўмые мае скроні  
Кволы цввет таполяў,  
Што лісьцём услалі гоні,  
Дываном—у полі.

Вось вам і першы намёк на гэтую эволюцыю... Ужо няма цьвёрдае ўпэўненасці ў tym, што „умые бровы поглядам дзяўчына“, што „умые скроні кволы цввет таполяў“... Штож-такое здарылася? Пачнём з дзяўчыны, „здаровае сялянскае каханье“ да якое было аднэй з важнейших тэм першага зборніка.

Аказваецца, што Паўлюк цяпер ужо далёка ад гэтае „здаровае сялянскасці“:

І заплачуць бровы,  
Засьмяюцца вочы,  
Дзе-ж ты дарагай?  
У сябе спытаю.

Можа адзінока  
З вёдрамі на кладцы,  
Думае-гадае  
Любая дзяўчына...

<sup>1)</sup> Праўда, аднойчы Паўлюк расказваў, што зборнік раней меў разьдел з такою тэматыкай, але, дзеля слабасці, яго парайлі зьняць.

І адкажа сэрца:  
Там яна далёка  
Кужаль дапрадае  
Ўвечар, пры лучыне...

Засталіся толькі ўспаміны, можа часам—„пісьмо, што на ўспамін дзяўчына мне прыслала“... Тыя ўспаміны, якія ўзынімаюць трывогу і за сябе, і за дзяўчыну:

Павей, вецер, з-за дубровы,	Можа ў ветры—ветравіньні,
А я ўспомню чорны бровы,	Ў ветравіньні—пры даліне,
Чорны бровы, ясны очы...	Пры даліне—ў вечар сіні
Павей, вецер, а паўночы!	Вобраз ў сэрцы не астыне?

Калі-ж міла сэрцам чулым  
Ды другога прыгарнула,  
То разьвейся, буйны вецер,  
Над калінау, у вецьці!...

Вось вам і як бы пачатак новага мотыву—мотыву здрады ў кахраньні... Праўда, гэты пачатак так, здаецца, і застаўся неразгорнутым у Паўлюка. А можа ён не разгарнуўся і таму, што важней за магчымую здраду аказалася халоднасць, якая „замарозіла сэрца“:

Навошта сэрца замарозіў	Ня ведаў я, якія съцежкі
Вянком халодных тваіх рук?...	Нас так пасвойму разьвядуць.
Цябе сустрэў я на дарозе,	Ты толькі ласкавай усьмешкай
Сустрэў, як родную сястру.	Мне падарыла краскі дум.
А іх жыцьцё імчала далей	
На хвалях цёмных, як калі...	
І кветкі дзікія завялі,	
Ў душы ўспамінам адцвілі!...	

Старое „першае кахранье“, якое магло быць цяпер адно кахраннем на адлегласці, здавалася, толькі „марозіла сэрца“. Хацелася большае палкасці, эмоцыянальнасці—можа такое нават, якую адчуў Паўлюк да Беларусі. Знайшліся новыя съцежкі, якія „так пасвойму разьвялі“ са старым кахраннем, жыцьцё загубіла колішнія „краскі дум“—„дзікія кветкі“ „здаровага сялянскага кахрання“, бо жыцьцё наогул адарвала ад „здаровае сялянскасці“. Яно спрабуе пакласці канец нават успамінам аб ёй:

Вецер вее на даліну,  
Будзіць ў сэрцы успаміны.  
Мо' апошнія? Няйначай!...  
Сэрца ў роспачы ня плача!

Праўда, зредку яшчэ выплываюць надзеі, што кахранье „можа стрэнне“, і „сэрца ўцешыць“ калі ня тым гарачым пачуцьцём, якога цяпер так хоча гэтае сэрца, дык хоць колішнім съмехам, што, усё-ж, не „марозіць“:

Можа сёньня стрэнне,  
Можа сэрца ўцешыць  
Ды разьве думы  
Съмехам, як калісці?

Гэтак і другая ранейшая тэма—каханье, побач з імкненінем да большай эмоцыянальнасьці, набывае больш адцягненую форму—форму ўспамінаў і, часам, надзей. Толькі тут ужо выразней дае адчуць сябе прычына гэткае зъмены...

Ад дзяўчыны такім-жа тропам коціца шлях да трэцяй ранейшай тэмы—прыроды, бо таксама невядома, ці „умые скроні кволы цьвет таполяў“... І тут адразу-ж абдае хваля такой эмоцыянальнасьці, якое ня было ў прыродаапісальнай лірыцы першага зборнічка...

Калі дзяўчына можа здрадзіць сваёй халоднасьцю, дык ці ня лепш усю кволасьць і цяплыню пачуцьця аддаць прыродзе?

Любіў і я!... Любіў калісь вясну,  
Любіў да сълёз, як матку, як дзяўчыну!...  
Але цяпер, цяпер яе адну  
Я сэрцам выплю у кволых журавінах.

Але на эмоцыянальнасьці, якая тут даходзіць аж да тклівай чульлівасьці (гэта-ж найбольш да прыродаапісальнае лірыкі другога зборнічка і датычалі згадваныя ўжо слова М. Гарэцкага—„занадта шмат сълёз“...), справа і на гэты раз не канчаецца. Калі раней у Паўлюковай поэзіі мы ведалі прыроду толькі цесна злучанай з працай—прыроду жніва, касьбы, дык цяпер гэтых мотываў вясковай працы амаль не знаходзім. Ранейшая тройца—прырода, праца, песня—распалася.. „Праца“ выветрылася ў „прыроду“ і „песню“. Так, само жніво, прыкладам, разглядаецца ўжо не як палёвая работа, а як „прастор шырокі“ і „съпевы на ўзмор’і гордае красы“:

Люблю жніво!... Прастор шырокі,  
Дзе ў межах шэпчуць каласы...  
Дзе съпевы коцяцца далёка  
На ўзмор’і гордае красы!..

Нават пра самых жней—ужо ані слова! А калі і прамільгнуць яны дзе, дык толькі як дзейнікі песні, а ня працы:

Падзіўлюся, як жнеі пяюць,  
Засыпяваю і сам пра раздольле...

Калі-ж здарацца дзе-ні-дзе і малюнкі самое працы, дык адразу кідаецца ў вочы, што замалёўка іх зроблена цяпер здалёку, з пэўнай адлегласці. Плястычнасьць працоўных рухаў, якая зварачае на сябе ўвагу ў гэтых замалёўках, выдаецца ўжо ня жыцьцёваю, а толькі памастацку вылепленую:

І толькі постаци,  
Як ў беразе чаўны,  
Спакойна плаваюць  
У жытнёвым моры...

Бо і ад працы таксама, як ад кахрання, засталіся адны ўспаміны:

Лугі!... Лугі!... Вас не забыцца!...  
Дзе так разгуліваў з касой...

Вызваленая ад мотываў працы тэма прыроды атрымоўвае ў гэтым зборнічку магчымасць развязвацца больш у пляне чыстае прыродаапісальнае лірыкі (прыкладам, верш „Над возерам“ і інш.).

Ізноў тое самое адцягненьне...

Толькі адна песня, нават разлучаная з прыродай і працай, ня губляе ранейшай чароўнасьці:

Ой, песня, песня дарагая  
У души ты век не адцвіцеш!

Такіх радкоў шмат у зборніку. Любасць да песні не слабее, а такжа ўзрастае, як і любасць да Беларусі. Абедзьве, як і раней, ідуць побач. Але і песні знаходзіцца новая роля, новая функцыя. Гэтую функцыю надае ёй тэма, якую развязваюць, галоўным чынам, вершы апошняга разьдзелу зборніка. Гэта—тая тэма, зародак якое можна бачыць яшчэ ў першым зборнічку—але менавіта як зародак, выпадковасць і нехарактэрнасьць якога для агульнага тону таго зборнічка мы ў свой час адзначалі... Гэта-ж і тая тэма, якая, зрабіўшыся ў другім зборніку зусім выяўленай і характэрнай, дапаможа нам канчаткова асьвятліць і ўсе зьмены, якія мы бачым у эволюцыі папярэдніх тэм.

Гэта—вёска...

Ой, вёска, вёска пры гасцінцы,  
Пад ціхі гоман вербалоз  
Яшчэ з гадоў свайго дзяцінства  
Я пакахаў цябе да сълёз!

Але чаму-ж і ў гэтай новай тэме адразу-ж б'етая самая крыніца тклівай эмоцыянальнасьці—эмоцыянальнасьці „да сълёз“?

Заплачуць вербы над крыніцай,  
Як я ў далі ад тваіх хат...

Вось вам і гатовы адказ, які сам сабою выплывае з гэтай эмоцыянальнасьці. Аказваецца, Паўлюк ужо „ўдалі ад хат“ роднае вёскі—тае вёскі, якая была, як мы бачылі, асноўнай стыхіяй ягонай поэзіі, адзіным яе тэматычным асяродзьдзем. Ён разлучаны з тэю вясковасцю, што адна была вызначыла сабою харектар усіх ягоных песен, тэм і мотываў... І адсюль робяцца зусім зразумелымі ўсе тыя зьмены ў гэтих тэмах, якія мы вышэй назіралі. Калі раней вёска была разам з Паўлюком, яна была непасярэдня-адчувальнаю і патрабавала ад яго толькі свайго выяўленынл. Гэта і было сумленна выканана ў першым Паўлюковым зборнічку, дзе ён і даў нам, як мы казалі, вясковую рэволюцыю, вясковую Беларусь, каханье і г. д. Але калі прыйшло аддаленне ад вёскі, дык ясна, што яна ўжо не магла быць непасярэднім адчуваньнем, а павінна быць перанесьці сваё існаванье ў пачуцьці, стацца толькі пачуцьцём, якое таксама запатрабавала свайго выяўленія. І ўжо вынікам гэтага выяўленія мы маєм тую эмоцыя-

нальнасьць, наяўнасьць якое намі адзначалася і падкрэслівалася, як харктэрная рыса ў эволюцыі Паўлюковых тэм.

Гэтае-ж аддаленне ад вёскі, разумееца, ляжыць і ў аснове другое зъмены, якую мы заўважалі побач з кагадзе згаданаю—у аснове адцягненасьці. Зусім ясна, што калі з аддаленнем ад вёскі зънікала непасярэдняя адчувальнасьць вясковасьці, дык павінна была паступова съцірацца і конкретнасьць вясковага малюнку, чаму ня мала спрыяла і форма ўспамінаў, якая сваім зъяўленнем абавязана, вядома, таму-ж аддаленню.

Нарэшце, нішто іншае. як гэтае-ж аддаленне, выклікала і самы факт зъяўлення вёскі, як новае тэмы ў Паўлюковай поэзіі. Сапраўды, калі вёска была яшчэ жыцьцёвым асяродзьдзем Паўлюка, дык вясковасьць выступала ўва ўсіх тэмах сама сабою, як іхная неад'ёмная харктэрная рыса, не патрабуючы вылучэнья ў нешта асобнае, не патрабуючы нават свайго называнья. Ды гэтага адлучэння тады проста і не магло быць, бо вёска была яшчэ ўсім для Паўлюка, ён ня мог усьвядоміць яе, як асобную ад сябе зъяву. Можна сказаць, што, жывучы ў вёсцы, Паўлюк не заўважаў самое вёскі, як такое, і толькі управіўшыся аддаліцца, пабачыў яе з узгорку адлегласці.

Праўда, тут канечна трэба агаварыцца, наколькі вялікім было гэтае аддаленне, каб не зрабіць часам таго няправільнага выводу, што вёска на цяперашнім этапе Паўлюковае поэзіі перастала быць яе асноўнай крыніцай. Не, Паўлюк толькі аддаліўся ад вытокаў гэтае крыніцы і чэрпаў з яе ўжо там, дзе яна была значна абмялеўшы. Аддаленне-ж згукнулася толькі на харктыры разгортанья тэм, унёшы ў яго элемэнт адцягненасьці і эмоцыянальнасьці, а самыя тэмы ў існасьці засталіся паранейшаму вясковымі, і нават, як бачым, круг іхны пашырыўся якраз у бок вясковасьці, паколькі ў яго ўступіла сама вёска, як новая тэма. Дый як мог адмовіцца Паўлюк ад гэтае вёскі, ад тae вёскі, якая і парадзіла ўсю ягоную поэзію? Ён толькі цяпер, з аддаленнем ад вёскі, адчуў патрэбу хоць чым-небудзь аддзякаваць за яе „матчыны дары“. І тут якраз і ляжыць тая новая функцыя песні ў Паўлюковай поэзіі, пра якую мы былі пачалі казаць вышэй:

І цяпер, ў гэты вечар асеніні,  
Чым падзякую маці, табе?  
.....

Будзе лепш, калі песня ў завеях  
Ціхі сон на кургане развее—  
Каб заплакалі ў полі каменьні...

І ўжо толькі папярэдняя, так сказаць, праверка магчымых вынікаў гэткае песні ўпяршыню дае адчуць Паўлюку надыход і псыхолёгічнага аддалення ад вёскі, бо яна прымушае горка ўпэўніцца:

Толькі ты гэтых сълёз не адчуеш...  
Не адчуеш і сэрцам каменьняў!..

А гэтая новая магчымасьць быць незразуметым, „не адчутым“ роднаю вёскаю наводзіць на сумную думку аб вясковай абмяжованасьці, якая і выдаецца прычынаю гэтае магчымасьці, выклікае жаль, шкадаванье:

Шмат чаго ты ў жыцьці не спазнала...  
І ці думала нават калісьці,  
Чаму жоўкні і сыплецца лісьце?..  
Шмат чаго ты ў жыцьці не спазнала!

Гэты жаль і закончвае, завяршае сабою ўвесь малюнак таго аддалення ад вёскі, якое і зьяўляеца асноўнай характэрнай рысай разгляданага зборніка, той малюнак, які ўтвараеца адцягненнем і эмоцыянальнасцю (аж ледзь не да сантымэнтальнасці) у разгортанні тэм, зьяўленнем самое вёскі, як новае асобнае тэмы і, нарэшце, зачаткамі адчуванья псыхолёгічнага разыходжання з гэтаю вёскаю.

Але ёсьць і яшчэ адна старана ў Паўлюковай поэзіі гэтага зборніка, на якой таксама не магло ня згукнуцца гэтае аддаленне. Гэта—мастацкая мова, якую мы раней азначылі былі як мастацкую мову тae-ж беларускай вёскі. Калі ўважна прыгледзеца да гэтай мовы другога Паўлюковага зборніка, дык ня цяжка будзе заўважыць і ў ёй зъмены, зусім аналёгічныя вышэйразгледжаным. Так, перш за ўсё, кідаецца ў вочы, што значна зьбяднела фольклёрнасць Паўлюковае поэзіі. Нават у вершах пра каханье, дзе раней гэтая фольклёрнасць праста грала бурнаю крыніцу, цяпер сіратліва мадзеюць толькі застыглыя, стэрэотыпныя дэталі—усе гэтыя „чорны бровы, кары вочы“, гаворкі над крыніцай, „калі воду брала“, вянкі на вадзе і інш. Мабыць, разам з „здароваю сялянскасцю“ вывятылася і „народнасць“ (фольклёрнасць) каханья. Побач з гэтым, адразу-ж відаць, як умацоўваеца літаратурнасць і нават літаратуршчына, некаторы налёт якое мы адзначалі і ў першым зборнічку. Так, апрача таго „пісьма“, якое яўна ідзе ад Есенінскага моды, сама сабою заўважаеца і літаратурнасць тых „філёзофскіх мотываў“, якія пачынаюць зьяўляцца ў разгляданым зборніку як у дачыненьні да каханья, гэтае і наогул, і ў якіх Паўлюк спрабуе развязаць „жыцьцёвую тайну“... Спрабы гэтыя выходзяць да таго прымітыўнымі і нават банальнымі, што мы праста съядома абмінулі іх у сваім аглядзе з тым, каб адзначыць толькі як уплыў чыстае літаратуршчыны ў мастацкім пляне.

Нават сама фольклёрнасць, дзе яна трапляеца ў больш чыстым выглядзе, выдаецца не беспасрэднай, а як-бы пададзенай праз другія руکі, праз рукі ўжо чыста-літаратурных апрацовак (прыкладам, песня „Плыве човен вады повен“ у вершы „Ой у лузе пры даліне“ і інш.).

Нарэшце, увесь малюнак дапаўняеца яшчэ тым, што літаратурнасць трапіла ў Паўлюкову поэзію не праз шырокі шлях агульнага ўзьдзеяньня, а зусім конкретнымі шляхамі паасобных упłyvaў, якія некаторым з рэцензэнтаў выдаваліся нават „брыдкімі шляхамі“. Справа ў тым, што ў „Ветрах буйных“ найбольш яскрава прайвілася вядомая нам

Паўлюкова „падуплыўнасьць“, прайвілася ўжо па чыста поэтычнай лініі. І зноў з поваду гэтае „падуплыўнасьці“ Паўлюк атрымаў другі вялікі ўдар у сваім жыцьці. Толькі на гэты раз нанесьці ўдар пастаравалася ўжо нашая літасьцівая крытыка.

Так, у „Зьвязьдзе“ зьяўляецца рэцэнзія на „Ветры буйныя“, падпісаная нейкім П. Брусьніцам, якая і мае такі сэнсацыйны загаловак „Брыдкім шляхам“. Съледам за гэтым „громіць“ Труса і Шукайла ў першым-жа нумары свайго, кароткай памяці, „Росквіту“. Адгэтуль Трусова пераймальнасьць робіцца проста „притчею во языцах“. Нават Клейнборт ужо значна пазней ня можа хоць мімабегам ня ўспомніць „склонности Труса к чужим текстам“.

Тымчасам, як мы заўважылі ў сваім месцы, гэтую „склонность“ можна было бачыць яшчэ і ў першым зборнічку, толькі там яна была накірована на больш „безабідны“ (мо таму, што бязыменны?) матар'ял народнае творчасьці, выдавалася пэўнаю навіною і, наогул, не магла быць асабліва небяспечнаю, як адзнака першых кроکаў маладога аўтара. Хоць, можа, ужо і тады варта было нагадаць Паўлюку тыя слова Максіма Багдановіча, якімі ён перасьцерагаў ад таго, каб „жывцом браць з народных песняў... скарбы... браць і ўстаўляць у свае вершы“.

„Не забудзем“, казаў ён, „што праз такія запазыкі чытач пачынае неяк сумлявацца ў творчых сілах пісьменьніка: мо‘таму ён запазычае, што свайго стварыць ня можа? Калі запазычанае—сапраўды рэч каштоўная, дык вынікае думка: чаго варт пісьменьнік, у каторага лепшае—запазычкі? А дзе хто, можна спадзявацца, нават крыкне: плягіят!“ Нават тады, калі „напісан верш, каторага ад народнай песні і не адражніш”—гэты „трыумф пісьменьніка, стаўшага на такую пуціну“, дык і то „на што той верш? Ці-ж замала было народных песняў і без яго? Далей, мы-ж радзімся аб раззвіцьці народнай поэзіі, а тут, у лепшым выпадку, становімся ўловенъ з ёю, аб раззвіцьці-ж няма і мовы. Яшчэ адно: круг сюжэтаў песні ня шырокі. Ён хутка будзе пройдзен увесь да канца, і тады пачнуща прыкрыя паўтарэній старога, ужо сказанага; пісьменьніку будуть звязаны скрыдлы, поэзія ўпраэцца чалом у съцяну. Урэсьце-ж, адна рэч—песня, другая — верш: песня пяеца, і гэтае робіць да яе такія вымогі і надае ей такія прыкметы, удаваць каторыя ў верши было-б сълепатой“ (артыкул „Забыты шлях“).

Няхай чытач даруе нам за такую даўгую выпіску, але ці не зъмяшчаеца ў гэтих словаў якраз таго, што сталася з Паўлюком? І ці ня варта задумацца над імі тым, хто зъбіраеца ісьці Паўлюковым шляхом у поэзіі (а такія, напэўна, ёсьць, бо спакуса дужа-ж вялікая), задумацца, пакуль ня позна?

Але нашая крытыка заўважыла Паўлюкову пераймальнасьць толькі тады, калі само ягонае перайманье накіровалася ўжо на чыста-літаратурны матарыял, замацованы за пэўнымі іменінямі. І, як вядзеца, адразу-ж размахнулася, не шкадуючы... А ў захапленыні гэтага свайго размаху зусім забылася на такі, здавалася-б, немалаважны факт, што популяранасьць Паўлюкова ў сялянскіх масах ні каліва не зъмяншалася і што, пры гэтай умове, сама як бы паразытычная пераймальнасьць

няўхільна абарачалася ў карыснае популярызатарства бо, і сапраўды, селянін, да якога Трусова поэзія была паранейшаму даходнай, мог атрымаць з яе высока-мастацкія, нават часам клясычныя, вобразы, скажам, Пушкінага, Шэўчэнкі, Максіма Багдановіча і інш., у зусім даступным для сябе, популярным, так сказаць, выглядзе, тымчасам як орыгіналы гэтых вобразаў не маглі яму быць гэтак даступнымі і популярнымі.

Але ўсё-ж, пры ўсёй сваёй спозненасці і лішній „граміцельнасьці“, крытыка мела і адну бяспрэчную дадатнасьць што да ўстанаўлення самога разумення дадзенага этапу Трусовай поэзіі. Гэта яна ўпяршыню паказала, што тып поэтычнага таленту Паўлюка Труса тады выявіўся як ня гэтулькі творчасным, колькі пераймальніцкім.

А за другім ударам не забавіўся і трэці... Праўда, з першага погляду ён мог здацца ўжо лягчайшим, паколькі нанёс яго Паўлюку вядомы лыцар „необыкновенной легкости в мыслях“ Тодар Глыбоцкі.

У „Савецкай Беларусі“ зьявілася сэнсацыйнае падлічэньне слоў другога Паўлюковага зборніка (усяго 711 на 120 тэкстовых балон!), якое было, здаецца, адзінаю „дасьледчую“ працу памянёнага лыцара.

І тут, вядома, не абыўшлося бяз лішняга размаху,—тым больш, што выступаў якраз вядомы ўсім у гэтай галіне Тодар Глыбоцкі. Так, „дасьледчык“ зусім ня ўлічыў тae акалічнасьці, што кожнае слова можа сэмантычна абнаўляцца, комбінуючыся з іншымі словамі, уступаючы ў розныя словазлучэніні. Інакш кажучы, за дрэвамі ён ня бачыў ці, мо', не хацеў бачыць лесу. Праўда, у вадным месцы ён нек мімабегам кідае, што слова ў зборніку сустракаюцца „кожны раз у застылых стэрэотыпных злучэніях“, але гэта толькі вядомы „глыбоцкі“ прыём які, як звычайна, не падмацоўваецца анікімі фактычнымі довадамі. Бо, каб Глыбоцкі хоць крышку папрабаваў прасачыць, скажам, хай сабе тое самае слова „сэрца“, над якім ён так патэтычна лемантую ў дужках—„53-жах“!!!, дык без вялікай цяжкасці знайшоў бы, што адным парадкам, сапраўды стэрэотыпна, гучыць яно ў такім злучэніні, як „сэрца ў роспачы“ і зусім інакш, абноўлена, у злучэніні „сэрца ў журавінах“ і г. д.

Але ўсё ж, у васноўным і гэты, агідны тады для Паўлюка „матаматык“ быў праў. Дый, зрэшты, лексичная беднасьць Трусовае мовы была зусім зразумелай, паколькі, як мы адзначалі ў сваім месцы, гэтая мова шчыльна трymалася на грунце чиста вясковага і, вядома, па вясковаму абмежаванага, вузкага кругагляду. Усім, каму даводзілася больш-менш блізка стыкацца з Трусом у вучэньні, асабліва ў вучэньні ў БДЗУ, добра знаёма гэтая вузкасць Паўлюковага кругагляду, якая выклікала часам дужа комічныя інцыдэнты. Так, хто ня памятуе, як часта, уважна слухаючы лекцыю, Паўлюк бываў так уражаным якою-небудзь навіною, якая для ўсіх нас была даўно знаёмай і звычайнай, што забываўся і пачынаў гаманіць уголас—„А праўда, хлопцы, гэта-ж

я і ня ведаў“ або „Я таксама заўважаў, але ня ведаў, што гэта такое“... А будучы Паўлюкоў дасьледчык, якому, можа, прыдзеца вывучаць ягоныя падкрэсліваныні і запаметкі на кніжках, напэўна будзе зьдзіўлены, як многа ўжо даўно знайдзеных „Амэрык“ чакала яшчэ Паўлюка на ягоным жыцьцёвым шляху...

...Каб адно гэты шлях не абарваўся так нечакана!..

\* \* \*

Усе тыя ўдары, нанесеныя проста адзін за адным, надоўга прыглушылі Паўлюка... Загаіць іх павінна была Гомельшчына, куды ён паехаў працеваць... Каля двух год мы ня толькі ня бачылі Паўлюка, але і зусім бадай ня чулі ягонага голасу ў поэзіі. Прымоўк „буйны вецер“...

Затое, якая радасная была сустрэча пасьля гэтак доўгае разлукі! Памятаю, як цяпер, той дзень, калі мы, ужо выпускнікі Белпэдтэхнікуму, рыхтавалі нешта да гэтага свайго выпуску ў пакоі профкому, добра знаёмым не аднаму пакаленію тэхнікумцаў і калі за дзвярыма пачуўся гэты даўно нячуты голас, калі гамонячы і рагочучы, як заўсёды, увайшоў Паўлюк. „Я от бо і гляджу“—і адразу стаў рассказваць нешта съмешнае, што пасьпей ужо пачуць ад нашага славутага тэхнікумскага анэксдотыстага дзядзькі Лабанка.

З якою надзеяю ўсе глядзелі тады на Паўлюка! Якою бураю воплескаў сустракалі ягоныя першыя выступленыні!

І тым больш было крыўдна, што гэтыя-ж першыя выступленыні і нават самае першае з іх на нашым выпускным вечары—не маглі апраўдаць гэтых надзей... Тая-ж прыглушанасць, а за ёю перапевы ранейшага, тыя-ж перайманыні, наогул, тварэнніе як-бы па інэрцыі ў ранейшым кірунку расчароўвалі ўсіх...

А ўсе яны так і засталіся харктэрнымі для ўсяго таго этапу Трусовай поэзіі, якому давялося стацца апошнім яе этапам...

Толькі адзін твор гэтага этапу крышку ажыўляе агульны няпрыгядны малюнак. Гэта потэма „Дзесяты Падмурак“, якая сталася асабліва вядомай пасьля таго, як т. Гамарнік на апошнім зьездзе КП(б)Б назваў яе тон „сугучным настроем усяго партыйнага зьезду, усіх КП(б)Б і ўсіх працоўных мас БССР“.

Некаторыя казалі тады, што Паўлюк нават быў зафанабэрыйся пасля гэтага. Але праўду сказаць, дык некаторыя з ягоных таварышаў адчулі сябе дужа ўзынятымі—мо‘ і таму, што ўбачылі новую магчымасць пад шыльдаю адзінай організацыі прыкрыць Трусовымі заслугамі свае ўласныя хістаныні і „грашкі“. Усякія крытычныя заўвагі што да поэм гэтымі прымаліся проста як нейкае кашчунства.

Праўда, сам Паўлюк глядзеў на справу крыху інакш. Мне ўспамінаецца такі цікавы факт, калі адзін з гэтых „радетелей“, мабыць, з яўнаю мэтаю „напусьціць“ Паўлюка на мяне, прыгадаў яму адну заўвагу

наконт паасобных дэталяй поэмы, якую мне давялося выказаць неяк Паўлюк аж зазлаваў—„От вазьму і выпраўлю, калі будзе ісьці ў зборніку“. „Радетелю“ прышлося стушавацца.

А заганы ў поэме, бяспрэчна, былі.

Гэта, перш за ўсё, тая самая пераймальнасць, якая ня толькі ня зьменшылася, а, наадварот, дайшла нават да перайманья Трусовых поэтычных аднагодак—П. Глебкі, М. Лужаніна. Вось першыя, лепшыя прыклады гэтае пераймальнасці:

**З Я. Купалы:**

Бо ці-ж ёсьць на съвеце людзі  
Бяз души й сумлення,  
Каб дарылі замест хлеба  
Чорствыя каменьні...

**З Ул. Дубоўкі:**

Добры дзень, асьнежныя прасторы!  
Добры дзень, сталіца хараства!  
Скора ў бляску вечара, ой скора,  
Празьвініць на вуліцах трамвай!

**З П. Глебкі:**

Праходзяць эпохі, змагаемся мы,  
Дзесяты падмурак заклалі.

**З Я. Коласа:**

Усталі хмары над зямлёю.  
Грозныя, жывыя.  
Долу косы апусьцілі,  
Косы агнявыя.

**З М. Чарота:**

Слёзы... Кроў... Літаньне... Жудасьць...  
І крыжы на ўсходзе.  
...А над вогнішчам жахлівым  
Сонца ўзыходзіць.

**З М. Лужаніна:**

Дзесяці у прасторах празьвінелі бомы,  
Дацьвілі пялесткі нейчае тугі,  
І здаецца зноўку еду я да дому,  
Пераведаць родных, блізкіх, дарагіх.

Але, побач з гэтым, поэма мела і бязумоўныя вартасці, ля якіх трэба хоць з большага спыніцца, каб дарысаваць поэтычнае аблічча. Паўлюка Труса.

Першае, з чым мы спатыкаемся ў поэме—гэта тая-ж самая бязьмежная любасць да Беларусі, якая, як мы бачылі, дасягнула свайго найвышэйшага пункту ў „Ветрах буйных“:

Край легенд, крыжоў, магіл, курганаў,  
Край тугі—бальзам жывых крыніц...  
Край смуглі—блясвых кос-туманіў,  
Край палёў—краса шумлівых ніў...  
Край балот, нізін, азёраў наскіх,  
Край лясоў, маўклівых сосен-струн...  
Край поэм, адвечных песень-казак —  
Дарагая сэрцу Беларусь!

Адылі, гэтая любасць ня спыняеца тут на ўзроўні, дасягнутым у „Ветрах“. Яна атрымоўвае сваё далейшае, зусім лёгічнае для Паўлюковае поэзіі, разьвіцьцё, атрымоўвае зусім новую форму:

Край легенд, адвечных песень-казак,  
Край поэм—бальзам жывых крыніц...  
Край балот, тугі азёраў наскіх,  
Край цішы і громаў навальніц...  
Край лясоў,—мінулых дэён паўстаньня,  
Край нізін—прастораў дальніх шыр...  
Край палёў... О, край, калі-ж ты станеш  
Краем фабрык дымных і машын!

Такім чынам, мы бачым, як любасьць да Беларусі пераастае ў тугу па індустрыйлізаванай Беларусі, па Беларусі „фабрык дымных і машын“, канчаткова раскрываючы і самы зъмест гэтае любасьці, яскрава паказваючы нам, якую Беларусь так любіў усё жыцьцё Паўлюк.

І гэтая новая рыса—туга па індустрыйлізаванай Беларусі—якую фактычна і падкрэсліваў тав. Гамарнік, становіць галоўную ідэялёгічную вартасьць поэмы, першую адзнаку набліжэння Паўлюка Труса ад ранейшай вясковасьці, сялянскасьці да пролетарскасьці.

Але вартасьці поэмы не абмякоўваюцца тым, што Паўлюк выказаў у ёй жаданье ўбачыць любую Беларусь „краем фабрык дымных і машын“. Другая буйная вартасьць яе палягае ў тым, што тут Паўлюк у пяршыню ўбачыў вобраз гэтае любае Беларусі ў съятле контраставасьці, якая, як правільна адзначыў Адам Бабарэка ў сваім артыкуле „Узвышэнская поэзія”—„дыктуеца пролетарскім жыцьцяадчуваньнем і дачыненьнем да съвету ў беларускіх нацыянальных формах прыйманья яго“, паколькі „гэтым вобразам дыялектычнага адзінства процілегласцяй як ня трэба лепей выражаетца як псыхолёгічная, так ідэялёгічная і соцыяллёгічная існасьць нашай эпохі, як эпохі пераходнай. Ён у сабе, як той фокус, концэнтруе і адлюстроўвае процэс клясавага змаганьня“.

Гэтую контраставасьць зусім ня цяжка заўважыць у поэме „Дзесяты падмурак“. Так, апрача чыста-псыхолёгічных контрасту, якія могуць кінуцца ў вочы нават у вышэй прыведзеных цытатах, але якія ўсё-ж не зъяўляюцца навіною ў Трусовай поэзіі і могуць быць заўважанымі ашчэ ў першым зборніку<sup>1)</sup>, сама композыцыя поэмы вытрымана паводле ўзору контраставага вобразу. Так, у васнове яе мы заўважаем дзьве пары контрасту: уводную, так сказаць, пару—Беларусь мінуўшчыны і сучасная Беларусь—і галоўную, генэральную пару, на якой фактычна, трymaeцца самая моцная частка поэмы—Савецкая Беларусь і Заходняя Беларусь. Нават самыя заключныя радкі поэмы падаюць і падкрэсліваюць гэты контраст:

Праходзяць эпохі—змагаемся мы,  
Дзесяты падмурак заклалі.  
А Нёман гамоніць, сярдзіта шуміць  
І коцяцца грозныя хвалі.

Праўда, у поэме мы яшчэ ня маём таго поўнага „зъліцца дзівюх Беларусяй у вобраз контрасту“, якое ўважае за канечна патрэбнае адзін з першых тэорэтыкаў контраставага вобразу Язэп Пушча (гл. ягоны артыкул „За стыль эпохі“). Самы контраст тут мае яшчэ характар больш мэханічнага процістайлення, чымся дыялектычнага адзінства процілежнасцяй. У разгортваньні яго больш знадворнага называньня, абазначэнья, як органічнага выяўленія, выказваньня, больш

<sup>1)</sup> Асабліва разьвіты гэты прыём у вадным з таксама апошніх твораў Труса—„Думы“, які друкаваўся ў № 1 „Маладняка“ сёлетняга году і які, дарэчы, падае разлівныя прыклады перайманья з М. Горкага „Песня о соколе“ і „Песнь о буревестнике“

павярхоўнасці, як глыбіннасці. Але ня трэба забывацца, што і тут мы маєм яшчэ толькі набліжэнне — і зноў ткі набліжэнне да пролетарскасці, да пролетарскага кірунку ў поэзіі.

Гэткім чынам, поэма „Дзесяты падмурак“ выражае сабою тое набліжэнне да пролетарскасці, якое нямінуча павінна было наўдыйсьці ў Паўлюка паслья ягонага аддалення ад вёскі і вясковасці, што назіралася ў „Ветрах буйных“.

Гэта сапраўды падмурак, першы падмурак таго гмаху пролетарскае поэзіі, якім у далейшым і павінна была быць поэзія Паўлюка Труса.

\* \* \*

Апошнім жыцьцёвым этапам, які мне давялося перабыць разам з Паўлюком, была вайсковая вышэйшая дапрызыўная падрыхтоўка, якую мы адбывалі, як студэнты Б. Дз. У. сёлета ўлетку.

Усе, хто жыў у казарме разам з Паўлюком, добра памятаюць, якім сумленным, акуратным, спраўным чырвонаармейцам быў ён. А некаторыя нават любілі называць яго „службістым“...

І цяпер, калі прамільгне дзе-небудзь гэтае імя „Паўлюк Трус“, у мяне заўсёды ўстае перад вачыма перш-на-перш гэтая невялікая, але прысадзістая (той-жэ каржакаваты сялянскі хлапец!) чырвонаармейская постаць, постаць сапраўднага „радавога першага разъездзу“.

А прапускаючы ў памяці і другую, знаёмую з вершаў, поэтычную постаць Паўлюка Труса і ставячы яе побач з гэтаю ягонай жыцьцёвой постацьцю, якая чамусьці найбольш урэзалася ў памяць, адразу спыняешся, каб зафіксаваць абедзьве ў адным:

— Так, і ў поэзіі Паўлюк Трус так-жэ сумленна, акуратна, спраўна выконваў абавязкі радавога.

Ён яшчэ ня вёў пераду, ён яшчэ ня быў хоць якім-небудзь правадыром у літаратуры. Пакуль што ён менавіта належалаў да тых радавых, якія, аднак, сваім дружным, згуртаваным ударам забяспечваюць перамогу.

Гэтым я ня хочу сказаць, што Паўлюк Трус быў пасрэднасцю. Пасрэднасць не забяспечвае перамогі. Яе роля, самае большае,— гэта — „ура“, „ура“ адзадзя, за съпінамі сапраўдных байкоў,— сапраўдных „радавых“, „салдатаў“...

Яшчэ Віргілі сказаў быў: „Поэту ні людзі, ні богі, нават слупы не даруюць пасрэднасці“...

Але не пасрэднасцю, а менавіта „салдатам поэзіі“—так, як кажуць „салдат рэвалюцыі“—быў Паўлюк Трус. На большае, прынамсі, ён і не прэтэндаваў. Гэта пасрэднасць заўсёды пнецца адразу выскачыць у „лідэры“.

Таму і агартае так крыўда за гэтую зусім бясчасную страту, што бачыш, як мала пакуль яшчэ такіх сумленных „салдатаў“ на службе ў беларускай пролетарскай поэзіі. Толькі пасрэднасць множыцца ў міліёнах экзэмпляраў...

І яшчэ большае, чым крыўда, апанаўвае ўсёй істотай тады, калі чуеш, як цынічна дзярэцца над сьвежаю яшчэ магілай гэтая пасрэднасць:

— „Ліха яго бяры, Паўлюк Трус памёр, яго заменяць тысячы Трусоў“...

Бо „салдаты поэзіі“ не вярбуюцца так лёгка і праста якраз таму, што яны—„салдаты поэзіі“.

Кожная-ж поэзія, якая-б яна там ні была, заўсёды застанецца адзінаю ў сваёй асаблівасці і непаўторнасці.

Такою-ж заўжды будзе і поэзія Паўлюка Труса.

## Я. Доўгі

### Латыскі пісьменьнік Ян Райніс

Ян Райніс (сапраўднае прозвішча Плекшан) нарадзіўся 30 жніўня 1865 году ў Курляндыі, недалёка ад гораду Ілуксту, памёр 12 кастрычніка 1929 году.

Бацька яго Хрыстафор Плекшан быў арандатарам невялічкага маёнтку. Калі Райнісу мінула чатыры гады, бацька перайшоў на арэнду маёнтку каля Дзьвінску. Бацька пісьменьніка быў практычны і дзеяны чалавек. Ён цікавіўся аграрнымі і грамадzkімі пытаннямі.

Матка Райніса належала да тыпу толькі што зволеных ад прыгону латыскіх жанчын, памяць якіх хавала вялікі скарб латыскай народнай творчасці. Тыя народныя песні, якія матка так часта съпявала, зъяўляліся першай крыніцай, з якой чулая душа хлопчыка чэрпала ўражаньні. Аб гэтым сам кажа Райніс:

„... Першыя свае літаратурныя ўражаньні я меў ад нашых народных песень, якія мая матка так часта съпявала; будучы гімназістым я запісаў некалькі сот такіх песен пад яе дыктоўку. Так сама і літоўскія народныя песні і сумна-мэлянхолічныя мэлёды беларусаў, да якіх я пачаў прыслухоўвацца з пятага году жыцця“...<sup>1)</sup>

На 9 годзе жыцця хлопчык быў аддадзены на выхаванье пастару-немцу. У гэтага пастара ён быў толькі год, пасля чаго падаўся ў прыватную прагімназію ў мястэчку Грыва (каля Дзьвінску), дзе вучыўся трох гады. Гэтая школа дала яму добрую падрыхтоўку. Тут ён пазнаёміўся з лацінскай і грэцкай мовай.

На 12 годзе жыцця Райніс падаўся ў 5-ю клясу Рыскай гімназіі, якую і скончыў на 17 годзе.

Першыя спробы пяра Райніса належаць да гімназычнага пэрыоду. Райніс—гімназысты перакладаў на латыскую мову „Барыса Гадунова“ Пушкіна, які быў надрукованы толькі праз 20 гадоў.

У гімназіі Райніс шмат чытаў. Вось як ён сам кажа пра гэта: „У гімназіі я чытаў вельмі многа і з добрым падборам. Да гэтага я яшчэ прывучыўся раней, бо ў маёнтку адшукаў шмат нямецкіх кніжак і журналаў з XVIII веку. Найбольш глыбокое ўражанье ў мяне засталося ад Гомэра, Эсхіла, Гэрода, Плутарха і ад лірыкаў. З рымскіх пісьменьнікаў мне падабаліся: Цэзар, Ліві, Овіды, Катул, Ювэнал, але не Горацы. Уплыў грэцкіх пісьменьнікаў застаўся ў мяне нават і тады, калі я пазнаёміўся з цэлым шэрагам навейшых пісьменьнікаў: Гётэ, Шэкспірам, Шылерам, Лермантавым, Лесынгам, Байранам, Шэлі,

<sup>1)</sup> П. Даўгі—„И. Райніс“—бал. 14. Дзярж. Выд. РСФСР 1920 г.

Гэйне, французскімі клясыкамі, клясыкамі—трагікамі. Я перачытаў усю клясычную літаратуру, пачынаючы з Нібелюнгаў, Элды, Лузіады і г. д.

Пасьля сканчэння гімназіі, Райніс у 1884 годзе падаўся ў Пецярбургскі університет, на юрыдычны факультэт. Ён быў ў шчыльнай сувязі з выдатнымі прадстаўнікамі радыкальнага латыскага студэнцтва Бэрманам і Стучкам, якія пасьля былі рэдактарамі першай латыскай газэты з пролетарска-дэмократычнай тэндэнцыяй: „Дэнас Лапа“ („Штодзённы Ліст“). Усе троє працавалі ў латыскім студэнцкім гуртку. Тут закраналася і рабочая пытаньне. Бэрманам была напісаны брошура „Фабрычны рабочы ў XIX стагодзьдзі“, у якой быў усебакова закрануты быт тагачаснага пролетар'яту.

Акрамя політычных пытаньняў, тут закраналіся пытаньні літаратурныя. Разам з П. Г. Стучкам Райніс склаў зборнік, з эпіграм, сатыры, гумарыстычных вершаў і артыкулаў: „Дробныя восьы“, якія вельмі балюча кусалі тагачасных „вялікіх“ людзей латыскай грамады.

Латыская літаратура пачатку 90 гадоў была ў занядзе. Нацыянальная хвала, што ўзынялася пасьля расійска-турэцкай вайны—спадае, бо латыская буржуазія замацавала свой матар'яльны стан і, дасягнуўшы ў некаторай ступені політычнага прызнаньня, тым задаволілася.

Нараджаўся прамысловы капіталізм, а разам з ім і пролетар'ят. Прямысловасць развязваеца з надзвычайнай хуткасцю, абвастраюцца клясавыя супяречнасці. У гэты час клясавай дыфэрэнцыяцыі Ф. Бэрман зрабіўся рэдактарам новай газэты „Дэнас Лапа“, у якой пачалі зьяўляцца съмелыя артыкулы супроць літаратурнай і соцыяльнай затхласці.

Райніс не далучыўся адразу да новага органу, але падтрымоўваў з ім цесную сувязь друкуючы там пад псэўдонімам артыкулы і вершы.

Пасьля сканчэння університету ў 1888 годзе ён атрымоўвае пасаду ў Віленскім акруговыム судзе. Віленскі пэрыод быў вельмі карысны для Райніса ў сэнсе яго поэтычнага развязвіцца.

У канцы 1891 года ён працуе ў Рызе рэдактарам „Дэнас Лапа“ пасьля нечаканай съмерці Бэрмана і часовага выхаду з рэдакцыі П. І. Стучкі. Праца ў рэдакцыі „Дэнас Лапа“ ня зусім здавальняла Райніса. Марксызм з яго матар'ялістычным разуменінем рэчаіснасці здаваўся Райнісу вузкім і аднабаковым. Галоўным для яго было ня клясавае змаганье, а перабудова ўсіх грамады на прынцыпах філёзофіі і этыкі. Дамо невялічкую вынятку з уступнага артыкулу Райніса ў „Дэнас Лапа“, які характарызуе як кірунак газэты, так і разуменіне Райнісам свае задачы ў той час.

„...Дэнас Лапа“ і ў далейшым будзе імкнуцца ўсімі сіламі да распаўсюджаньня духоўнага святла, гэтай вышэйшай мэты кожнага народу, гэтага наймацнейшага сродку змаганьня: каму належыць моцная

зброя духу, той съмела йдзе наперад. Духоўнае съятло павінна съяціць над усімі, як над багатымі, так і над беднымі—ніжэйшымі клясамі грамады. Чым далей пойдуць праменіні асьветы, тым мацней народ. „Дэнас Лапа“ будзе імкнуцца да таго, каб народ мог разьвівацца бяз ухілу ўправа ці ўлева, бяз чужога яму ўплыву, з аднай мэтай—дасягнуць духоўнага съятла і разьвіцця. Дасягнуўшы гэтага, ня цяжка будзе дасягнуць і грамадзкага дабрабыту... У тэтай вялікай справе трэ было аб'яднацца ўсім жывым сілам, але, нажаль, такога адзінства дасягнуць не ўдалося. Дробныя эгоістичныя інтарэсы перашкаджалі разьвіццю і распаўсюджанью „Дэнас Лапа“. <sup>1)</sup>

Ня гледзячы на гэтую выразна ідэалістичную канцепцыю, „Дэнас Лапа“ ўсё-ж такі была прогрэсіўным органам для свайго часу.

У першы год рэдактарства Райніса быў некалькі зьменены кірунак газэты. Быў пашыраны політычны адзел, і зроблен удар романтычнай літаратуры, пра якую так трапна пісай Райніс у „Дробных восах“.

І. Янсон друкуе свае „Думкі пра сучасную літаратуру“, дзе ўпяршыню ўзынімае пытанье аб рэалізме і натуралізме ў латыскай літаратуры. У „Дэнас Лапа“ зъмяшчаюцца творы буйнейших пісьменнікаў—Мопасана, Зудэрмана, Чэхава, Дастаеўскага і інш. Друкавалася шмат артыкулаў пра навейшую літаратуру: нямецкую, французскую, ангельскую і інш.

А. Даўге зъмяшчае ў „Дэнас Лапа“ артыкул „Законы гісторыі“, дзе ў популярнай форме знаёміць латыскага чытача з ідэямі соцыялізму. Пад уплывам драм „Гонар“ Зудэрмана і „Нора“ Ібсэна, пачынаецца полеміка наўкол жаночага пытання. Знаходзяцца крытыкі, якія кліч вызваленія жанчыны тлумачаць агульным моральным занядбадам. Райніс выступае супроць іх як поэта і грамадзкі дзеяч.

Вядомая латыская поэтэса Аспазія піша свае драмы „Страчаныя правы“ і „Недасягнутая мэта“, якія былі выдатным зъявішчам у справе вызваленчага руху латышоў.

Акрамя пытанняў політыкі і літаратуры, у газэце закраналіся пытанні з розных галін навукі. Такім чынам „Дэнас Лапа“ была цэнтрам духоўнага разьвіцця маладых латыскіх прогрэсістых.

З шмат якіх прычын псыхолёгічнага, этычнага і асабовага харектару, Райніс у 1895 годзе пакідае рэдакцыю. Ён едзе ў Мітаву і думае заняцца там юрыдычнай практыкай, але адміністрацыя гэтага не дазваляе, болічыць політычна не надзейным былога рэдактара прогрэсійнай газэты. Райніс выяжджае за мяжу. Жыве ў Бэрліне, дзе перакладае „Фауста“ Гётэ на латыскую мову. Неўзабаве ён атрымоўвае паведамленыне аб прызначэнні яго на пасаду паверанага ў Панявежы—куды і выяжджае.

<sup>1)</sup> П. Даўге—„И. Райнис“—бал. 25. Дзярж. Выд. РРСФС 1920 г.

У гэты час пачынаюцца арышты сярод латыскай соцыял-дэмократычнай группы, якая згуртавалася наўкол „Дэнас Лапа“. У 1897 г гэтая группа змушана перайсьці на падпольную працу. Улетку таго-ж году арыштоўваецца Стучка, а ўвосень ужо апынуліся ў бальтыцкіх турмах Райніс, Янсон, Крумбэрг і іншыя. У турме Райніс закончвае пераклад „Фауста“, які ўзбагаціў латыскую літаратуру выдатнейшым творам сусветнай поэзіі.

Праз некалькі месяцаў поэта быў выпушчаны з турмы, бо цяжка захварэў нэрвовай хваробай. У трохдзённы тэрмін ён павінен быў пакінуць Латвію і пераехаць на жыцьцё ў Пскоў. За паўтары гады жыцьця ў Пскове Райнісам былі перакладзены на латыскую мову: „Дэмон“ Лермантава, „Разумны Натаан“ Лесынга, „Затоплены звон“ Гаўптмана, „Іфігенія“ Гётэ, „Амур і Псыха“ Гамэрлінга і інш.

Съледзства па справе „Дэнас Лапа“, якое цягнулася амаль два гады, скончылася. Паводле судовае пастановы Райніс быў высланы на пасяленье ў Вяцкую губ. на 5 год. Там для поэты пачаўся новы пэрыод жыцьця. У больш спакойным асяроддзі поэта пачынае аналізаваць пройдзены шлях з уласцівага яму філёзофскага пункту гледжанья.

„У яго выпрацаваўся акрэслены погляд на жыцьцё, погляд глыбока філёзофскі, які разумее жыцьцё як злучэньне радасці і гора, росквіту і занядаду, замілаваньня і няявісці, хваробы і съмерці. У адзіноцтве ён яскравей, чым калі-небудзь, адчуў усёй сваёй духоўнай істотай косьмічнасць чалавечага існаваньня, у якім кожны момант, радасны і сумны, ёсьць толькі пераходны этап у вялікім руху—працы“<sup>1)</sup>.

#### · Ёй поэта пяе свае гімны

Там у ссылцы Райніс напісаў першы свой зборнік вершаў, які выдадзены пад назвай „Далёкія водгукі сіняга вечару“. Гэта водгукі рэволюцыйнага змаганьня пачатку дзесяцьсотых гадоў. У гэтым зборніку мы ня знайдзем захапленьня колектыўным змаганьнем працоўных. Тут галоўным чынам выказаны індывідуальныя пачуцці і перажываньні змагара за рэvolutionю. Над Латвіяй павісла цёмная хмара рэакцыі. Рэволюцыйны рух душыўся на месцы, а кіраунікі яго былі кінуты ў турму, ці ў высылку.

Так нячутна ступала,  
Як у пантоплях сівінцовых,  
Гэта цёмная нач!

Часам поэта блізкі да адчаю, бо ня бачыць канца бесправстветнай ночы. Але ён хоча жыць і ня верыць, што яго праца ня будзе даведзена да канца.

<sup>1)</sup> П. Даўге—„И. Райніс“, бал. 56., Дзярж. Выд. РСФСР 1920 г.

... А праца цэлага жыцьця  
Няўжо-ж так застанеца  
І назаўсёды абарвецца,  
Патоне ў цемры нябыцьця?

Райніс верыць у вясну, якая пасъля съюжы зімовай зноў прынясе адраджэнне:

З новай вясною  
У край свой прыду,  
Съюжы зімовай  
Я там не знайду.

Зборнік „Далёкія водгукі“ настолькі багаты сваімі мотывамі, сваімі філёзофскімі ідэямі, што даць тут, у гэтым кароткім нарысе колькі-небудзь поўны аналіз няма анікай магчымасці. „Для гэтага трэ‘ было-б напісаць цэлыя кнігі“, як кажа Андрэй Упіт. Гэты невялічкі зборнік быў выдатнейшай кніжкай для свайго часу. Ён выражай адчай і адначасова надзею на лепшую будучыню.

Грозна набліжалася хвала рэвалюцыі 1905 году, якая зрабіла пералом як у соцыяльным жыцьці, так і ў души поэты. Замоўклі сумныя водгукі Райнісавых песен і пачуліся новыя. Гэта—водгукі магутных і бадзёрных песен пролетар'яту. Тэрмін ссылкі Райніса быў скарочаны на целы год. У 1903 годзе ён вярнуўся ў Латвію. У 1904 г. выходзіць з друку вершаваная комэдыя Райніса „Поўідэалісты“, у якой ён нападае на латыску буржуазную інтэлігенцию.

У гэты пэрыод зьявіўся найвыдатнейшы твор Райніса—драма „Агонь і нач“.

На рэвалюцыю 1905 г. поэта адгукнуўся зборнікам вершаў „Засевы буры“.

„Самае характэрнае ў гэтым зборніку—яго настроі, ритм часу, сымболізм эпохі вызваленія.“

„Засевы буры“ гэта—працяг „Далёкіх водгукак“ з тэй толькі розніцай, што ў першым зборніку цэнтр увагі звернуты на асобу, а ў другім ужо выступае грамада, там галоўны момант індывідуальна псыхолёгічны; а тут соцыяльна-псыхолёгічны<sup>1)</sup>)…

Латыскі крытык А. Упіт гэты другі зборнік Райнісавых вершаў ставіць куды ніжэй за першы. Па яго думцы, Райніс знаходзіцца ціпер сярод кіпучага жыцьця політычных падзей, а таму ён ня можа даць такіх глыбокіх вершаў, як у першы пэрыод. „Нам вядома, што вялікае мастацтва не прызнае клясавых меж“...—кажа ён.

Для нас зусім відавочна ідэялістычная концепцыя латыскага крытыка. Можа некаторыя вершы поэты ў гэтым зборніку не зьяўляюцца такімі інтывітамі, як у „Далекіх водгуках“, але Райніс як пісьнір рэволюцыі ня менш глыбокі і праўдзівы, як і ў ранейшай сваёй творчасці.

<sup>1)</sup> П. Даўге. „И. Райнис“, бал. 26, Дзярж. Выд. РСФСР 1920 г.

У часе рэакцыі Райнісу прышлося пакінуць Латвію і выехаць за мяжу. Разам з ім паехала і яго жонка поэтэса Аспазія.

У канцы 1905 г. выходзіць з друку трэці зборнік вершаў Я. Райніса „Новая сіла“. Тут перадрукованы некаторыя вершы з „Далёкіх водгукаў“ і з „Засеваў буры“, але большасць зъмешчаных вершаў з'явілася ўпяршыню У гэтым зборніку зъмешчаны пераклад „Песні пра сокала“ М. Горкага.

У жорсткую рэакцыю пасля рэвалюцыі 1905 году Я. Райніс далёка ад бацькаўшчыны—у Швэйцарыі, але ён усёй сваёй істотай з тымі, для каго ён жыў і змагаўся, і з тымі, хто загінуў у змаганьні. Зъяўляецца выдатны зборнік Райнісавых вершаў—„Ціхая кніга“. Гэтыя вершы, поўныя сльёз і смутку, няnavісьці і закліку да новага змаганьня, зъяўляюцца лепшым вянком на шматлікія магілы ахвяр рэакцыі.

У кнізе з чорных балонак  
Я песні і думы пакінуў,  
Каб захаваці там стогны  
Тых, хто уночы загінуў.

Калі гэтая кніга выйшла з друку, яе зараз-жа конфіскавала царская цэнзура. Засталіся толькі паасобныя экзэмпляры. Нідзе Райніс ня быў так зразумелы народным масам, як у гэтай кнізе. У гэтым прыгожым вянку з вялікім мастацтвам пераплютаюцца сум і пяшчота, сльёзы і ўцеха, надзея і імкненіне да далейшага змаганьня.

Надзвычайная эмоцыянальнасць і шчырасць пачуцьцяў „Сястры, чынай песні на магіле забітага брата“:

... Сонейка заўтра  
Выйдзе з-за хмаркі,  
Ды не сагрэе  
Братку майго.

Братку ня трэба  
Яснага сонейка,  
Братку ня трэба  
енкаў і сльёз.

Ён толькі просіць  
Памяці сьветлай  
Ды выкананьня  
Справы яго...

Памяць не пасыўная, а актыўная, працяг справы тых, што загінулі, вось у што ператвараюцца творчыя слёзы поэты.

У Райніса сум не застаецца беспрасветным, а зъмяняецца надзеяй, перамогай новага жыцця.

... Глянь, ўжо на гэтых магілах  
Кветкі зноў зацвілі,  
Гэта нам сымболем будзе  
Доўгачаканай вясны.

Характэрная рыса поэзіі Райніса—гэта ў некалькіх словах даваць поўны малюнак, багацьце думак і глыбіню пачуцьця. У вершы „Чырвоная іржа“—у некалькіх словах трагэдый хлопчыка. На сенажаці, дзе нядаўна касілі касцы, — чырвоная пляма крыві. Маленькі хлопчык бегае і заве свайго бацьку: „Тата! Дзе тата? Чаго-ж ён ня йдзе“?

Дарэмна крычыш, хлопчык. Твой бацька забіты. Ён ляжыць тут на сенажаці, на гэтай крывавай пляме.

У сваёй „Ціхай кнізе“ Райніс даў шмат крывава праудзівых малюнкаў. „Не забывайце крыві сваіх гэрояў! Гэты лейт-мотыў мы часта спатыкаем у Райніса. Але крывавыя плямы ня пужаюць гэроя. Ён, як „бронзовая статуя, стаіць на сваім шляху і не баіцца ні грому, ні съмерці“.

.., Хмуры безбаязны  
Будзеш ты стаяць,  
Хай маланка зъяе,  
Пяруны грымяць.

У вершы „Найвялікшая справа“ даецца як-бы програма працоўным масам. Цэнтр увагі Райніса не ў клясавым змаганьні, а ў працы, агульна-чалавечай працы, якая нібыта ў клясавай грамадзе можа самастойна пабудаваць лепшае жыцьцё.

Поэта заклікае, будзіць съядомасць мас, але тут не гаворыцца пра пролетарска-клясавую съядомасць, а пра „поўную съядомасць“ працоўных наагул, бяз іх клясавай дыфэрэнцыяцыі. У 1911 годзе зъяўляецца новы зборнік вершаў Я. Райніса „Тыя, што не забываюцца“. Поэта ў гэтых час жыве за мяжой, далёка ад бацькаўшчыны. Замоўклі на некаторы час рэволюцыйныя падзеі. Карныя экспедыцыі скончылі сваю справу.

Соцыяльная лірыка Райніса набывае ўсё больш і больш інтymны і суб'ектыўны характеристар і набліжаецца да песені з „Далёкіх водгукай“.

„У зборніку „Тыя, што не забываюцца“—песні замілаванья да бацькаўшчыны, да шэрай і ціхай Латвіі, з яе бярозамі, ракой Дзвінай, дарагімі магіламі, з яе лятуценнямі і гэроічным змаганьнем“.<sup>1)</sup> Але сум і шчырае замілаванье да бацькаўшчыны зъмяняюцца ў поэты ко- смополітычнымі імкненнямі.

„Тыя, што страцілі бацькаўшчыну, знаходзяць увесе съвет, траціць сябе і знаходзяць ўсё чалавецтва“—кажа поэта ў сваім уступе да зборніка.

Вось кораценькі ўрывак у прозаічным перакладзе з вершу „Вялікая бацькаўшчына“: „Замест страчанай бацькаўшчыны у нас будзе

<sup>1)</sup> П. Даўге—„Райніс“, бал. 120, Дзярж. Выд. РРФСР 1920 г.

вялікая, бязьмежная бацькаўшчына. Мы яе пабудуем з нашага духу, нашых пачуцьцяў, ува ўсёй шырыні і глыбіні. З брацтва ўсіх людзей, усіх нацый, усіх народаў”...

Жыцьцё Райніса ў эміграцыі (1906—1920), адарванае ад бацькаўшчыны і ад тых падзеяў, якія разгарнуліся за гэты час,—зрабіла пэўны ўплыў на далейшае разьвіцьцё творчасці поэты. Поэзія Райніса імкнецца ўвысь, набывае філёзофска-космічныя харектар. Ён хоча зразумець чалавека як часціну агульнага цэлага. Гэты новы кірунак у яго поэзіі асабліва яскрава выявіўся ў зборніку вершаў „Канец і пачатак“ (1913). Хоць гэты зборнік [прысьвячоны „асноўнай клясе“, аднак Райніс тут не звязртаецца да працоўных мас, як гэта было ў „Засевах буры“. Тут няма закліку да колектыўнага клясавага змагання. Асоба зъяўляецца цяпер об'ектам яго ўвагі. У інтymнай гутарцы з асобай ён хоча будзіць у ёй думкі і пачуцьці да новага, вышэйшага разумення жыцьця.

Імпэрыйлістичную вайну з усімі яе вынікамі Райніс пражыў на чужыне. У рэвалюцыі 1917 году і ўсіх далейших падзеях Райніс ня браў непасрэднага ўдзелу. Магчымасць утварэння незалежнай Латвіі, як дзяржавы, стала відавочнай. І ў райнісавай поэзіі з асаблівай сілай пачалі гучэць нацыянальныя мотывы. Калі немцы акупавалі Курляндыю і пагражалі Ліфляндыі і Рызе, поэта выступіў з заклікам змагання супроты окупациі.

„У сваім краі, у сваёй дзяржаве, свайго мы шчасця кавалі! Гэты мотыў у розных варыянтах мы спатыкаем у зборніках Райнісавых вершаў: „Хай жыве вольная Латвія“, „Песьня сіраты“, „Дэзвіна“ (1916). Песьня падзелена на чатыры разьдзелы: Чорная Дэзвіна, Чырвоная Дэзвіна, Белая Дэзвіна і Сонечная Дэзвіна. Поэта, з уласцівым яму сымболізмам, дае малюнкі падзеяў, што адбыліся ў Латвіі за апошнія часы. Сваім рytмам і мастацкасцю гэтая песьня нагадвае латыскую народную песьню.

У 1920 годзе Райніс звязрнуўся ў Латвію, дзе працаваў у ЦК соцыял-дэмократычнай партыі. У тым-жа годзе быў выдадзены новы зборнік яго вершаў „Тры лукі“, у якім больш, чым-дзе небудзь, выявіўся суб'ектывізм песьняра. Тут ён разглядае сваю ролю і задачы як поэты.

У апошнія гады свайго жыцьця ён дзейна працуе ў „Таварыстве культурнага юдданья Латвіі і СССР“. І да апошняга часу быў старшынёй гэтага таварыства.

\* \* \*

Я. Райніс ня толькі поэта, але ён і вядомы драматург. Выдатнейшим драматычным творам пісьменьnika ёсьць сымболічная драма „Агонь і нач“ (1905), гэта „старае песьня на новы лад“. Трэба

сказаць, што свае драматычныя творы Райніс будзе на народных казках, або на гістарычных фактах і надае ім новае сучаснае разуменьне.

Так ён зрабіў і ў сваёй драме „Агонь і нач“. Гэроі драмы—гэта асобы з старой латыскай мітолёгічнай сагі, але яны выяўляюць імкнені і жаданьні сучасных людзей.

Латыскі волат Лачплесіс бязупынна змагаецца з царствам цемры. З дна возера ён падымае затоплены палац съвятла Галоўная яго мэта—вызваліць свой народ з цемры. Змаганьне Лачплесіса спыняеца тым, што ён разам з чорным рыцарам у час бойкі зрываеца, падае ў бяздоныне. Там, у бяздоныні яшчэ ідзе змаганьне паміж Лачплесісам і Чорным рыцарам.

„Для патрыотычна настроенага чытача „Агонь і нач“—драматызаваная і сымболізаваная гісторыя абуджэння ад адвечнага нявольніцтва. З ростам нацыянальнай самасвядомасці гэтае змаганьне прывядзе да жаданай мэты—да самавызначэння латыскага народу, да адраджэння нацыянальна тыпічных сіл і асаблівасцяў. Змаганьне гэта закончыцца перамогай над „Чорным Рыцарам“—гэтым сымболем нямецкай сілы, што пануе ў Латвіі. Вельмі схільны да сантымэнталізму латыскі „інтэлігэнт“ ці буржуа з замілаваньнем вычыталі з „Агню і начы“ дарагія іх сэрцу слова аб мірным і спакойным жыцьці з ласкова-пакорлівай, белакурай, сінявокай жонкай гаспадыніяй—Лаймдотай, гэтай носьбіткай шчасьця... На гэтай высьпе латысця нацыянальнага шчасьця канчаецца шлях духоўнага ўзылёту латыскай, на палову сялянскай, напалэву буржуазнай, дэмократыі, якая заваявала сваю нацыянальную самастойнасць. Духоўны ўзылёт самога Райніса ідзе значна далей. І ён уводзіць у драму зусім новую, раней незнаёмую постаць у асобе Сыпідолы. Істота гэта вельмі складаная, алегорычная і разам з тым рэальная. Яна зьявілася, каб адараўца Лачплесіса ад Лаймдоты. Гэта Мэфістофэль у асобе жанчыны, але толькі больш адухоўлены Мэфістофэль.<sup>1)</sup>

Сыпідала—гэта дух вечнага шуканья, вечнага імкненія наперад. „Агонь і нач“—сымболі вялікага змаганьня дзьвёх варожых сіл. Гэтыя сымболі і зьяўляюцца асноўнымі элемэнтамі драмы Райніса. Толькі вялікі талент пісьменніка здолеў ажывіць старую легэнду і ператварыць яе ў змаганьне клясавых супярэчнасцяў.

Другім выдатнейшым драматычным творам Райніса ёсьць пяціактовая „казка сонцевароту—„Залаты конь“. Гэта вядомая народная казка пра бацьку і трох сыноў, з якіх два хітрыя, а трэці просты і наіўны. Ён абуджае ад вечнага сну прынцэсу і дасягае найвялікшага шчасьця. Народная казка зьяўляецца для драматурга толькі канвою для сымболізацыі альтруізму і гэроічнай самаахвярнасці. У 1909 годзе „Залаты конь“ упяршыню быў паставлены на латыскай сцэне.

<sup>1)</sup> П. Даўге—Я. Райніс,—бал. 111—112, Дзярж. Выд. РСФСР 1920 г.

Драматычна казка мела вялікі посьпех, нябывалы яшчэ ў гісторыі латыскага тэатру. Райніс адразу заняў першае месца сярод латыскіх драматургаў.

У 1912 годзе вышла з друку гістарычна трагедыя часоў латыска-літоўскіх войн „Індул і Арыя“. Гэта—трагедыя кахраньня (сюжэт нагадвае Ромэо і Джульэтту). Але і тут Райніс не абмежаваўся трагедыяй кахраньня ў пэўнай гістарычнай абстаноўцы, а звязаў гістарычнае мінулае з сучасным і вуснамі свайго героя выказаў погляды на лёс латыскага народу, на яго сучаснае і на яго будучыню.

„Агонь і нач“, „Залаты Конь“, „Індуль і Арыя“—тры выдатнейшыя драматычныя творы пісьменьніка. Сымболізм і філёзофская глыбіня характэрныя адзнакі гэтых твораў.

„У драме Райніса—багацьцё лірычнага пачуцьця, шмат тонкіх вобразаў, філёзофскіх сэнтэнций і дасканалая мастацкая апрацоўка сюжету; глыбокі сымболізм і шчырая лірычнасць ня могуць замяніць нявыстарчальную плястычнасць харектараў і драматычнага напружанья. Райніс—лірык, і ў драме ён застаецца пераважна лірыкам“<sup>1)</sup>.

Райніс узбагаціў латыскую літаратуру шматлікімі перакладамі лепшых клясычных твораў літаратуры розных эпох і народаў. Пераклады Райніса выдадзены асобным выданнем і складаюць 18 томаў. Ім перакладзены на латыскую мову „Эгмонт“, „Іфігэнія“, „Фауст“ Гётэ, „Вільгельм Тэль“ Шыльлера, „Разумны Натаан“ Лесынга, „Кароль Лір“ „Гамлет“ Шэкспіра, „Барыс Гадуноў“ Пушкіна і шмат іншых. Асабліва каштоўны пераклад „Фауста“. Перад перакладчыкам стаяла вялікая задача, бо ў латыскай мове тады амаль што адсутнічала філёзофская і псыхолёгічная тэрмінолёгія. Райніс першы стварыў гэтую тэрмінолёгію. Ён быў ня толькі перакладчыкам вялікіх твораў заходня-эўропейскіх пісьменьнікаў, але і рэформатарам латыскай мовы.

\* \* \*

Ян Райніс выдатнейшы пісьменьнік Латвіі. Хваля рэволюцыйнай эпохі паставіла Райніса на першае месца ў латыскай літаратуры і разгарнула яго буйны поэтычны талент. Рэвалюцыя 1905 г. пачынае новую эпоху ў гісторыі латыскага народу. Яна зламала магутнасць старой фэодальнай касты і спрыяла развіццю новых грамадzkіх сіл—латыскай буржуазіі і латыскаму пролетар'яту. Зрух у грамадzkім жыцці меў уплыў на ўсё культурнае жыццё краю, а таксама і на літаратуру.

Райніс—пясьніар змаганьня за волю, за новыя формы жыцця і не для аднаго толькі латыскага народу.

Поэта ўсёй сваёй істотай адчувае новую эру чалавечтва, у якой будучыня належыць „асноўнай клясе“—пролетар'яту. Самае каштоўнае

<sup>1)</sup> „Сборник латышской литературы под ред. В. Брюсова і М. Горького“, бал. 27.

ў Райнісавай творчасці — гэта яго зборнікі вершаў „Ціхая кніга“ і „Тыя, што не забываюць“, дзе адлюстраваліся настроі пэрыоду рэакцыі пасля рэвалюцыі 1905 году.

Як сын прыгнечанага народу, Райніс — песьняр нацыянальнага вызваленія. Народ спачатку ён сабе ўяўляе як адзінае цэлае. Толькі пазней выдзяляе пролетар'ят з агульной групы працоўных, бо да выступленія пролетар'яту „асноўнай клясай“ было фэодальна-прыгоннае сялянства.

Райніс лепшы выказынік дарэволюцыйных падзей і імкненіяў прогрэсыўнай часткі латыскай інтэлігэнцыі, якая так шмат чакала ад рэвалюцыі 1905 году і была глыбока расчараўвана яе няўдачай. Але Райніс, як найбольш чулы прадстаўнік гэтай інтэлігэнцыі, адчуваў, што будучыня належыць пролетарыяту, а рэакцыя гэта толькі пераходны пэрыод. Вось чаму ў поэзіі Райніса ў гэты час скрозь сълёзы і смутак адчуваецца моцная надзея на новае лепшае жыцьцё.

Ня будучы органічна звязанай з пролетарыятам, прогрэсійная інтэлігэнцыя часта адыходзіць ад выразных задач пролетар'яту, і яе імкненіі набываюць ідэалістычны характар. Пасля рэвалюцыі 1905 г. поэзія Райніса набывае космічны характар, моцную веру ў бесканечнае і бязупыннае разьвіцьцё „народнай працы“, якая створыць новыя формы жыцьця.

Шырокі размах, адмаўленыне фэодальных перажыткаў, бязупыннае імкненіе ўтварыць для ўсяго чалавецтва новыя формы жыцьця — у гэтым сіла Райніса.

Недацэнка клясавага змагання, імкненіе дасягнуць сваіх мэт культурным яднаньнем і супрацоўніцтвам усіх клясаў — у гэтым яго памылка.

Латыскія крытыкі парознаму ацэньваюць творчасць Райніса.

В. Дэрман першы паказаў на „клясава-пролетарскі“ характар поэзіі Райніса і на глыбока рэвалюцыйны сэнс яе.

Поэта — нацыяналісты і лідар сялянскай латыскай буржуазіі — А. Недра называе Райніса „самым самотным і самым індывідуальным лірыкам, якога ня можна лічыць поэтам якой-небудзь клясы“.

Нарэшце аўтар кнігі „И. Райніс“ — П. Даўге хоча ўзгадніць погляды двух папярэдніх крытыкаў і кажа ў сваёй кнізе (бал. 69) наступнае:

... „У крытыцы кожнага з іх (Недры і Дэрмана Я. Д.) як раз не хапае того, што выказана ў крытыцы другога. Калі злучыць гэтыя два супроцьлеглыя погляды, дык атрымаем блізкую да сапраўднасці формулу, пры дапамозе якой мы каротка здолелі-б азначыць характар поэзіі Райніса. Райніса можна назваць самым самотным і найбольш індывідуальным песьняром „грамадзкіх ідэй“.

На наш погляд усе гэтыя тры ацэнкі творчасці Райніса ня зусім правільныя.

Так, Райніс найбольш саматны і найбольш індывідуальны поэта, але, надаючы яму годнасьць песьняра „грамадзкіх ідэй“, П. Даўге не вызначае клясавага твару Райніса.

Надклясавая концепцыя Недры наскрозь ідэалістычна. Марксыцкая крытыка ня ведае пісьменьніка, у творчасьці якога ня была-б выяўлена ідэолёгія тae ці іншае клясы, ці клясавай пра слойкі.

Райніс і не пролетарскі пісьменьнік, як гэта думаюць В. Дэрман і некаторыя іншыя латыскія крытыкі.

У Райніса мы ня знайдзем адлюстраваньня колектыўных процэсаў працы і змаганьня пролетарыяту.

Яго творчасьць наскrozь прасякнута індывідуалізмам. Асоба, а не пролетарыят, як кляса, зъяўляецца яго об'ектам. Ад конкретнага клясавага змаганьня ён адыходзіць да агульначалавечых імкненіяў.

Універсальнасць імкненіяў, косьмічны харектар яго духоўнага ўзьлёту заўсёды пераважалі над яго клясавай съядомасцю, і толькі ў пэриод найвялікшага абвастрэння клясавага змаганьня ён пераходзіць на бок тae клясы, якой самім лёсам гісторыі прызначана быць змагаром за косьмічнае яднаныне чалавецтва.

## КНІГАПІС

### „Пра дым фабрычны, які—я ня знаю адкуль ідзе“<sup>1)</sup>

А. Звонак. Буры ў граніце, БДзВ 1929, бал. 107. ц. 80 к.)

Шмат каму з тых, чые імёны зъяўляюцца ў друку пад вершамі ці апавяданьнямі, трэба сур'ёзна паразважаць над тым, што яны робяць. Гэта асабліва датычысь другога пасълякастрычнікаўскага пакаленія беларускіх аўтараў.

Уся творчасць гэтага пакаленія падобна да сцэны з зачыненаю заслонаю. Залі чакае паказу. Чаканыне перарываецца волескамі. І вось ужо дадзены сыгналы, згашана съятло, падыходзіць трывожная хвіліна ўзыняцца заслоны. Са сцэны чуваць гукі. Часамі рэзкія, часамі кволыя і плаўныя, нават, прыгожы. Калі-ні-калі гэтыя гукі формуюцца ў песнью, мільгне сілуэт, згаду ўса вырысы твару, але дарэмна чакаць больш. Гукі, толькі гукі.

Маладшыя з гэтага пакаленія ўжо трymаюць сябе гэтак некалькі гадоў. Спачатку гэта інтрыгавала, пасъля пача о дакучачь. І паколькі кнішка такога пісьменніка зъяўляеца пэўным выяскраўленнем ягонага твару, мы радуемся ёй.

Як і ўсе кніжкі, Звонкавы „Буры ў граніце“ маюць разьдзелы. Але першы аб назве. Хто яго ведае, нашго спатрэблілася аўтару такая гучнасць? На жаль, на нас ні з воднае старонкі ня дыхнула съвежым навальнічным ветрам, мы не адчуі пульсацыі жыцця. Ня было, нават, ніводнае хмаркі, што-б паказвала на навальніцу.

Нам здаецца, што для разьмеркаваньня вершаў па разьдзелах мала надворных адзнак. Ці льга, напрыклад, у цыкл „Радзіме“ ставіць вершы, у каторых паўтараеца слова „край“, а іншай сувязі няма. Больш-менш удала сабраны Башкірскія вершы, толькі ня верыцца, што гэта „Чужое“, як съзвяджае аўтар. Хутчэйгэта—далёкае.

Звонак разумее, што ў поэзіі патрэбна шчырасць. Але пераконвае ў ёй крыху дзіка. На заўвагу аб фальши ў песніх, вось як адказвае ён:

„Падыму я голаву высока, хіба толькі съвісну ў адказ... (бал. 61)

А крыху далей Звонак зусім адбівае ахвоту рабіць яму заўвагі:

„І таму, хто скажа мне аб фальши,  
што я стаў ня гэткім шчырым больш,  
(Дайце сэнсу! Л. Т.)

разаб'ю (!) я морду (!!!) на асфальце,  
затаўшы ў сэрцы крыуды боль“.

Усё-ж, не зважаючи на такое запужванье, мы павінны сказаць, што фальши ў зборніку шмат. Яе не закрыць псэўдашчырымі выразамі: „падзёртыя штаны“, „ня згублю дарогаю штаны“, „хадзіў з разьбітай мордай“. Гэта груба і не поэтычна.

Звонак пяе пра горад. Але гора яго ўтym, што ён ня ведае, адкуль ідзе фабрычны дым: „Пра дым фабрычны, які—я ня знаю адкуль ідзе“,—кажа верш на 45 бал. Гэтае неўсьведамленыне прыводзіць да ляпусаў, дарма што аўтар паўтарае на кожным кроку „стальны“ (чаму не „сталёвы“?) і рэкомендуеца, што ён прышоў „съпевамі маліцца ў захапленыні нябачаным ідучым (!) дням.

Аднак, у вершы „Другу“ (чаму ня прызнацца добраму сябр!) ён кажа:

„Крыжуцца съцежкі.

Хто іх ведае йсьці мне кудой(!!),  
а пасъля заяўляе:

„наш час такі... Хоць біся лбом аб  
съцены... (!!).

Мабыць такое перакананыне і прывяло да крыжаваньня съцежак і да нездаровага іронізаваньня над горадам, паколькі наша індустрыя-конка (дарэчы, верш датаваны 1928 г., калі конкі ня было) і яму, Звонаку няма чаго пэцкацца ў такую справу.—„Індустрыя! Александровіч-б яе абгімніваць“

<sup>1)</sup> Буры ў граніце, балонка 45.

Але ён верыць, што над горадам узмахваюць крыламі другія дні. І ад гэтай веры вядома радасьць, нават усъмешачка, не без сарказму.

І сэрца, як мячык (апука? Л. Т.) Рэзынатрэсту",  
скача ад радасьці перамогі".

З гэтага вершу можна даведацца, што „жыцьцё — аўтобус дваццаціпяцімесны“ (ледзь „ня жыцьцё зьвініць, як Ленінград“ Л. Т.) для Звонака і дваццаці чатырох, „иже с ним“. Адчым словам сэнс страфы такі: сэрца паскача трошкі „ад радасьці перамогі“, а жыцьцё за гэта дасьць месца ў сваім аўтобусе, „давязе пасажыра такога“.

Іронія відавочна нездаровая.

Найбольш шкодзіць аўтару дрэннае рэzonёрства. Яно забівае магчымую іскру поэзіі. Ён часамі ўсьведамляе гэта:

„дрэнная футурыстычная павадка (?),  
картавіць хоць не картавы,

але не пазбаўляеца свае любімас позы  
швэндаца па вуліцах, залажыўши руکі ў  
кішэні:

„Засунуўшы руکі  
глыбока ў кішэні,  
іду па (гэты „пэрл“ 5 разоў у адным  
вершу! Л. Т.)  
ланелі...


Звонак нават пачынае цытаваць самога сябе. Гэта рэч сапраўды новая і орыгінальная. У маленьком зборніку пачаць падмацоўваць сябе сабою-ж! (Гл. вершы на бал. 18 і 51).


Калі можна яшчэ выявіць грамадзкі твар Звонака, выявіць, а не ўявіць з вышэй паданых цытат; а ў выпадку патрэбы падмацаваўшыся яшчэ аднэю, дзе гаворыцца што „хмель і шум неразлучны з намі“, або тэю, калі гледзячы, як наш век „гарыць мільёнамі агней (агнёў трэба Л. Т.) аўтар заяўляе, што:

„ад таго шумець, крычаць, скандаліць  
ані капелькі (!) ня сорам мне“,  
дык мастацкі бок зборніка зьяўляеца зусім цёмным. Крыху толькі апрацаваны вершы „У просіні цёмных начэй“ ды „Ветры“.

Бедная лексыка засымечаная русізмамі (ня менш 3 на верш): „глотак, грохат, арава, дрож, калясо, пацямнеўшыя“ і д. п., няправільныя націскі праглынулі съвецяць (накшталт „Вяршы“ ў Хведаровіча), бедныя рыфмы: іншы—гранітны, такая—дажджавая поўнач—сволач, штаны—адны, брэх—стрэх. бяссэнсіцы: „лістамі брызгаюць (?) пажоўкляя лісты“, няправільныя дапасаваньні і кіраваньні—усё гэта дрэнна рэкомендую Звонака. А з гэтага зборніка можна было-б выбраць, прапрацаваўши, ахайнную кніжачку.

Л. Трыер





ЦАНА 80к.

1132

